



# ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

9 ЖНІЎНЯ 1996 г.

№ 32 (3856)

Кошт 2 500 руб.

## ПАМЯЦЬ І ПАПЯРЭДЖАННЕ

**Пётра ВАСІЛЕЎСКИ:** “Выспа ля Траецкага прадмесця стала “афганскай”. Аднак калі-небудзь гэты помнік будзе ўспрымацца мемарыялам усім беларусам, якія загінулі пад чужымі сцягамі ў чужых войнах. Мабыць, побач з капліцай з’явіцца мемарыяльныя знакі з назвамі краін, дзе беларусы бяссэнсава пралівалі кроў у імя “экспарту рэвалюцыі” — Карэя, Ангола, Эфіопія...”

**2**

## СЮЖЭТЫ, ПАСЛАННІ, ПРЫСВЯЧЭННІ...

**Вершы Ніла ГІЛЕВІЧА**

**3**

## “ТВОРЧАСЦЬ І ПАЭЗІЯ НЕВЫПАДКОВА ЖАНОЧАГА РОДУ...”

**Гутарка з Рыгорам  
БАРАДУЛІНЫМ**

**6—7**

## ФРАНЦУЗСКИ ВЕРНІСАЖ

**Аляксандр САБАЎ:**  
“Вываліўшыся з шырокіх  
савецкіх штанін, мы адразу ж  
пазбавіліся лакіраванай  
рабочай салідарнасці  
з надпісам “ВЦСПС”  
на спронжцы прываднага паса.  
А што набылі?”

**13**


## ВЯРТАННЕ КНЯЗЯ ІГАРА

Ці не ўвесь Мінск наважыўся патрапіць на апошні оперны спектакль сезона, тым болей, што тэатр завяршаў сезон прэм’ерай. “Князь Ігар” А. Барадзіна, здаецца, з яго сцэны і не сыходзіў. Але што значыць для спектакля дзесяцігоддзі пракату? Дэкарацыі ўжо даўно шакіравалі сваёй карыкатурнай неахайнасцю; артысты, ці не маладзейшыя за пастаноўку, дзейнічалі на сцэне па прыцыпе “сам сабе рэжысёр”...

Намер тэатра “сёе-тое паднавіць” увянчаўся паўнаватаснай прэм’ерай! Працаваў над пастаноўкай вядомы рэжысёр з Пецярбурга Ю. Аляксандраў, з ім поруч — галоўны дырыжор ДАВТа А. Анісімаў, мастакі Л. Ганчарова і Э. Грыгарук, хормайстры Н. Ламановіч, Г. Луцэвіч, С. Аграновіч, балетмайстар-пастаноўшчык П. Сталінскі. Салісты — А. Саўчанка, Ю. Бастрыкаў, Н. Залатарова, І. Журко, А. Мельнікаў, В. Кавальчук, Э. Пелагейчанка, С. Франкоўскі і інш.

Якім убачылі гісторыю-легенду пра паход Ігаравы ды вяртанне князя стваральнікі новай версіі хрэстаматыйнага твора? Пра гэта — у новым сезоне, які гэтым спектаклем і пачнецца.

Фота Віт. АМІНАВА



Пасля багатага на падзеі мінулага тыдня на Беларусі наступіла трывожнае зацішша. Рэакцыю прэзідэнта на прапанову аб "круглым stole" доўга чакаць не давялося, і яна была загадзя вядома: адмоўнаю. Але што адкажуць цяпер яму "змоўшчыкі" і "атлусцелыя палітыкі"? Чаканне зацягваецца. І палітычным аглядальнікам нічога не застаецца, як рабіць прагнозы. Большасць з іх схіляецца да таго, што бліжэйшая восень будзе гарачай, але, тым не менш, з упэўненасцю сцвярджае, што, пры ўсіх раскладах, прэзідэнту ўдасца ўтрымаць уладу. Маўляў, ён паспрабуе перасварыць "падпісантаў" і свой імплімент апырэдзіць пры патрэбе роспускам парламента, а размовамі аб рэферэндуме затлуміць галовы рабочым, якія сабраліся выйсці на вуліцы страйкаваць... Гэта добра, што журналісты і палітыкі менавіта так лічаць. Бо за апошнія гады ніводзін з іх не змог дакладна прадказаць, што будзе насамсправе. Найчасцей выходзіла зусім адваротнае...

**АДМАЎЛЕННЕ ТЫДНЯ**

Прэзідэнт Беларусі адмовіўся ад удзелу ў прапанаваным лідэрамі сямі вядучых партый краіны "круглым stole". Яму няма пра што гаварыць ні з лідэрамі ПКБ, ні з лідэрамі БНФ... Раіцца ён будзе толькі з народам. На чарговым рэферэндуме. Прагучала ўжо і дата правядзення яго — 7 лістапада. (Прэзідэнт цвёрда упэўнены, што народ падтрымае ягоныя прапановы. Што ж, тым большым будзе расчараванне...) Нагадаем, што Вярхоўны Савет давыбары ў парламента прызначыў на канец лістапада, а канкрэтны дзень павінен быў назваць Цэнтрвыбаркам. Аднак пасля нядаўніх інтэрв'ю прэзідэнта стала зразумела, што давыбары парламента ў ягоныя планы не ўваходзяць (ці не таму маўчыць і Цэнтрвыбаркам, часу ў якога застаецца ўсё менш і менш — усяго два-тры тыдні). Калі на рэферэндуме сп. Лукашэнка падтрымае народ, то, паводле новай Канстытуцыі, ён з дэпутатаў наяўнага парламента ўтворыць дзве палаты і адным махам здыме ўсе праблемы. Такім чынам, пасля рэферэндуму кіраваць дзяржавай ад імя народа будзе толькі прэзідэнт, якому больш ніхто "мяшаць" не будзе. Нават сам народ.

**ТЛУМАЧЭННЕ ТЫДНЯ**

6 жніўня прэзідэнт расказаў чытачам "Народнай газеты" пра свае ўзаемаадносіны з Вярхоўным Саветам. Як ні круці, а атрымліваецца поўная канфрантацыя, вінаваты ў якой, зразумела, дэпутаты. Хочаш не хочаш, а падумаеш: як добра ўсё-такі, што ў гэты парламента не ўвайшоў ніводзін апазіцыйнер-бэнэфацар. Глядзіш, і задумаецца нехта з законапааслухмянных і памяркоўных грамадзян-выбаршчыкаў, як жа так: у нашай дзяржаве, аказваецца, толькі адзін чалавек кроцьчыць "у ногу", а ўсе, хто вакол яго — не. Вось і новы Вярхоўны Савет, у які з буйных гарадоў практычна абраныя адзінкі дэпутатаў, і які ад пачатку здаваўся аграрна-камуністычным і "кішэнным", і той у рэшце рэшт аказаўся "ворагам" прэзідэнта... Дарэчы, у гэтай публікацыі з вуснаў прэзідэнта (які пра сябе гаворыць толькі ў трыццят асобе — прэзідэнт) прагучала і яшчэ адна версія, якім чынам ён можа "разабрацца" з парламентам: забараніць сумяшчэнне дэпутатаў паўнамоцтваў з невытворчай працай. Гэта азначае, што дзесяткам парламентарыяў трэба будзе задумацца над выбарам — застацца дэпутатам, альбо вярнуцца на кіраўнічую працу ў свой калгас, саўгас ці "вертыкаль"... Словам, "канікулы" парламента прэзідэнт і ягоная каманда выкарыстоўваюць "на ўсе сто". І можа так стацца, што ў верасні альбо не будзе каму збірацца на сесію ВС, альбо тыя, што збіраюцца, думаць будуць толькі пра сваю ўласную будучыню, а не будучыню краіны і народа, які іх абраў.

**ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ**

У друк, а канкрэтна ў газету "Народная воля" (N 70) трапіла заява з просьбай аб адстаўцы былога цяпер віцэ-прэм'ера Л. Сініцына, якую ён падаў на імя прэзідэнта. У заяве, у прыватнасці, гаворыцца: "...Жыццё паказала, што мы па-рознаму ўспрымаем палітычную і сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў рэспубліцы. На мой погляд, прынцыпы і метады, якімі Вы кіруецеся ў апошні час, кіруючы дзяржавай, памылковыя. Прашу Вас сур'ёзна задумацца над гэтым. Мае перакананні не дазваляюць мне ісці такім курсам..." 7 жніўня мелася быць прэс-канферэнцыя Л. Сініцына, на якой ён павінен быў патлумачыць прычыны адстаўкі, і нават чакалася, што ён выступіць з нейкім "кампраматам". Аднак у сувязі з гэтай публікацыяй Л. Сініцын прэс-канферэнцыю адмяніў. Маўляў, усё, што ён хацеў сказаць, ужо прагучала.

**ПАПЯРЭДЖАННЕ ТЫДНЯ**

Усе звароты свабодных і незалежных прафсаюзаў да прэзідэнта і кіраўніцтва краіны апошнім часам застаюцца без адказу. Усе просьбы да Міністэрства працы на дазвол пікетавання будынка Адміністрацыі прэзідэнта заканчваецца забаронамі. Прэзідэнт даўно забыўся пра свае лістаўскія абяцанні рабочым і тым больш не хоча падпісваць Закон аб наданні заробатнай плаце статусу першачарговага плацжы. І таму шэраг незалежных і свабодных прафсаюзаў практычна распачынае падрыхтоўку да восенняўсёбеларускай стачкі. Праўда, самі па сабе незалежныя прафсаюзы ў нас пакуль квольныя і нешматлікія. Аднак і тут зроблена спроба аб'яднання. У бліжэйшы час пляць праф'яднанняў мяркуюць утварыць Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў, які, пры ўмове далучэння іншых прафсаюзных саюзаў, можа стаць увосень рэальнай сілай.

**УЗНАГАРОДА ТЫДНЯ**

Прэм'ер-міністр Беларусі М. Чыгір 31 ліпеня г.г. падпісаў пастанову "Аб ганаровай грамаце Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь" і ў той жа дзень узнагародзіў граматай N 1 міністра замежных спраў Беларусі Уладзіміра Сянько. У сувязі з 50-годдзем. Падобны ж юбілей адсвяткаваў дзямі і віцэ-прэм'ер У. Гаркун, аднак граматы яму не далі.

**ВЯРТАННЕ ТЫДНЯ**

У сёлетніх удзельнікаў "Бітвы за ўраджай" з'явіліся дадатковыя стымулы працаваць ударна: на Беларусі адноўлена сацыялістычнае (а можа — рынкава-сацыялістычнае?) слаборніцтва. Лепшы з лепшых камбайнер атрымае ва ўзнагароду легкавы аўтамабіль, а ягоны памочнік — матацыкл. Каштоўнымі падарункамі будуць адзначаны і тыя, хто зойме другое і трэцяе месцы. А астатнія, пэўна ж, атрымаюць чырвона-зялёныя вымпелы... Газета "Советская Белоруссия" пачала ўжо друкаваць зводкі з ходу жніва і прозвішчы лідэраў сацыялістычнага слаборніцтва. Дай Богу памяць, каб прыгадаць, што яшчэ з "лепшых знаходак" савецкіх часоў не вернута ва ўжытак на Беларусі?

**РАСЧАРАВАННЕ ТЫДНЯ**

У Атланце закончыліся XXVI летнія Алімпійскія гульні. Беларускія алімпійцы ехалі на іх з вялікімі планами і з вялікім розгаласам. А вярнуліся цішком. Бо як ні лічы медаль і ачкі — ганарыцца нам няма чым. Можна толькі шукаць апраўданні ды тлумачэнні... Найбольшае расчараванне засталася ад выступленняў пляўцоў, стралкоў, легкаатлетаў ды штангістаў, большасць з якіх з'ездзілі ў Атланту турыстамі. Цяпер ужо можна канстатаваць: рэшткі спартыўнага пірага, што дастаўся Беларусі ад СССР, даедзены. А новыя "таленты", новыя Шчэрбы, пры сённяшнім стаўленні дзяржавы да спорту, з'явіцца не хутка.

**ПАМЯЦЬ І ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Помнікаў у Мінску няшмат. Дзесятка не набярэцца (кажу пра паўнаважаныя помнікі, а не пра мемарыяльныя знакі, шыльды, а тым больш — не пра тыражаваныя "ленінаў" перад заводскімі праходнымі альбо на тэрыторыі бальніц і дзіцячых садкоў). Помнікаў няшмат, а ў бліжэйшай, мяркую, перспектыве будзе яшчэ меней. Калі што і пакінем, дык для экзотыкі, але статус помніка — гэта значыць, аб'екта, у якім увасоблена, матэрыялізавана ўдзячная памяць, бронзавыя "героі" мінулага будуць пазбаўлены...



Фота А. МАЦЮША

Помнік, які быў адкрыты на выспе побач з Траецкім прадмесцем — гэта помнік паўнаважасці. Коротка нагадаю яго гісторыю. Пытанне пра помнік у сталіцы рэспублікі землякам, што загінулі ў Афганістане, паўстала ў апошнія гады існавання СССР. Гэта ініцыятыва "знізу" не выклікала захаплення ў "вярхоў". Праўда пра афганскую вайну на той час ужо стала здабыткам шырокай грамадскасці, трактаваць гэту вайну як слаўны вызваленчы паход Савецкай Арміі і ставіць тых, хто загінуў у Афганістане, у адзін шэраг з тымі, хто вызваляў Еўропу ад фашызму ў часе Другой сусветнай, — не атрымлівалася. Помнік "афганцам" аб'ектыўна меўся стаць манументальным абвінавачваннем камуністычнаму рэжыму.

на выспе штосьці нахталт паменшнай копіі Валгаградскага "Мамаева кургана". Потым ляснуўся СССР разам з камуністычнай ідэалогіяй і "сацыялістычным рэалізмам". У вываленую ідэалагічную нішу рынулася праваслаўная царква. "Мамаеў курган" трансфармаваўся ў праваслаўную капліцу.

Мемарыял не надта стасуецца з беларускай нацыянальнай архітэктурнай традыцыяй. Ён нагадвае "Залатыя вароты" Кіева альбо "Залатыя вароты" Уладзіміра. Але, усведмляючы, што магло быць і горш, я спакойна стаўлюся да таго, што атрымалася. З гісторыі сусветнага мастацтва вядома, што калі ў аснове помніка закладзена, так бы мовіць, правільная ідэя, помнік трансфармуецца разам з часам. Класічны прыклад — Трыумфальная арка на Парыжскім пляцы Этуаль. Будоваць яе пачалі яшчэ пры Напалеоне як мемарыял у гонар перамогі войска рэвалюцыйнай Францыі над кааліцыяй еўрапейскіх манархій. Са зменай палітычнай сітуацыі ў Францыі мянялася і канцэпцыя помніка. У 1834 годзе нарэшце помнік быў адкрыты. Цяпер ён увавасяляў напалеонаўскую эпоху і перамогі часоў Рэспублікі. Па сутнасці, гэта сімвал новай Францыі, якая нарадзілася ў выніку Вялікай рэвалюцыі. Пасля Першай сусветнай вайны ля падножжа Трыумфальнай аркі з'явілася нацыянальная святыня — Магіла невядомага салдата. Такім чынам, аблічча помніка фармавалася больш як сто гадоў.

Таму вакол помніка пачаліся палітычныя гульні. Нагадаю, што ідэя стварэння помніка нарадзілася ў, як тады гаварылі, нефармальным асяроддзі. Перахапіў ініцыятыву, маніпаляваў ідэю паспрабаваў ЦК камсамола Беларусі. "Афганцы" патрабавалі помніка ў цэнтры горада на Ленінскім праспекце (так тады называўся праспект Скарыны, ім жа прапанавалі Чыжоўку, раён трактарнага завода і яшчэ неведома што. Нарэшце быў знойдзены варыянт кампрамісны, які да нейкай ступені задавальняў і "афганцаў" і ўлады — выспа ля Траецкага прадмесця. Фармальна гэта цэнтральная частка горада, але ад Ленінскага праспекта даволі далёка.

Гэта рашэнне абурыла мінскіх інтэлектуалаў. Помнік патрэбны, неабходны, — гаварылі яны, — але не на гэтым месцы: надта вялікая раскоша ладзіць наватворы на тэрыторыі гістарычнага ядра Мінска. Але калі такое было, каб у гэтай краіне прыслухоўваліся да разумных людзей?

Напачатку праектавалася зрабіць

Гісторыя "афганскага" мемарыяла толькі-толькі распачалася. Ён ніколі не будзе мець славы парыжскай Трыумфальнай аркі: Беларусь — не

тая краіна, Мінск — не тая сталіца. Ды і ўвогуле беларуская гісторыя не мае такога ўплыву на гісторыю сусветную. Беларусь, на жаль, — не Францыя... Але яна і не павінна быць Францыяй альбо Расіяй, ці яшчэ чымсьці. Занадта доўга мы ставілі на нашай зямлі помнікі не нашым нябожчыкам, называлі вуліцы і плошчы нашых гарадоў гучнымі (а то і варажымі) для нашай зямлі імёнамі. Гэты помнік — наш, але вакол яго працягваюцца палітычныя гульні. Да помніка, дэманструючы сваю прыхільнасць да "афганцаў" і разуменне іх праблем, паклаў вянок чалавек, які імкнецца вярнуць Беларусь у імперыю, якая сёння мае "афганістаны" ўжо на ўласнай тэрыторыі і адчувае дэфіцыт у "матэрыяле", гатовым тушыць сваёй крывёю "гарачыя кропкі" ў самой Расіі і ў зоне яе "жыццёвых інтарэсаў". Так што настальгія "афганцаў" па баявой маладосці можа дорага абясціся новаму пакаленню беларусаў. Пакуль жа нашы хлопцы служаць не далей усходняй мяжы Беларусі...

Выспа ля Траецкага прадмесця стала "афганскай". Аднак калі-небудзь гэты помнік будзе ўспрымацца мемарыялам усім беларусам, якія загінулі пад чужымі сцягамі ў чужых войнах. Мабыць, побач з капліцай з'явіцца мемарыяльны знак з назвамі краін, дзе беларусы бясцэнна пралівалі кроў у імя "экспарту рэвалюцыі" — Карэя, Ангола, Эфіопія... Не будуць забытыя Будапешт і Прага. Гэты помнік — памяць і папярэджанне: ніколі больш беларусам не ваяваць пад чужымі сцягамі, ніколі больш не ўдзельнічаць у чужых войнах!

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

Мітрэнгі

**ЗБІРАЙЦЕ, МАЙСТРЫ, КЛУНКІ...**

ПАВОДЛЕ АДНАГО ЛІСТА Ў РЕДАКЦЫЮ

Напэўна, нішто лепей не характарызуе краіну, чым народныя рамёствы. Менавіта вырабы, заснаваныя на народных традыцыях, з'яўляюцца абавязковымі аtryбутамі для стварэння вобраза краіны. Думаецца, што лепей, калі для замежнікаў Беларусь будзе асацыяравацца з ручнікамі, пляценнем з саломкі, непаўторнымі вышыванкамі ды керамікай, чымся стрэлам па паветраным шары ці чырвона-зялёнымі трусамі баксёраў-алімпійцаў... Таму пытанне пра зацікаўленасць дзяржавы ў развіцці такіх рамёстваў не павінна нават узнікаць. Тым больш, калі маецца ўнікальны навукова-вытворчы цэнтр, які займаецца стварэннем сучасных вырабаў, заснаваных на народных традыцыях, паслухамі якога карыстаецца, дарэчы, для афармлення інтэр'ераў ды прэзентацыі сувеніраў сама вярхоўна ўлада краіны. Аднак на Беларусі цяперашнім узнікаюць такія пытанні, якія ўзнікаць не павінны. Вось і дзейнасць Цэнтра беларускіх народных рамёстваў "Скарбніца", як вынікае з ліста, дасланага нашай рэдакцыі і падпісанага ўсім працоўным калектывам "Скарбніцы" (60 чалавек) пад пагрозай. Аказваецца, будынак, у якім месціцца Цэнтр, невялікі дом

каля царквы Марыі-Магдалены, прыведзены Цэнтрам жа да ладу, спадабаўся прадстаўнікам дыпламатычнага корпуса, і работнікі Упраўлення справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прапаноўваюць "Скарбніцы" вызваліць будынак для размяшчэння дыпламатычнага прадстаўніцтва. На што ўжо ёсць адпаведнае ўказанне ў Распараджэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 ліпеня 1996 года "Аб перадачы ў апэратыўнае ўпраўленне Упраўлення справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь будынкаў у г. Мінску" і, як вынік, Загад Упраўлення справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь І. Ціцянкава ад 30.07.96 сыходзячы з якога будынак на вул. Кісялёва, 40 у аднабавоковым парадку перадаецца Галоўнаму ўпраўленню па абслугоўванні дыпламатычнага корпуса і афіцыйных дэлегатаў. Узамен жа Цэнтру народных рамёстваў прапаноўваць памяшканне дзіцячага садка завода Кастрычніцкай рэвалюцыі па вул. Захарава, 73-А. Садок з 1994 года зачынены на капітальны рамонт, і раней чым праз год, ды пры наяўнасці 8 млрд. рублёў, якіх, зразумела, няма, ды пры ўмове, што рамонт, які яшчэ не пачынаўся, пачнецца працаваць там "Скарбніца" не

можа. А між тым аналагічныя прадпрыемствы ёсць толькі ў Маскве і Кіеве...

"У "Цэнтры" маецца ўнікальнае нестандартнае ручнога вырабу абсталяванне, якое манціравалася на працягу шэрагу гадоў, збіралася па драбніцах, патрабавала велізарных матэрыяльных выдаткаў і пры дэмантажы аднавіць яго будзе немагчыма", — пішацца ў лісце.

Сапраўды, крывідна ў свой дваццацігадовы юбілей, маючы "Залатую зорку якасці", атрыманую ў Мадрыдзе, славу і заказчыкаў, высокакваліфікаваныя калектывы, унікальныя метадычныя фонды, збіраць клункі ды перабірацца, куды чыноўнік пашле, быццам бяспраўнаму кватаранту... "Скарбніца" звяртаецца ў апошнюю надзею на справядлівасць з адкрытым лістом да прэзідэнта Беларусі. А то атрымліваецца — тыя, хто карыстаўся паслугамі майстроў — іх і высылаюць... Думаецца, прэзідэнт прыслушаецца да просьбы Цэнтра па захаванні культуры краіны, якой кіруе. А то атрымаецца, як у прыпавесці Караткевіча, калі беларус прасіўся, дайце, маўляў, мне, беднаму, ды ва ўласнай хаце, ды хоць у кучкоў пад лаўкаю, пераначаваць.

Н. К.

# СЮЖЭТЫ, ПАСЛАННІ, ПРЫСВЯЧЭННІ...

## ТЫМ, ХТО ТУЖЫЦЦА ЗНІШЧЫЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

Вы,  
З патугамі вашымі  
Злобна-бясконнымі,  
Перастаньце  
Дурноту ў сабе растраўляць.  
Гэта ж вам  
Не паветраны шар з навукоўцамі:  
Гэта — мова!  
Слабо вам яе расстраляць!  
1996, ліпень

## АБУРЭННЕ НА "ВЫШКАХ"

Ты што — жартуеш?  
Ці — крыў Бог — здурнеў?  
Злуеш, што звання не дае дзяржава?  
Дык ты ж яшчэ, прабач, не спруцянеў!  
Яшчэ жывы!  
І нават ходзіш жвава!

От задзярэш пачасе капыты,  
Ці, далікатна кажучы, загнешся, —  
І мы... мы ўсё, брат, зробім,  
Каб і ты  
Прызнаны быў!  
А то жывы — і пнешся!  
1996, жнівень

## АМАЛЬ ПРЫВАТНАЕ

Чытаю газетную выпіску,  
Як, будзачы ў сэрцах азарт,  
Па горадзе паскім, па Віцебску,  
Каціўся "Славянскі базар";

Як пела славачка французская,  
І немка, і турак, і серб;  
Як песня адна беларуская  
Пралезла ў канцэрт — на дэсерт...

А што ж гэта Ігар Міхайлавіч  
Не быў там — узровень сачыць?  
Якая няўдзячная навалач  
Пасмела яго адлучыць?

З яго ж пачыналася водгулле,  
Што сёння гучыць як пароль

Славянскай эстрады... І ўвогуле —  
Ён роднае песні кароль!

Ах, любы наш Ігар Міхайлавіч!  
Казалі ж табе, і не раз,  
Што будзем мы век папыхайламі,  
Рабамі знявагі і абраз,

Калі пад сінечай бязмежнаю,  
Дзе нам і тварыць і пяць,  
Дзяржаву сваю незалежную  
Не здолеем мы адстаяць.  
1996, ліпень

## СЮЖЭТ З ДЗЕДАМ І ЁНУКАМ

Пад хатай, рады сонейку,  
Худы і хваравіты,  
Сядзіць стары на ўслоніку  
І кош пляце з ракіты.

На ім спічак залатаны  
І брыль шыракаполы.  
Глядзіць: унук заплаканы  
Вяртаецца са школы.

Любімы ўнук заплаканы!  
Дзед кінуў пільным вокам:  
— Не зладзіў за забяжамі?  
Ці захварэў, няўрокам?

— Сказала Ганна Ёласаўна, —  
Скрозь слёзы ўнук прамовіў, —  
Што ўжо не будзе класа ў нас  
На беларускай мове...

— Не будзе беларускага? —  
Перапытаў ён мальца, —  
І красамойна хруснула  
Ракіта ў дзеда ў пальцах.

Хоць быў ён не пад градусам,  
Ды хваля — падкаціла.  
Сказаў: "Ну што ж, парадуйся!  
Парадуйся, скаціна!"

Дастаў кашук з махоркаю  
І зноў нервова сунуў  
Назад, і сліну горкую  
Убок са злосці сплюнуў.

Цвярозы, не пад градусам,  
Сказаў: "Не плач, патомак!"

І зноў дубцом распараным  
Пераплятае "скабкі".  
А сам — як дзень захмараны,  
Як дух-заступнік з казкі.

І некага канкрэтнага  
Кляне на ўсіх рэгістрах:  
Магчыма, што дырэктара,  
Магчыма, што міністра...

Папробуй — вызнач-высачы,  
Каму ён грозіць гнеўна,  
Калі падонкаў — тысячы,  
А сотні — дык напэўна.  
1996, ліпень

## ДРЫЖЫ, КАРУПЦЫЯ!

Народ!  
Ты будзеш жыць жыццём святлістым!  
Прашу мне верыць, як дагэтуль верыў:  
Вось скруцім рогі нацыяналістам —  
І возьмемся за карупцыянераў.  
І ў тым стагоддзі, што на далаглядзе,  
Адзін з іх нават у вязніцу сядзе!  
1996, жнівень

## ЭКСПРОМТ-ПАСЛАННЕ

Ну што, арлы, панове дэпутаты,  
Разумніцы-дзяўкі і хлопцы-хваты, —  
Вы ўсё яшчэ, падпеўкай сатанізму,  
Клічце глумліва з нацыяналізму?  
Усё смецееся за "занадта вузкай"  
Нямілай вам ідэі беларускай?

Шаноўныя! Вас крыўдзіць не хачу я,  
Але ваш смех — як дзедцам казка нанач.  
А вось не сёння — заўтра свет пачуе,  
Як будзе рагатаць Іван Іванавіч,  
Вам даючы пад мяккае вострым рогам.  
Вось гэта будзе смех!  
Вось гэта будзе рогат!  
Ён, спадзяюся, вам паможа ўцяміць,  
Дзе — паратунак,  
Дзе — кашмар і крах.  
Ці ад авальнай залы вам на памяць  
Пакіне толькі здервянелы страх?  
1996, жнівень

## ПРЫЧЫНА

Прывячаецца  
галоўнаму "Вертыкальчыку"  
горада М.

О, як бы ён па вертыкалі ўгору  
Падняў вытворчасць і даходы ніцыя,  
Калі б яму, як гэнае танцору,  
Не замінала, сволач, апазіцыя!  
1996, ліпень

# ТЭРМІНОВА ПАТРАБУЕЦЦА ЛІДЭР...

Днямі на Беларускім радыё выступіў памочнік прэзідэнта Беларусі сп. Пасахаў з каментарам да апошніх палітычных падзей у нашай краіне. Галоўнае, што непакоіць яго (а значыць і самога прэзідэнта) — "круглы стол", які збіраецца наладзіць лідэры шэрагу палітычных партый. Як вядома, запрошаны туды і сп. Лукашэнка, але не ў якасці старшынстваючага, а звычайнага раўнапраўнага ўдзельніка. Сп. Пасахаў доўга і вельмі пераконаўча тлумачыў радыёслухачам, што "круглы стол" — справа непатрэбная і нават шкодная. Маўляў, "такія нарады збіраюцца толькі дзеля таго, каб дамовіцца аб працэдурных перамеркаваннях ўлады (мабыць, ён меў на ўвазе вядомы "круглы стол" камуністычнай улады Польшчы і "Салідарнасці", на якім сапраўды вырашалася пытанне, як камуністам ціха сысці са сцэны, а "Салідарнасці" без крыві ўладу ўзяць). Інакш кажучы, Лукашэнка за "круглы стол" не сядзе. Іншай рэакцыі з боку Адміністрацыі і быць не магло. Тыя, хто запрашаў прэзідэнта да размовы аб крывістым стане эканомікі і выбухова небяспечнай сітуацыі ў грамадстве, на іншую рэакцыю, пэўна, і не разлічвалі. Палітычны "інтэр'ер" Беларусі, якім ён бачыцца "дызайнеру" Лукашэнку, увогуле не прадугледжвае такой "мэблі" як "круглы стол". Але цяпер апазіцыя можа сказаць: "Мы яго запрашалі — ён не

прышоў. Мы здымаем з сябе адказнасць за тое, што будзе з краінай далей". Атрымалася, што прэзідэнт, які прывык з'яўляцца на палітычнай сцэне ў якасці сцэнарыста, рэжысёра і галоўнага героя адначасова, сыграў зусім не тую ролю, якую хацеў. Да таго ж па чужым сцэнарыі, у чужой п'есе. Калісьці ён сам быў апантаным ідэяй "круглага стала". Але намер свой не здзейсніў. Мо таму, што падрыхтоўка такой акцыі справа доўгая і марудная, а гарантыі поспеху няма. І таму палітыкі, што больш надзейна і проста звяртацца непасрэдна да электарата праз "рэферэндум".

Прэзідэнці "круглы стол", на якім Лукашэнка збіраўся перакласці на плечы іншых адказнасць, але пры гэтым захаваўшы за сабою поўную свабоду дзейнасці, не адбыўся. А страчаную ініцыятыву, як згубленую шайбу ў хакеі, падхапілі апаненты. Што можа стаць рэальным вынікам "круглага стала" (калі ён, зразумела, адбудзецца), акрамя таго, што ўдзельнікі паглядзяць адзін аднаму ў вочы. Ужо адно гэта было б вынікам: адна справа калі "нацыяналіст" альбо "камуніст" — абстрактныя разуменні, іншая справа, калі ты бачыш перад сабою жывога чалавека, які прытрымліваецца той ці іншай ідэалогіі. Ідэальным варыянтам было б дамовіцца адносна лідэра апазіцыі. Сіла Лукашэнка не

ў адданасці электарату (калі што, люмпен хутка перакінецца да таго, хто больш паабячае), не ў падпарадкаваных яму ўзброеных фарміраваннях, але ў раз'яднанасці апазіцыі.

Быў час, калі лібералы верылі, што на Лукашэнку можна ўплываць, а пад добрым уплывам ён здзейсніць рэформы. Потым высветлілася, што Аляксандру Рыгоравічу патрэбны не дарадцы, а толькі выканаўцы. Пэўныя ілюзіі мелі адносна Лукашэнка і камуністы, бо ён ішоў на выбарах пад іхнімі па сутнасці лозунгамі. Цяпер і яны зразумелі, што, скарыстаўшы іхнія лозунгі і перахпіўшы іхні электарат, Лукашэнка не будзе з імі дзяліцца ўладай. Самому не хапае...

Можна згадзіцца з думкай, выказанай у публікацыі "Известий" за 2 жніўня, што адсутнасць Зянона Пазняка спрыяе складанню антыпрэзідэнцкай апазіцыі. Праўда, аўтар публікацыі М. Юсін памылкова лічыць, што Пазняк, які прапаноўваў на мітынг 26 сакавіка ўшанаваць хвілінай маўчання памяць змагара з расійскім імперыялізмам Джахара Дудаева, непрымальны для краіны, "97 працэнтаў жыхароў якой дома гавораць па-руску". Нагадаю, што шматтысячная грамада, якая складалася ў асноўным з моладзі, прапанову Зянона Пазняка прыняла прыхільна і памяць Джахара Дудаева хвілінай маўчання ўшанавала. А на-

конт мовы... Гэта рэч сур'езная, але не настолькі вызначальная. Каб было інакш, не было б грамадзянскіх войнаў; не ваявалі б хлопцы з Ірландскай Рэспубліканскай Арміі, якія хутэй за ўсё дома гавораць па-ангельску, супраць брытанскай прысутнасці на сваёй зямлі; не супраціўлялася б нямецкамоўная Аўстрыя "аншлюсу" з гітлераўскай Германіяй.

Галоўнае ў тым, што на Пазняка, які зараз за акіянам, немагчыма павесіць абвінавачванне ў дэстабілізацыі абстаноўкі ў Беларусі. Значыць БНФ, які ў грамадскай свядомасці атаясамліваецца з Зянонам Пазняком, мае большую прастору для палітычнага маневру. Юры Хадыка можа зрабіць тое, што не мог зрабіць па шэрагу прычын Пазняк — крок на сустрэчу камуністам...

І нацыянал-дэмакраты, і лібералы, і камуністы сёння не зацікаўлены ў тым, каб Беларусь мела прэзідэнцкую форму кіравання. Камуніста беларусы не выберуць прэзідэнтам ужо, а нацыяналіста альбо ліберала — яшчэ... Такім чынам наступным прэзідэнтам зноў можа стаць які-небудзь чарговы "беспартыйны" папуліст, які зноў будзе баяцца якой заўгодна арганізаванай сілы і з гэтай прычыны перашкаджаць стаўленню ў умацаванню якіх заўгодна палітычных партый.

Вызначыўшы ў сваім асяроддзі лідэра, антыпрэзідэнцкай апазіцыі магла ў нейкай ступені разлічваць і на падтрымку пэўных сіл у Маскве, у асяроддзі прэзідэнта Ельцына. Бо непрадказальнасць паводзін Лукашэнка і імклівае падзенне ягонага рэйтынгу (ужо і электарат бурчыць...) стварае для Масквы пэўныя праблемы.

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

## І ПРЭЗІДЭНТ

У нядзелю, вячэраючы на кухні, уключыў я беларускую праграму тэлевізіі і ўбачыў там прэзідэнта. Расказаў ён пра чарговы рэферэндум работнікам солекамбіната ў Мазыры, у нейсім Доме культуры пад чырвона-сінім сцягам (мой SAMSUNG, мабыць, прошукі імперыялістаў, чамусьці адмаўляўся выдаць на сцягу зялёную паласу), пра 2 мільёны даляраў, якія ён знайшоў на гэта (цікава, дзе гэта "знаходзіць" мільёны даляраў?), і ўсё — ад камуністаў да нацыяналістаў — запісаў у "ворагі" народа.

Зноў А. Лукашэнка, згадваючы мінулы "ганебны рэферэндум" — мабыць, такім ён увойдзе ў гісторыю Беларусі, "прайшоўся" на беларускай мове. Ізноў прагучаў пасаж пра тое, што яна насаджалася. І ў зале, мабыць, камбінацкае начальства, угодліва адгукнулася: га-га-га!

Вось вам і га-га-га, падыграў ім Аляксандр Рыгоравіч, калі б не ведалі зараз мову — ужо б тут не працавалі.

Вось тут Аляксандр Рыгоравіч, мякка кажучы, перабольшыў. Пэўна, што працаваў бы гэты дырэктар са сваімі намеснікамі і пры беларусізацыі. Іншая справа, што прэзідэнту давялося б частку свайго шалёна каштоўнага часу страціць на авалодванне беларускай мовай, каб не запінацца на беларускай ламаціне, якую ён часам дэманструе, калі толькі не чытае па паперцы. Заадно давялося б знаёміцца з ёй і вернай камандзе — Замяталіну, Пасахаву, Ярмашыну і Латышаву...

Гаворачы пра беларускую мову, Аляксандр Рыгоравіч у чарговы раз не мог утрымацца, каб не перабольшыць. Хоць па дробязі, але ў сваю карысць, з абурэннем гаворачы пра дваццаць працэнтаў надбаўкі настаўнікам, якія выкладалі па-беларуску. Хоць тут ужо ён "навеў парадак".

Па-першае, працэнтаў тых было пятнаццаць. А па-другое, мяне асабіста абурала маральны бок стаўлення да гэтай праблемы. І школьніку зразумела, што закон аб беларускай мове, яе афіцыйны статус, іншыя меры, у тым ліку і гэтая няшчасная настаўніцкая надбаўка, былі ўведзеныя для літаральнага ратавання беларускай мовы.

У кожным маральна здаровым грамадстве прынята і законам замацаваная сацыяльная дапамога хворым і нямоглым. Гэтым і адрозніваецца маральнае грамадства ад дзікунскага. Тое ж і з беларускай мовай. Ёй аказвалася неабходная грамадская тэрапія. І гэта было па-людску, па-еўрапейску.

А тут з'яўляецца "гаспадар", які ставіць яе ў "роўныя ўмовы" са здаровай, агрэсіўнай, мускулістай расійскай мовай, якая настала займаць на Беларусі значна больш трывалы пазіцыі. Але ж беларуская яшчэ не ўзнялася з каленяў!

Ва ўзаемадзячынненні паміж мовамі не бывае кампрамісаў. Калі паддаецца адная — адразу ж яе пачынае цясніць іншая. Тэзіс камуністаў аб нейкай агульнай, злітай са шматлікіх моваў супермовай, на справе прывёў да той брыдкай траянкі, якую мы чуюм, напрыклад, ад Аляксандра Рыгоравіча. Гэткае паўмова непазбежна вядзе да розкага зніжэння інтэлектуальных магчымасцяў яе носьбітаў. Пра гэта не раз пісалі навукоўцы.

Таму, калі я чуо ад прэзідэнта, які звяртаецца, па ягоных словах, да дэпутатаў Вярхоўнага Савета: "Мужыкі!" — я не здзіўляюся. Гэта не чарговы "разборка" каля жоўтай бочкі за кухлем піва. Гэта — беларуская палітыка.

Алесь БЯЛЯЦКІ

ГЕОРГІЙ МАРЧУК —  
ДЫРЭКТАР  
ВЫДАВЕЦТВА  
“МАСТАЦКАЯ  
ЛІТАРАТУРА”

Дырэктарам аднаго з вядучых выдавецтваў нашай краіны “Мастацкая літаратура” прызначаны пісьменнік Георгій Марчук. Імя гэтае добра вядома чытачам. Г. Марчук аўтар знакамітых раманаў “Крык на хутары”, “Прызнанне ў забойстве”, “Кветкі правінцы”, “Вочы і сон” і іншых, у якіх псіхалагічна глыбока і разам з тым публіцыстычна востра ўзняваюцца шматлікія праблемы няпростага жыцця беларусаў у розныя часы. Добра зарэкамендаваў сябе Г. Марчук і як драматург, кінасцэнарыст. Не чужая яму і дзіцячая літаратура, аб чым, у прыватнасці, засведчыла кніга казак “Жылі-былі дзед Васільчык і баба Кацярына”.

Віншум Георгія Васільевіча з высокай і адказнай пасадай і жадаем поспехаў на ніве нацыянальнага кнігадрукавання, у імя адраджэння Бацькаўшчыны!

ГАСТРОЛІ  
ПАЧАЛІСЯ  
СЛОВАМІ  
КУПАЛЫ...

З жніўня спектаклем па творах Янкі Купалы “Мне сняцца сны аб Беларусі...” у памяшканні Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра распачаў свае гастролі мінскі паэтычны тэатр аднаго актэра “Зьніч”. У планах гастрольнага паездкі — спектаклі для гродзенскага глядача, вядзеныя спектаклі па вобласці. 9 жніўня тэатр будзе ў Зэльве, дзе чакаецца традыцыйнае ўшанаванне памяці Ларысы Геніюш. Сёння ў рэпертуары тэатра, якім кіруе актрыса Галіна Дзягілева, спектаклі разнастайныя па тэматыцы, але аднолькава скіраваныя на абуджэнне духоўнасці: “Белы сон” паводле “Сповідзі” Л. Геніюш, “Дабравесце ад Уладзіміра” па творах У. Караткевіча, “Кроткая” паводле Ф. Дастаеўскага... Для першага гастрольнага прадстаўлення невыпадкова быў абраны спектакль “Мне сняцца сны аб Беларусі...”: з яго пачыналася стварэнне тэатра, выканаўца — Галіна Дзягілева; невядомыя і малавядомыя вершы Янкі Купалы гучаць для сённяшняга беларуса надзвычай актуальна... Паэтычнае слова ў спектаклі суправаджае музыка ў выкананні цымбаліста А. Лявончыка.

Першы гастрольны спектакль тэатра “Зьніч” з удзячнасцю быў прыняты гродзенцамі. Пасля спектакля Галіна Дзягілева пазнаёміла глядача з тымі, хто супрацоўнічае з тэатрам. Гродзенцаў прывіталі паэт Артур Вольскі, актрыса Ларыса Горцава, паэтэса Людміла Рублеўская. Думаецца, што ў горадзе з такімі трывалымі культурнымі беларускімі традыцыямі, як Гродна, тэатр, які прапагандуе беларускае паэтычнае слова, знойдзе свайго глядача.

Н. К.

І ЗНОЎ —  
“ЗОРАЧКІ” ...

15 жніўня ў Мінску ў памяшканні Нацыянальнай бібліятэкі а 16-й гадзіне адбудзецца вечарына памяці паэта Сяргея Новіка-Пеюна, прымеркаваная да яго 90-годдзя. Вечарына пройдзе ў рамках абанемента паэтычнага тэатра аднаго актэра “Зьніч”. Абанемента называецца “Тайна зьнічнага святла” і прапановуе спектаклі-сустрэчы з вядомымі пісьменнікамі, паэтамі, грамадскімі дзеячамі. Вечарына памяці Новіка-Пеюна — першая ў абанемента сезона 1996—97 года, і з’яўляецца ўжо традыцыйнай. Правядзе яе паэтэса Людміла Рублеўская. Сярод выступоўцаў чакаецца шмат вядомых, цікавых людзей — паэтаў, мастакоў, бардаў, грамадскіх дзеячаў, якія добра ведалі Сяргея Міхайлавіча Новіка-Пеюна, пакутніка за родную Беларусь, і захавалі светлую памяць пра яго незвычайную асобу. Вечарына мае назву “Зорачкі”, як і песня С. Новіка-Пеюна, якую выконвае Данчык.

Запрашаюцца ўсе жадаючыя, усе, каму драгі лёс Бацькаўшчыны, хто любіць паэтычнае слова і шчырую сяброўскую размову.

“ТРЭЦЯЯ ЕЎРОПА:  
ГІСТОРЫЯ ПРАЦЯГВАЕЦЦА”

*Кожная эпоха мае свае галоўныя праблемы, а наступная не столькі адказвае на іх, колькі спараджае іншыя, уласцівыя толькі ёй. Тым самым “адказам” на старыя пытанні становяцца новыя, больш складаныя і надзённыя, і мы не выходзім на прастыя шляхі (як марылі ўтапісты розных часоў), а ўсё глыбей улазім у цёмныя супярэчлівыя лабірынты, назва якому — прагрэс цывілізацыі. Так, пэўна, на канавана чалавеку, прынамсі, чалавеку часаснаму.*

Што ж азначае быць сучасным? Зараз, відаць, мала быць крытыкам мінулых “палітычна-эканамічных фармацый” (у тым ліку і савецкай), бо зачынальнік гэтай традыцыі К. Маркс, аблаўшы ўсе “эксплуататарскія” грамадствы, вядомыя ў XIX ст., даў і сучаснаму прагноз — аб хуткім прыходзе “камуністычнага раю”, чаго не зможа зрабіць сёння ніводзін цвярозы чалавек. У гэтай сувязі не лішне будзе нагадаць, што і рабаўладальніцтва ў антычнасці, і феадалізм сярэднявечнай Еўропы, і капіталізм XIX ст. былі прагрэсіўнымі, базальтэрнатыўнымі спосабамі сацыяльнага існавання тых эпох, а іх крытыка з “вышыні сучаснасці” маланавукое і некарэктная. Адзіным апраўданнем ці доказам яе ісціннасці павінен быць стаць спраўджаны Марксавы прагноз і перамога камуністычнай сістэмы. Але паколькі і “нябесны Іерусалім” і “сонечны горад”, і “камунізм” — усяго толькі прыгожыя ідэалы, мроі ці мастацкія вобразы, то доказаў ніколі не будзе і быць не можа. Такія пастулаты прымаюцца толькі на веру, як аб’екты рэлігійнага ці квазірэлігійнага вучэння.

Аднак паспрабуем зірнуць на гэта з іншага боку. Гісторыя Еўропы ў пэўным сэнсе — самадэстатковая рэч, якая, аднак, выйшла за ўласныя межы і, распаўсюдзіўшы свае этнасы, ідэі, тэхналогіі, стала піянерам так званай сусветнай цывілізацыі. Чаму ж менавіта Еўропа стала лідэрам і каталізатарам прагрэсу? Прычын тут шмат — геаграфічных, этнічных, рэлігійных, сацыяльных — і ўсе яны зводзяцца да таго, што наш кантынент заўсёды меў незвычайную

разнастайнасць і моцныя ўнутраныя супярэчнасці. Нацыянальная і моўная стратэгія, кліматычная і ландшафтная неаднароднасць, рэлігійна-духоўная шматстайнасць, палітычная канфрантацыя і сацыяльна-эканамічная канкурэнцыя — былі тым рухамі еўрапейскага самаразвіцця, які ўрэшце прывёў і да глабальнай экспансіі. Сёння, калі скончылася экспансія, а на самым кантыненце знікае апошняе супрацьстаянне (між Усходам і Захадам), можа скласціся ўражанне аб “канцы еўрапейскай гісторыі”. І сапраўды, з’яднаная пад адным дахам эканамічных і палітычных структур ды ўніверсальных каштоўнасцяў, Еўропа можа ператварыцца ў ціхае, “гарманічна-канаючае” балота, пазбаўленае жыццядайных супярэчнасцяў і матывацыі да самаразвіцця. Але гэта павярхоўнае, бадай, постсавецкае меркаванне, якое ідэалізуе еўрапейскую рэчаіснасць, дзе ёсць вострыя і складаныя праблемы. Сярод іх — нарастаючая паларызацыя па лініі “бедныя-багатыя” з заняпадам “сярэдняй класі” (сведчанне “старэння” і дэградацыі грамадства), новае “перасяленне народаў” — эміграцыя з былых каланіяльных і сацыялістычных краін, якая магла б асвятлыць генетычныя сілы Еўропы, але ў той жа час стварае небяспеку для старых нацыянальных ідэалаў. Аднай з такіх магчымых праблем становіцца новы нацыяналізм, ці субэтнічная секвестрацыя (падзел).

Каб зразумець сэнс гэтай з’явы, паспрабуем падзяліць Еўропу на “катэгорыі”. Да першай трэба аднесці вялікія нацыі, якія стварылі ў свой час імперыі, да другой — малыя і сярэднія, якія ўжо “адбыліся” і маюць трывалы вопыт незалежнасці, а да трэцяй — народы, што ў большай ці меншай ступені асіміляваны іншымі, але не страцілі надзей на самастойнасць. Такі падзел даволі ўмоўны, бо, напрыклад, італьянцы, не меўшы імперыі, можна аднесці да першай групы, колішніх “імперцаў” — аўстрыйцаў — да другой, а сённяшніх “трэцясортнікаў” — украінцаў — з цягам часу таксама мо да першай.

Трэба адзначыць, што “трэцяя Еўропа” — гэта не толькі народы былога “сацлагера”, суверэнізацыя якіх была прыпынена ці заксервавана таталітарызмам, а і шэраг народаў Заходняй Еўропы, не захавалішы ці не ўсталяваўшы ўласнай самастойнасці. Прыклад таму Іспанія, Вялікабрытанія, з пэўнымі агавор-

камі — Італія. У апошнім выпадку пераважаюць не нацыянальна-культурныя, а эканамічныя прычыны, што само па сабе даволі сімптаматычна. Тэндэнцыя сучаснага развіцця сведчыць аб эканамічнай неэфэктывнасці вялікіх зацэнтралізаваных сістэм і таму, паралельна з глабальнай спецыялізацыяй і уніфікацыяй, мусяць распачацца працэсы рэгіянальнай сепаратыўнасці ў межах вялікіх дзяржаў. Асаблівую вострыню і перспектывнасць ён набывае менавіта там, дзе памкненні да суверэнітэту супадаюць з патрабаваннем эканамічнай самастойнасці. Як капіталізм XVIII—XIX стагоддзяў нарадзіў еўрапейскія нацыі, тэхналагічны ўніверсалізм постдустрыяльнай эпохі нарадзіць новыя рэгіянальныя супольнасці. З аднаго боку, гэта будзе натуральнай рэакцыяй на агрэсію кэмпалітызму ў духоўнай і культурнай сферы, а з другога — вынікам звышсучасных тэхналогій, якія забяспечваюць камфортнае існаванне субэтнічных ці рэгіянальных груп. Гісторыя Еўропы працягваецца з нараджэннем новых праблем і супярэчнасцяў.

Галоўнае пытанне, якое будзе турбаваць якім чынам пойдзе гэты працэс: мірна ці гвалтоўна. Вольгі Ірландыі, Югаславіі і нават Чачні мог бы чамусьці і навучыць, але спадзявацца толькі на лёс і на тое, што сыты (у адрозненне ад галоднага) заўсёды будзе памярковым, не даводзіцца. Праблему трэба ўсебакова вывучаць, дэмакратычна абмяркоўваць і эвалюцыйна вырашаць, не замоўчваючы і не даводзячы справу да выбуху. А прыкладам ці, бадай, мадэллю такога развіцця магла б стаць Беларусь, якая, з аднаго боку, мае падставы для нацыянальна-культурнай і эканамічнай самастойнасці, а з другога — татальную залежнасць ад вялікай суседкі. Аднай нагой яна ступіла на свой уласны шлях, а другой моцна захрасла ў старой імперскай каляіне. І ўсё ж у яе ўжо ёсць сілы стаць прыкладам для астатніх народаў, які мірна, з гонарам і пашанай выйсці ў кола вольных і заможных, здзеіснаць амаль немагчымае, зрабіўшы новы віток гісторыі. Мы маем шанец стаць лідэрам “трэцяй Еўропы”, дзвіж якой: “Лепш быць добрым суседам, чым ворагам братам”.

А Зямля ўсё роўна ў нас адна, яна нас і злучае.

Васіль АЎРАМЕНКА

г. Мазірэў

Перадрук

ПРА АДВАРОТНЫ БОК СЛОЎ

Тэрміналогія — рэч не дробязная. Скажы: “забілі змагара за незалежнасць Чачні” — і ясна, што кепска зрабілі. Змагаўся, значыць, чалавек за сваю свабоду, а прыгнятальнікі яго забілі. Але скажы: “знішчылі дудаеўскага бандыта” — і можна чакаць апладысмантаў. Нібыта стразлены шалёны воўк, які тэрарызаваў вёску.

Я перабраў у памяці ярлыкі, якія расійскія СМІ прыклеіваюць ваюючым чачэнцам. Бандыты. Члены незаконных узброеных фарміраванняў. Непрымירים. Дудаеўцы. Духі. Маджакеды. Наёмнікі. (Што там яшчэ?) У 1995 годзе вялікая і магутная руская мова ўзбагацілася неалагізмам. Цяпер мы ведаем, хто накрывае рэактыўнай артылерыяй жанчын і дзяцей. Гэта робяць **федэралы**.

Успамінаецца святкаванне 50-годдзя Перамогі ў тым жа мінулым годзе. Калі ўсе маскоўскія СМІ наперабой паведамлялі, што **руская** армія зламала хрыбет фашысцкаму зверу, **рускія** ўзялі Берлін і інш. Што вашага лакорлівага слугу павергла ў недаўменне. Бо ўсім вядома, што **рускія** ў СССР складалі роўна палову насельніцтва. Значыць, у **савецкай**, а дакладней, у **чырвовай** арміі, якая разам з заходнімі саюзнікамі разграміла немцаў, **рускія** таксама складалі роўна палавіну: усе народы неслі аднолькавы ваенскі абавязак. І прылічэнне адным толькі рускім усё гэта, што разам зрабілі ўсе народы СССР, ёсць знявага памяці мільёнаў загінуўшых казахаў, грузін і розных іншых украінцаў.

Я пагутарыў з калегам-журналістам, аўтарам артыкула, дзе “рускія бралі Берлін”, і атрымаў ад яго распывісты адказ. Маўляў, СССР — гэта на самай справе Расія і ўсіх яго жыхароў у цэлым можна назваць рускімі. На Захадзе, дадаў калега, усіх савецкіх называлі (і цяпер называюць) менавіта так — “рускія”.

Прызнацца, такі адказ мяне не надта задаволіў. Па-першае, трэба быць выхаваным і пытаць дазволу на такую тэрміналогію ў

зацікаўленых асоб — ці згодны яны? А то назавеш Івана Баграмяна “рускім маршалам”, а армяне пакрыўдзяцца. Па-другое, мы ж не на Захадзе. Якая нам справа, як яны каго называюць. У Францыі, напрыклад, немцаў называюць нейкімі “альманамі”. Самі немцы велічваюць сябе “дойчамі”. Але мы ж гэтага не пераймаем. Па-трэцяе: я помню, як Аляксандр Ісаевіч Салжаніцын бурна пратэставаў супраць таго, што ў нейкіх прынятых 40 гадоў назад дакументах амерыканскага сената фігуруе выраз “рускія” замест “савецкіх камуністаў”. Вельмі моцна пакрыўдзіўся: пры чым тут рускія?! Эсэсэсэрам кіруе інтэрнацыянальная наменклатура, а рускія — гэтыя ж яе ахвяры, як і ўсе астатнія народы. Хоць калі “на Захадзе ўсіх савецкіх называюць рускімі”, дык чаго ж тут крыўдзіцца?

Асабіста я за які заўгодна варыянт, абы толькі ён быў вольны ад блытаніны. Калі называць **усіх** насельнікаў царскай Расіі і СССР рускімі — дык заўсёды і ва ўсіх выпадках. Напрыклад: “Руская армія патапіла ў крыві венгерскія паўстанні 1849 і 1956 гг.”. Аднак мы чуюм, што зрабілі гэта армія **царская і савецкая**. Калі не называць — дык нідзе і ніколі, уключаючы ўзяцце Берліна.

Нарэшце ўдалося ўцяміць, што ніякай блытаніны на **самай** справе няма, ёсць зусім дакладны няписаны закон: **“усё добрае зрабілі рускія, усё дрэннае зрабілі не рускія”**. Дрэннае можа рабіць хоць хто. Доўгі час мы чулі, што тыя альбо іншыя “подзвігі” ў Чачні здзяйснілі **дэсантнікі, амоніцы, вайскоўцы расійскай (не рускай!) арміі, федэралы**. А ці чуў хто-небудзь па тэлевізары, што **рускія** наладзілі бойню мірнага чачэнскага насельніцтва ў Самохках? Тое і яно.

З паўгода назад тэлевізійшчыкі пачалі паціхеньку выкідаць са сваіх зводак навін “бандытаў” і “ўдзельнікаў незаконных узброеных фарміраванняў”. Дыктары адкрытым тэкстам паведамляюць, што сёння

“знішчаны пяцёра сепаратыстаў”. І гэтае новаўвядзенне выклікае моцнае неўразуменне. Паколькі “сепаратыст” зусім не азначае “бандыт” ці “забойца”. Гэта слова таго ж кораня, што і назва бяскрыўднага апарата для аддзялення вярشو ад малака. Але сепаратысты бываюць не толькі чачэнскія, а і, напрыклад, квебекскія. Уявіце, што англамоўная большасць у Канадзе вырашыла **забіваць** франкамоўных сепаратыстаў! А ёсць і сепаратысты рускія, іх нават значна больш, чым чачэнскія: у Прыднястроўі, у Крыме, у Паўночным Казахстане, у Нарве. Дадзена ім права на выхад з адпаведных дзяржаў ці не? Ну, там права на самавызначэнне і ўсё такое іншае. Ці дазваляецца малдаванам, украінцам, казахам і эстонцам усіх гэтых рускіх **забіць**? Не, калі ўжо Расія ператварылася ў дзяржаву, дзе можна **забіваць сепаратыстаў**, то прашу мяне першага лічыць сепаратыстам — гэта значыць, тым, хто аддзяліўся ад такой дзяржавы. Толькі прашу не забіваць на месцы за гэтыя словы. Лепш вышліце мяне ў Канаду. Я хачу жыць там, дзе ні федэралы не забіваюць сепаратыстаў, ні сепаратысты федэралаў.

Уладзімір КАВАЛЕНКА

(“Літаратурная газета” за 24. VII. 96, N 30 / 5612).

Ад рэдакцыі. Апошнім часам на Беларусі распачалася кампанія барацьбы з гэтак званымі “русафобамі”, да якіх залічваюць усіх, хто асмеліўся сказаць праўду пра нашае мінулае і назваць рэчы сваімі імёнамі. Каб не пасеяць “вражду між народамі”, “старэйшага брата” можна толькі хваліць... І таму, калі б падобная публікацыя з’явілася не ў маскоўскай “Літаратуры”, а ў любым беларускім выданні, аўтар яе да скону не адмыўся б ад ярлыка “русафоба”. Не верыце? Пачытайце хоць бы “Народную газету” за 1 жніўня г. г.

САВЕЦКАЯ гістарычная навука шмат у чым вінаватая перад грамадствам за тэндэнцыйнае, заідэалагізаванае асвятленне мінулага. Асабліва гэта датычыла паказу паслякстрыніцкага перыяду. Ён падаваўся ў такім вясялкавым святле, што здавалася аніводнага краіна свету не дасягнула гэтага эканамічнага, палітычнага і духоўнага росквіту, як СССР. Страшэнна ўсхвалялася гісторыкамі зробленае КПСС і Савецкай дзяржавай у галіне нацыянальнай палітыкі. Дзіўна, што пра гэта вельмі любілі пісаць і вучоныя-грамадазнаўцы Беларусі, хаця, калі як след разабрацца, яе карэннае насельніцтва знаходзілася на мяккі канчатковай дэнацыяналізацыі. Але яны замест таго, каб быць у званы — білі ў літаўры.

Няцяжка ўявіць, які прэрэпалах у стан савецкіх гісторыкаў унесла "гарбачоўская перабудова". З яе надыходам адкрыта заяўлялася, што найдалей ад ісціны знаходзіцца тая праца па гісторыі, на старонках якой найбольш лаку, ружовых фарбаў аб савецкай рэчаіснасці. Зразумела, вельмі востра крытыкаваліся вучоныя і за памылкі ў асвятленні міжнацыянальных

такое: "У такім асяроддзі проста было б некарэктным не ведаць і не карыстацца беларускай мовай".

Па-сапраўднаму заявіць пра сябе ў новых умовах жыцця грамадства, у якога абудзілася зацікаўленасць да свайго мінулага, Інстытут гісторыі змог бы толькі стварэннем сур'ёзнай, шматпланавай, а галоўнае — аб'ектыўнай працы пра беларускі народ. Такая праца ёсць. Гэта — "Нарысы гісторыі Беларусі ў 2-х частках" (1994—1995). У перыядычным друку з'явілася нямаля самых розных па змесце рэцэнзій на гэтую працу. Ёсць сярод іх і востра крытычнага плана, што зусім заканамерна, паколькі многія гістарычныя падзеі паказаны ў ім нестандартна, у нетрадыцыйнай трактоўцы. Адысці ад шаблону — справа не з лёгкіх, а тым больш у гістарычнай навуцы. Таму сапраўдныя гісторыкі-навукоўцы з алімпійскім спакоем вытрымліваюць крытыку на іх і злева, і справа, не ўхіляючыся ад тых ідэй, што прадеклараваны ў "Нарысах..."

Вельмі важна, што засяроджванне галоўнай увагі калектыву Інстытута гісторыі на падрых-

поглядаў у гістарычнай навуцы, заяўляецца, што яны падаюцца ў духу русафобіі. І трэба прызнаць, што ў аб'ектыўнасці такіх поглядаў і сапраўды пачынаюць сумнявацца радавыя чытачы (глыбокіх жа ведаў па аичынай гісторыі ім не дала наша сістэма адукацыі), некаторыя палітыкі, кіраўнічыя работнікі органаў асветы. І адразу пайшлі арышты падручнікаў па гісторыі і геаграфіі Беларусі, па беларускай мове і літаратуры, хаця куды разумней было б даць нейкія тлумачальныя запіскі па аасобных тэмах гэтых дысцыплін. Помніцца, як у даваенны час мы, школьнікі, па ўказцы настаўнікаў, заклевалі змешчаныя ў кнігах партрэты "ворагаў народа" і пададзеныя пад імі тэксты. Самі ж падручнікі не выкідаліся на сметнік, як гэта прапаноўваецца рабіць сёння пры нашых неверагодных матэрыяльных і фінансавых цяжкасцях.

Пальма першыства ў наклеиванні ярлыка "русафоб" на самую сумленную, элітарную частку беларускіх гісторыкаў, несумненна, належыць былому дырэктару Інстытута гісторыі АНБ, члену-карэспандэнту АНБ, доктару

туману, а густой, чорнай і велізарнай хмары.

Прысвечаны артыкул "далікатнай" тэме векавых стасункаў Беларусі з усходняй суседкай — Расіяй. Многія вучоныя хацелі б бачыць іх без сучка і задзірынкі, чаго, дарэчы, не бывае нават сярод аднаго і таго ж народа, больш таго — унутры асобна ўзятай сям'і. Раней пра гэта не прынята было пісаць, таму многія старонкі нашай гісторыі заставаліся неасветленымі. У выніку далёка не ўсімі разумелася, чаму беларусы так істотна адстаюць ад рускіх у плане нацыянальна-дзяржаўнага развіцця, маюць страшэнна дэфармаваную культуру і мову, вельмі нязначна выраслі ў колькасных адносінах. Пералічаныя адмоўныя з'явы ў значнай ступені тлумачацца і адступленнем ад прынцыпу справядлівасці ва ўзаемаадносінах паміж дзяржавамі гэтых народаў, а з канца XVIII стагоддзя цалкам вынікаюць з сутнасці антыбеларускай палітыкі Расійскай імперыі. За апошнія пяць-сем гадоў беларускія гісторыкі вельмі шмат зрабілі па выкрыцці ўсёй шкоднасці гэтай палітыкі. Даволі поўнае і аб'ектыўнае асвятленне знайшла яна і на старонках выдадзеных у 1993—1994 гадах першых двух тамах "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі", за што вельмі ўдзячныя яе рэдакцыі і аўтарам чытачы. Мала што з гістарычных прац карысталася ў іх такім попытам, як згаданыя тамы "ЭГБ". Таму вельмі моцна памыляецца паважаны член-карэспандэнт АНБ Пётр Петрыкаў, калі піша, што "туман русафобіі" ахутаў Беларускае Энцыклапедыю". Наадварот, як аніякае іншае выданне, "ЭГБ" дапамагае ўсім і кожнаму папоўніць свае веды па гісторыі Беларусі, добра зразумець, што дэнацыяналізацыя духоўнага патэнцыялу беларускага народа адбылася не стыхійна, а ў выніку свядомай дзейнасці палітыкаў, стрыжнем якой на працягу добрых двух стагоддзяў была русіфікацыя.

У неабгрунтаваных нападках на самае каштоўнае, што створана навукоўцамі суверэннай дзяржавы — "Энцыклапедыю гісторыі Беларусі" Пётр Петрыкаў дайшоў да таго, што піша: "...трэба выказаць падзяку Расіі за тое, што яна зберагла нас як этнас..." (с. 111). Якое блюзнэрства! Не толькі афіцыйная Расія, але і верная ёй інтэлігенцыя ніколі не прызнавалі беларусаў за самабытны этнас, таму невядома, як жа яны маглі яго зберагаць. А вось на тым, як разбураць усё тое, што ад беларусаў засталася пасля паланізацыі, яны вельмі добра набілі руку: ліквідавалі беларускую уніяцкую царкву, вывелі з афіцыйнага ўжытку тэрмін "Беларусь", забаранілі выдаваць кнігі, часопісы і газеты на беларускай мове і толькі ў 1914 годзе пад магутным напорам нацыянальна-адраджэнскага руху дазволілі адчыніць пачатковую беларускамоўную школу. Нагадаю, што такое права беларусы атрымалі ледзь не самымі апошнімі з усіх народаў царскай імперыі. Не разумее, дык за што ж ёй тады дзякаваць?! Чакіст N 1 Беларусі ў канцы 30-х — пачатку 50-х гадоў на Беларусі Лаўрэнцій Цанава і то пісаў, што "на працягу ўсяго існавання Беларусі ў складзе... феадална-прыгонніцкай Расіі і ва ўмовах капіталістычных адносін беларускія працоўныя былі асуджаны на галечу і бяспраўе". Калі ж беларусы захававаліся як этнас, дык за гэта трэба дзякаваць не Расіі, а волатам нашага нацыянальнага Адраджэння, якія, як грыбы пасля дажджу, раслі, растуць і будуць расці на нашай зямлі! Я спецыяльна не буду цытаваць афіцыйныя дакументы, з якіх вынікае шавіністычны характар нацыянальнай палітыкі Расійскай імперыі, бо яны досыць добра вядомы чытачу. Ён намнога горш ведае, як на нацыянальнае пытанне глядзела самая адукаваная і ў пераважнай большасці прагрэсіўная частка рускага народа. Калі ласка, паслухаем дэкабрыста, аўтара дзвюх рэдакцый палітычнай праграмы Паўднёвага таварыства дэкабрыстаў "Рускай праўды" Паўла Песцеля. Будучы праціўнікам федэратыўнага ладу Расіі, ён пісаў: "А таму і пастанаўляецца правіла, каб усіх жыхароў, што насяляюць Віцебскую, Магілёўскую, Чарнігаўскую, Палтаўскую, Курскую, Харкаўскую, Кіеўскую, Падольскую і Валынскую губерні сапраўднымі расіянамі лічыць і ад гэтых апошніх ніякімі асобнымі назвамі не аддзяляць", г. зн. быў супроць ужывання этнонімаў "беларус" і "украінец". Развіваючы сваю думку далей, Павел Песцель прапаноўваў "...з усіх плямёнаў, што насяляюць Расію, скласці толькі адзін народ і ўсе розныя адценні ў адну агульную масу зліць так, каб насельніцтва цэлай прасторы расійскай дзяржавы ўсе былі рускія... А для гэтага трэба, каб на цэлай прасторы расійскай дзяржавы панавала адна толькі мова расійская..." Прылічнікаў такіх поглядаў заўжды было шмат у Расіі.

Верхам непавагі Пятра Петрыкава да беларускага народа з'яўляюцца неабгрунтаваныя абвінавачванні, што ў перыяд муроўёўскай справы з паўстанцамі 1863—1864 гадоў, беларусы, бачачы, як мясцовая адміністрацыя разбурае польскія школы, не паклапаціліся аб напісанні падручнікаў і дапаможнікаў для беларускай школы, падрыхтоўцы зольных выкладаць гэту мову настаўнікаў-беларусаў, на пастаўленае пытанне: "Чыя была справа рыхтаваць і мець усё гэта?" — аўтар дае адзіны, на яго думку, правільны адказ — "Саміх беларусаў" і працягае: "Але яны (г. зн. беларусы. — Л. Л.) як у Рэчы Паспалітай, так і ў першыя дзесяцігоддзі ў складзе Расіі не паклапаціліся аб гэтым. Таму неглы абвінавачваць царызм у русіфікацыі беларускіх дзяцей у школах, а сталі моладзі ў вышэйшых навуковых установах Расіі.

# НЕ ЗАБУДЗЕМ. АБАРОНІМ. ВЫРАТУЕМ.


## ГІСТАРЫЧНАЯ НАВУКА І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ІДЭЯ

адносін, бо менавіта сур'ёзныя хібы ў гэтай сферы і з'явіліся галоўнай прычынай паскоранай, невыкліканай унутранымі законамі развіцця, рускай культурна-моўнай асіміляцыі многіх савецкіх народаў.

Выдатна разумею, колькі фізічных і духоўных сілаў каштавала вучоным-гісторыкам пераглядзець, зрабіць больш адэкватнымі свае погляды на мінулае і тую падзею, што адбывалася падчас перабудовы. Сёй-той не пераадолеў — магчыма, ён і не ставіў перад сабой падобнай мэты — такога псіхалагічнага бар'ера. Мінаў год за годам, а з-пад пара такіх навукоўцаў не з'явілася аніводнага вартага сур'ёзнай увагі артыкула.

Затое актыўна пачалі працаваць гісторыкі, якія ніколі не падзялялі ўсталяванага ў гістарычнай навуцы афіцыйнага погляду на мінулае беларускага народа. Адбыліся станоўчыя змены і ў кіраўніцтве беларускай акадэмічнай навуцы. Інстытут гісторыі АНБ узначаліў у 1988 годзе досыць малады (нарадзіўся ў 1940 г.) доктар гістарычных навук, прафесар Міхась Касцюк. Праўда, было нямаля і скептыкаў адносна новага кіраўніка. І ў іх на гэта меліся даволі важкія падставы: кандыдацкая і доктарская дысертацыі, усе яго асноўныя публікацыі: "Идейно-политическое воспитание крестьянства: Из опыта работы Компартии Белоруссии в период строительства социализма (1926—1937 гг.)", (1979), "Трудовой вклад крестьянства в победу и укрепление социализма: На материалах БССР" (1986), "Социалистические ценности тружеников села: история, современность, перспективы" (1989) прысвечаліся ўсхваляенню бальшавіцкіх пераўтварэнняў у сельскай гаспадарцы, іх аўтар на працягу пяці гадоў працаваў у самым цэнтры партыйнай гістарычнай навуцы — Інстытуце партыі пры ЦК КПБ (на пасадзе вучонага сакратара).

Аднак першапачатковы скептыцызм, што апанаваў гісторыкаў, вельмі хутка рассяяўся, зразумела, не без удзелу самога Міхася Касцюка. Гэты таленавіты вучоны, здольны арганізатар навуцы, вельмі сціплы і шляхетны чалавек за гранічна кароткі тэрмін змог згуртаваць вакол сябе калектыв і накіраваць усе яго намаганні на вырашэнне самых актуальных праблем беларускай гістарычнай навуцы. Не магу не адзначыць і такой выдатнай прафесійнай і адначасова патрыятычнай якасці Міхася Касцюка, як глыбокае разуменне важнасці развіцця гістарычнай навуцы на нацыянальнай мове. Менавіта пры ім, упершыню за ўвесь пасляваенны перыяд, гісторыю Бацькаўшчыны сталі ствараць вучоныя-гісторыкі на беларускай мове. Раней таксама выходзілі — пераважна калектывныя — працы па гісторыі на роднай мове, але гэта пасля таго, як да іх прыклалі свае веды і намаганні філолагі-перакладчыкі. Міхасю Касцюку не спатрэбілася шмат часу, каб пераканаць усіх, што неабходна як мага хутчэй адмовіцца ад падобнай заганнай, непрадукцыйнай практыкі. Дапамог жа хутка пераканацца ў гэтым асабісты прыклад самога дырэктара акадэмічнага Інстытута гісторыі. Уважліва сочычы за яго дзеяннямі, я даўно прыйшоў да высновы аб велізарнай карысці для справы нацыянальнага Адраджэння ажыццяўленне свядомай палітыкі па вылучэнні на кіраўнічыя пасады асобаў, якія, як маці, любячы сваю Бацькаўшчыну, валодаюць і размаўляюць на роднай мове. Спаўна надзелены такімі якасцямі, Міхась Касцюк без ужывання якіх-небудзь адміністрацыйных захадаў зрабіў гістарычную навуку і сам калектыв Інстытута беларускамоўнымі. Не раз чуў ад зусім яшчэ маладых навукоўцаў прыкладна



тоўцы капітальных прац у галіне сваёй навуцы не прымусіла яго істотна ці цалкам адмовіцца ад напісання публіцыстычных прац, бо і, дзякуючы ім, можна ў патрэбным накірунку ўплываць на розум і сэрцы людзей, адраджаць знявечаную гістарычную памяць. Гісторыкі вельмі ўдзячныя рэдакцыям газет і часопісаў за тое, што яны ахвотна ішлі на супрацоўніцтва з навукоўцамі дзеля шырокай прапаганды аб'ектыўных ведаў пра мінулае нашай Бацькаўшчыны.

На вялікі жаль, зараз такія кантакты з афіцыйным перыядычным друкам не вызначаюцца былой інтэнсіўнасцю. Але верыцца, што падобная з'ява будзе мець часовы характар, бо нельга ж дапусціць такога, каб старонкі нашых газет і часопісаў ізноў запаўнялі публікацыі, далёкія ад рэчаіснасці, скіраваныя на канчатковую дэфармацыю гістарычнай памяці беларускага народа, якая, здавалася, так упэўнена пачала фармавацца ў належным напрамку на схіле 80 — у першай палове 90-х гадоў.

Найлепшым сродкам затармажыць развіццё беларускай нацыянальнай навуцы яе нядробязліўцы лічаць абвінавачанні сумленных навукоўцаў у нацыяналізме, бо, маючы такі ярлык, аніводзін з іх не прабеіцца на старонкі найбольш масавых афіцыйных газет і часопісаў, а таксама ў дзяржаўныя выдавецтвы. У публікацыях перыядычнага друку колькі часу таму застракацела тэрміналогія, якая была вельмі папулярнай у сумнавядомых 30-я гады. Аднак не абмыслася і без навацыі. Гэта — увядзенне ў навуковы абыход тэрміна "русафобія", што азначае непавагу да ўсяго рускага.

Добразчылівае стаўленне беларусаў да рускага народа агульнавядомае. Таму, каб выклікаць недавер да новых, нетрафарэтных

гістарычных навук Пятру Петрыкаву. Паводле мерак 60-х — першай паловы 80-х гадоў — гэта даволі салідны вучоны. Сведчаннем таму яго манаграфіі: "Организация и деятельность постоянных комиссий местных Советов Белоруссии (1944—1970 гг.)", (1971); "Советы депутатов трудящихся БССР и их роль в создании материально-технической базы коммунизма (1959—1965 гг.)", (1972); "Ревкомы Белоруссии", (1975); "Забота Советской власти о здоровье трудящихся (На материалах Белорусской ССР)", (1976). Мала, а хутчэй за ўсё ніхто з вучоных-гісторыкаў, не зможа паспаборнічаць за Пятром Петрыкавым у справе ўсхваляення ў сваіх навуковых працах савецкай дзяржаўнай сістэмы і сацыялістычнага ладу гаспадарання. А вось наколькі станоўчую ролю адыграюць гэтыя працы ў выкананні іх аўтарам функцый першага намесніка галоўнага рэдактара "Беларускай энцыклапедыі", будзем меркаваць па бліжэйшых тамах "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі".

І раней, і цяпер нярэдка і выступленні Пятра Петрыкава ў перыядычным друку. Адзін з апошніх яго артыкулаў меў назву: "Туман русафобіі" ахутаў Беларускае Энцыклапедыю". Надрукаваны ён быў у сёлетнім трэцім нумары часопіса "Беларуская думка" (заснавальнік — Адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь) яшчэ да таго, як яго аўтар прыйшоў на працу ў энцыклапедычнае выдавецтва. Сам загаловак артыкула не можа выклікаць асаблівай трывогі ні ў работнікаў выдавецтва, ні ў гісторыкаў-навукоўцаў, бо "русафобія" ж пададзена ў двукоссі і знаходзіцца ўсяго толькі ў стане туману. Гэта зусім не тое, што сапраўдныя беларусафобія, якая даўным-даўно існуе ў нас без даукосся і знаходзіцца не ў стане

**А ЦЯПЕР  
І АБЛАСНАЯ  
“ПАМЯЦЬ”**

Як вядома, у нашай краіне пасляхова ажыццяўляецца выпуск гісторыка-дакументальных хронік серыі “Памяць”, што ахопляць па чарзе кожны раён Беларусі. Летась жа, аkurat напярэдадні 50-годдзя Перамогі пабачыла свет рэспубліканская кніга “Памяць”. На жаль, да нядаўняга часу горш выглядала Мінская вобласць: пакуль у згаданай серыі ніводзін раён Міншчыны не прадстаўлены. Але, як аказалася, і тут, як кажуць, не льякам шыты. Дзякуючы Мінскаму аблвыканкаму і Нацыянальнаму архіву Беларусі з’явілася першая абласная кніга “Памяць”. На старонках масіўнага тома прыводзяцца звесткі аб партызанах, якія загінулі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, падпольшчыках, партызанскіх фарміраваннях і падраздзяленнях, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны дзейнічалі на тэрыторыі Міншчыны. Усяго прадстаўлена 12399 герояў, называюцца даты, месца іх гібелі і пахавання.

Згаданае выданне, безумоўна, выкліча цікавасць і ў стваральнікаў раённых кніг “Памяць”, паколькі ёсць мажлівасць не толькі выкарыстаць багаты фактычны матэрыял, але і нешта ўдакладніць. Прынамсі, так і робяць рупліўцы на Капыльшчыне, дзе на сённяшні дзень поўным ходам вядзецца гэтая важная работа па зберажэнню гістарычнай памяці.

**“ХАДЖЭННЕ  
Ў ТРЫДЗЕСЯТАЕ  
ЦАРСТВА”**

— так назвалі сваё падарожжа ўздоўж беларускай мяжы нядаўнія супрацоўнікі часопіса “Роднае слова” Іван Ждановіч і Валянціна Шымановіч. Ім давядзецца прайсці пешкі 3000 кіламетраў. Па працягласці яно зойме каля 100 дзён. Шлях пачынаўся з Друі, закончыцца там жа. Мэта падарожжа — выпрабаванне саміх сябе, а таксама жаданне сваім прыкладам “заразіць”, у першую чаргу, моладзь пешым турызмам, цікавасцю да выдатных мясцін роднага краю.



За плячымі падарожнікаў больш за 80 дзён дарогі, і фотакарэспандэнт зняў іх, калі іхні шлях пралягаў па Гомельскай вобласці.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА,  
БЕЛТА

**“ТЭАТРАЛЬНАЯ  
ТВОРЧАСЦЬ”, N 4**

У чарговым нумары змешчана заканчэнне трагедыі А. К. Талстога “Цар Фёдар Іванавіч” у перакладзе У. Караткевіча. “Як жывеш, мастацкая ВНУ?” — так называў свае развагі У. Мамонька. У сувязі са 100-годдзем з дня нараджэння К. Крапівы была праведзена Рэспубліканская навуковая канферэнцыя на тэму “Кандрат Крапіва як люстэрка беларускай культуры XX стагоддзя”. Публікуюцца даклады А. Сабалеўскага “У люстэрку нацыянальнай сцэны”, С. Лаўшкі “Уласным прыкладам натхняючы”, Р. Смольскага “Прадчуванне, або Хто робіць гісторыю”. Аб сваіх кантактах з Кандратам Кандратавічам расказвае І. Стадолнік (“Хвалючыя сустрэчы”).

Т. Гаробчанка (“Прысвечаны жанчыне і каханню”) разважае пра фестываль “Маладзечанская сакавіца-96”. Тэма выступлення М. Макарыча відаць з загаловку матэрыялу — “Барысаўскі народны”. А. Марціновіч (“Відэапракат: даварай, але і... праварай”) гутарыць з У. Рошчыным, які ўзнаначае Дзяржаўны рэгістр кінавідэафілімаў і кінавідэапраграм. Прапануюцца таксама чарговыя старонкі “Тэатральнай энцыклапедыі Беларусі”, рэцэнзія на кнігу п’ес “Сінязорка”, згадкі У. Мамонькі паводле кнігі А. Варлыгі “Прыказкі Лагойшчыны”, іншыя матэрыялы.

**“Паэт усё жыццё піша біяграфію сваёй душы”, — сказаў некалі А. Блок. І сутнасць сапраўднай паэзіі бачыцца ў поўным самавыказванні вершатворцы, бо, н дзе, як тут, паства для яго, “пастыра душаў людскіх і пастуха родных слоў”, надзвычай шырокая і разгоністая. Лірычнае “я” паэта — у яго творах. Душэўна ўтрапёных і хвалючых, самабытных і неардынарных. І тады, пагадзіцеся, натуральнай становіцца цікавасць да непасрэднай размовы з мастаком слова.**

**З народным паэтам Рыгорам БАРАДУЛІНЫМ гутарыць аспірантка інстытута літаратуры Аліна АСТРАВУХ.**

— Паважаны Рыгор Іванавіч, дазвольце распачаць нашу гаворку з вашых жа слоў:

Жыцця кароткага растуць даўгі,  
І тленам мітусні завецца клопат.

Барадулін шасцідзсятых і Барадулін дзевяностых... Ва ўсёй віртуознай невычэрпнасці таленту. Звыкла і дзіўна. Цэласнасць? Яна адчуваецца. Даўжыню

ніс, Фэдэрыка Гарсія Лорка, Амар Хаям, Габрыэла Містраль, Сэсар Вальеха, Барыс Пастэрнак, Марк Шагал, Андрэй Вазнясенскі, Іван Драч.

— Рыгор Іванавіч, вы — “хрышчоны паганец” і ўсё жыццё верыце ў Бога. Перадусім сказаць, на старонках вашых кніг пералпаюцца матывы і язычніцкія, і хрысціянскія... Як пачуваецца на гэтым

**“ТВОРЧАСЦЬ І ПАЭЗІЯ  
НЕВЫПАДКОВА  
ЖАНОЧАГА РОДУ...”**

ў некалькі дзсяткаў гадоў. І ўсё ж (выбачайце за пытанне-пасланне самому суразмоўніку), чым розніцца яны і што родніць іх сёння?

— Кожны чалавек прыходзіць у жыццё, каб рэалізаваць сябе. У тым, да чаго душа ягоная хінецца. І кожны ў глыбіннай сутнасці сваёй, у кодавай існасці не мяняецца з гадамі. Хіба вастрэе вокам, мудрэе, старэе, альбо дзяцініцца. Як хто. Непазнавальным, да сябе непадобным бывае чалавек у дамавіне. Можна, такім ён мусіць з’явіцца да Усявышняга. Ці такім ён і быў задуманы Тварцом, а жыццё іначыла божавае аблічча.

— “Я не знікаю, Бо нада мной Маміны словы — анёламі”, “Пясок Ушач — Пачатак мой і скон”. Так, мама і Ушачына, знітаваныя глыбокай сыноўняй любоўю, памяццю і вернасцю — нязменныя Настаўнікі жыцця. Адметна, што жыццесцвярдзальная Муза шукае апірышча ў спадчыне, “што лучыць з Сусветам, з прасветам, з прабацькаўшчынай, з праайчынай...”

— Усё ад Бога, а ўсе мы — ад Маці. Творчасць і паэзія невыпадкова жаночага роду. Мама дала мне мову, крывіцкая мова дала мне смеласць нешта пісаць. Зноў жа такіх песнямі, казкамі, асяляненымі прыпавесцямі мама вучыла чуць, бачыць, адчуваць.

— Вядома, традыцыя знаходзіць сваё развіццё ў наватарстве, наватарства адкрываецца праз традыцыю. Ваша думка наконт іх “паразумежня”?

— Дужа ўжо часта ўжываецца слова “традыцыя” і абавязкова ў дакор традыцыі супроцьставіцца наватарства. Па слоўніку: “Традыцыя (лацін. traditio — перадача, распаўсюджанне) — 1/ звычай, парадкі, правілы паводзінаў, што гістарычна склаліся і перадаюцца з пакалення ў пакаленне; 2/ паданне”. Калі доўга не блукаць сцежкамі казуістыкі, дык лепшыя, нацыянальныя традыцыі праз стагоддзі і трымаюць нацыю, мову, якраз на іх трымаецца менталітэт народа. Наватарства, калі яно сапраўднае, а не воўкавае, уяўнае, не дае традыцыі застыгнуць, укамянець, змярціцца. Наватарства, не раўноўнае, як той малады скразняк у суровых мурах. Скразняк пралятае, а муры праветраныя ад пылу ды павучыння і далей трымаюць на сваіх плячах векаўшчыну. Казаць нешта азначна пра сябе не ў маім характары. Не, што рабіў і пакуль што яшчэ раблю, раблю, каб у змогу сваю ўслугаваць роднаму беларускаму слову.

— Вы — паэт імпрэсіянісцкага складу. Экспрэсіўнасць руху. Эмоцыі, паэтычная логіка ідуць ад канкрэтных з’яў, падзей, асоб. Улюбёны прыём — не толькі фіксаваць, але і адлюстроўваць “жизнь в мимолётных мелочах” (А. Блок). Якія мастацкія слова (у тым ліку еўрапейскай паэзіі і паэзіі Усходу) граюць сваё таленту вам асабліва блізкія?

— Спіс любімых паэтаў у мяне атрымаецца занадта населены. Назаву толькі некаторых, якіх перакладаў на беларускую мову — Шэкспір, Байран, Шэлі, Блейк, Кітс, Кіплінг, Бёрнс, Рэмбо, Адам Міцкевіч, Тарас Шаўчэнка, Пушкін, Мандалыштам. Выйшлі асобнымі кнігамі ў маім перакладзе Ян Рай-

скрыжаванні? Што штурхае да асэнсавання біблейскіх заповедзяў? Чым вытлумачваецца зварот да Усявышняга сярод жыццёвага тлуму?

— Рана ці позна (яно лепей раўней!) чалавек вяртаецца да Бога. Так з падарожжаў, з экскурсій, з вандровак вяртаюцца дамоў. Вечная вандроўка-душа ведае дарогу да нябеснага Гаспадара.

— Вечная кніга апавядае пра стварэнне свету, апісанага ў кнізе Быцця, і да Страшнага Суда, сімвалічна прадстаўленага ў Адкрыцці Іаана Багаслова. Гэта нішто іншае, як уся гісторыя чалавецтва пад правадырствам Божым. То біблейская трактоўка. Паэты ці не прадвеснікі царства Божага? Вобраз Страшнага Суда нярэдка ў сённяшніх паэтычных зборніках. Чым прадрыктваны вобраз Суднага дня ў вашай паэзіі?

— Страшны Суд чакае кожнага. Паэта асабліва. Бо паэт часта самазвана напрошваецца ў вестуны, у прарокі. І каму-каму, а паэту Судны дзень трэба зрабіць сабе тут, на зямлі грэшнай. Яго можна назваць Судным прэдаднем.

— На вашу думку, “Слова ўсё можа, Бо карані слова ў сівым паганстве, язычніцтве”. Прыродапаклонніцтва — ваша адметнасць. Вядома, беларуская міфалогія цесна звязана з філасофіяй жыцця нацыі. І вытокі вашага казізму — пераважна ў акаляючай спрадвечнай прыродзе. Прадаўжальнікам чалавека ў прыродзе нярэдка выступае вобраз дрэва, які расшыпаны на старонках вашых паэтычных зборнікаў: “дрэвы вечнага руху”, “дрэва часу”, “дрэва ракі”, “купаляўскае дрэва”, “дрэва жыцця”... Ці лучыцца ваша “дрэва жыцця” з “дрэвам жыцця” — “эмблемай бяссмерця, якая шырока распаўсюджана на Усходзе, падкрэсліваючы вышэйшую мудрасць, праўдзівае дабро”?

— Яно зразумела; што натуральны паэт ад прыроды, сінтэтычны, пластмасавы — ад кампутара. Гэта жартам кажучы. А ўвогуле чалавека і паэта перш ад усяго фармуе прырода. Дрэва — гэта мадэль жыцця, мадэль чалавека. Чалавек усё паўтарае за дрэвам, ад парастка да ствала, ад ствала да пня, да паракні самай. І зелянее, і купчасціцца, і аблятае, бялісціцца. Невыпадкова і калыска і труна былі з дрэва. Дрэва забірае да сябе.

— Тэма вайны — ваша вечная тэма. Зварот да яе стаў унутранай неабходнасцю, бо гэтая глабальная тэма набыла ўжо даўно асабістае гучанне. “Яна — страшна гаварыць такое — стала нечым сямейным, ці што” (Р.Семашкевіч). Падзяліцеся, калі ласка, нараджэннем задумы і стварэннем дакументальнага фільма “Забораўна” (прэм’ера — лістапад 1995 г.), аўтарам сцэнарыя якога вы з’яўляецеся (рэжысёр Сяргей Пятроўскі).

— Страшнавата тэму вайны называць вечнай. Вечная тэма — тэма жыцця і смерці, каханья і рэзунасці. Калі казаць напаласур’ёзна, дык тэма гэтая не ад дабраць жыцця. Вайна забрала ў мяне і маленства і бацьку, вайна зрабіла маму маю ўдавой.

Пісаў пра вайну і па агульнай пасляваеннай завядзёнцы, па інерцыі, ці што, і каб хоць нешта сказаць чалавечнае, небарабаннае. І невыпадкова цяжка праходзіла цензурныя нормы паэма “Блакада”. Пра вайну, асабліва пра партызаншчыну, яшчэ не сказана апошняе, шчырае слова. У дакументальным фільме пра вёску Забораўна — вёску-закладніцу партызанскага плакатнага гераізму хацелася хоць трохі адсланіць заслону афіцыйнай прапаганды. Яшчэ ацалела колькі чалавек. На жаль, яны ўжо распавядаюць так у бальшыні выпадкаў, як за іх пісалі напалісьменныя журналісты. Але праўда дэталіяў і эмоцый перамагала саўхлусню.

— Вы — адзін з тых паэтаў, хто сваё “п’яро аскароміў прозай”: эсэістычнай, крытычнай, аўтабіяграфічнай... Апошні падрахунак — “Аратай, які пасвіць аблок”. Што дае штуршок творчаму

пераходу ў згаданага пльні?

— На схіле веку хочацца, што называецца, праявіць паглядзець на сябе самога, на адначасніку тваіх, жывых і вечных, паразважача, памеркаваць. Урэшце, пакінуць нейкія штрыхі нашага часу вялікіх абсурдаў, абсурднай фантастыкі. Таму і падзаглавак “некананізаваныя ўспаміны”. Раней такія пісаць было нельга. Можна здарыцца, што і ў недалёкім будучым забароняць. Трэба спяшацца. Бо для беларусаў падыходзіць выраз “у свіныя галасы брацца за справу”.

— Сённяшні стан літаратуры; што ў ім задавальняе (калі можна так сказаць) і што не задавальняе? Якія, на вашу думку, традыцыі найбольш адметныя ў сучаснай паэзіі?

— Сённяшні стан літаратуры можна назваць адным словам — разгублены. Ці, можа, калі ўзяць пад увагу розныя акалічнасці, пераходным. Колькі будзе доўжыцца пераход і ў які бок, аднаму Богу вядома. У паэзіі свае традыцыі і наша паэзія ў сваіх лепшых варыянтах захоўвае іх. Гэта сумленнасць, шчырасць, адданасць Беларускай.

— Цяпер нашыя маладыя паэты больш дэварыюцца свайму “я”. Хто па мастацкім свегадчуванні вам бліжэйшы з іх? Якімі наватарскімі знаходкамі яны прыцягальныя?

— Усё пачынаецца з “я”. І ў жыцці, і ў палітыцы, і ў паэзіі. Прыемныя мне маладыя паэты, які не гуляюць у паэты, а жывуць і пішуць як паэты. Кожны верш, як верш апошні.

— Ваш вобраз “літаратурнага сучасніка” — паэта, чытача, даследчыка? Якім ён уяўляецца?

— Літаратурны сучаснік заўсёды такі, як літаратура, сучасная яму. Ёсць цэлая праблема з так бы мовіць калялітаратурным асяроддзем. Чым яно багацейшае, багацейшае і літаратура. Ды гэта асобная гаворка...

— Па сцвярдзэнні некаторых крытыкаў, “доўгае ўжыванне” ў творчасці пэўнага прынцыпу (праблемы) прыводзіць да незваротнага знікнення адчування першаснасці, мастацкага адкрыцця. Ваша асабістае стаўленне да творчых прынцыпаў “што бачу, тое і пішу”, “што перажыў, тое і апісваю”?

— Як гэта ні дзівакавата гучыць, паэт усё жыццё піша адзін верш, варыяцыі розныя гэтага верша. Пытанне трэба ставіць “як бачу, як пішу”. А “што бачу, пра што пішу” ў асноўным дык і значэння не мае. Мармур адзін, а стоды Радэна і Азгура розныя.

— Пытанне досыць дыскусійнага характару, як стасуюцца такія эпітэты, як “нацыянальны” і “сучасны” ў дачыненні да паэзіі? Ці не ўзнікае тут процілегласць паміж глыбокай кансервацыяй традыцыі і памкненнем, напрыклад, да постмадэрнізму?

— Любое мастацтва глыбоканацыянальнае. Нават пралетарскае мела нацыянальны адзнакі. Наднацыянальнае хіба толькі смерць, але і ёй лягчы выбіраць ахвяру з нацыянальнай адмецінкай. Нацыянальнае можа быць і сучасным і архаічным. І той самы постмадэрнізм адштурхоўваецца ад традыцыі, цвеліць быка звыкласці.

— Творчасць і палітыка — гарманічнае спалучэнне?

— Творчасць — падсвядомая палітыка. Мастацкі твор ці сцвярджаючы, ці адмаўляючы нешта, тым самым знаходзіцца ў магнітным полі надзённасці, палітычнага жыцця.

— Наконт палітызаваных твораў... Ці не абыходзіцца без нейкіх страт — і ў цэльнасці характару, і ў творчасці таксама?

— Такі ўжо лёс беларускіх паэтаў, што ім толькі й даводзіцца даводзіць усім вялікадзяржаўным сілам нашае законнае права быць беларусамі, быць гаспадарамі на сваёй зямлі, гаварыць і пісаць на мове продкаў. Страты і знаходкі. З якога боку глядзець. Чыімі вачыма глядзець. Думаю, не паліцаць мяне за кашчуніка, калі скажу, што й Біблія пэўным чынам палітызаваная. Яна вядзе барацьбу з сіламі сатаны за светлыя ідэі Хрыста.

— Рыгор Іванавіч, пару слоў пра сваіх сяброў-паплекнікаў. Што вас з імі яднае?

— Большасць маіх сяброў-паплекнікаў там, дзе, відаць, няма ні літаратурных дыскусій, ні штурханіны каля Алімпа. Засталося мала нумароў тэлефонаў, па якіх яшчэ магу пазваніць, па якіх хачу пазваніць. Што яднала, што яднае? Любоў да ўсяго беларускага, да ўсяго свабодалюбага, да жыцця й да літаратуры.

— Існуе парадаксальная думка, што паэзія набірае найбольшую сілу тады, калі жыццё не спрыяе ёй. Хацелася б пачуць вашу меркаванне.

— У часіны савецкай імперыі былі й такія паліяўнічыя гаспадаркі, дзе зайцоў спачатку размнажалі на адпаведных фермах, а пасля для высокай наменклатуры дзічылі. Каб было ўражанне, што на дзікіх зайцоў палююць партыйныя гаспадары жыцця. Творчыя саюзы зайцоў літаратурных толькі гадавалі. Цяпер перыяд, калі гэтыя зайцы самі дзічацца. Жыццё прымусіла. У сытым і спакойным жыцці добра пісаць оды рэжыму. Калі жыццё дае добрых штурхалёў, думаецца лягчэй і злосней, шчырэ і пішацца. Але мяжа павінна быць ва ўсім.

— Ці не выношваецца часам незадаволенасць напісаным? Як ідзе працэс назапашвання? Які настрой найбольш дзейсны для творчай працы?

— Калі паэта задавальняе ўсё ім напісанае, з ім усё ясна. Гатоў. Тым і жыву, што спадзяюся: напішу нешта такое, што самога ўсцешыць. Вершы прыходзяць самі, як Ісакоўскі пісаў Сталіну, "не ожидая зова". Раней радасць і ўтрапёнасць дыктавалі вершы. Цяпер самота й одум дыктуюць часцей і часцей радкі развітання.

— Кажуць, каму шмат даецца, з таго і шмат спаганяецца... Рыгор Іванавіч, падзяліцеся з намі сваімі бліжэйшымі творчымі задумамі. У якія дзверы стукаецца сённяшняе натхненне?

— Буду й далей пісаць "некананізаваныя ўспаміны", кнігу вясельных вершаў і казак-пераказаў для дзяцей, кнігу лірыкі й дурнотаў пад умоўнай назвай "Fatum". Буду й патроху перакладаць. Хачу пажыць хоць летам у Бушачы.

— Які спадзеў на будучыню? — Ёсць вушацкая прымаўка: маю надзею — прадам сучку ў нядзелю. Наша будучыня яшчэ дужа здалёку йдзе да нас. Слаба прасілі й просім, каб хады прыбавіла.

— "Якія будуць сніцца сны нашчадкаў нашым...?" — пытанне, якое хвалюе вас заўжды. І яшчэ больш балесна на душы становіцца пры думцы, "што спадчыну датрачваю. Старасць без паслуг пакідаю". Непакоіць вас лёс сваёй унучкі — адзінага суцяшэння. Што ёй пакідаецца?

— З часам робішся дрэвам, у якога абцерабілі ўсе сукі. Адзін сучок застаецца — унук ці ўнучка. Затое балюча. Сваёй найлюбай унучцы Дамініцы нават мову фактычна не пакідаю. Нашую мову топчуць, гвалтуюць. А мы яе не ўбераглі, не ўратавалі. Спрабавалі. Спрабуем. І я ў тым ліку беспасажніцай пакідаю ўнучку. Хіба што душа беларуская ейная будзе пад апекаю Усявышняга.

— Паэзія для вас — "бажэсценная стыхія" (В. Быкаў). "Я ў дзверы лёсу грукаю падоўгу". Ці верыце ў наканаванасць? Ці давярэецца свайму лёсу?

— Веру ў свой кон, бо ён пасланы Богам. Лёсу свайму я давярваю. А вось ці ён мне давярэе, не ведаю.

— Мне чамусьці адразу ўгадалася вашае "Лёс да кожнага прыходзіць босы...". Так ці інакш для паэта непераўздыдзеным эталонам ёсць патрабавальнасць да сябе. Тады творчага плёну вам, шануюны Рыгор Іванавіч, і шчыры дзякуй за гутарку.

Віншуем!

## Яўгену МІКЛАШЭЎСКАМУ —60

Сваё 60-годдзе сустракае Яўген Міклашэўскі. Ураджэнец вёскі Лыскі, што на Беласточчыне, ён у 1946 годзе пераехаў з бацькамі ў вёску Кміты Нясвіжскага раёна. У 1953 годзе паступіў у Нясвіжскае педагагічнае вучылішча імя Я. Коласа, у якім правучыўся тры гады, апошні курс заканчваў у Пінскім педагагічным вучылішчы. Загавраў Вяліка-Вулькаўскай і Чарневіцкай пачатковымі школамі на Піншчыне, вучыўся ў Мінскім педагагічным інстытуце замежных моў. Працаваў у часопісе "Родная прырода" загадчыкам аддзела, пасля быў старшым рэдактарам аддзела прозы часопіса "Малодосць", літаратурным кансультантам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Цяпер — намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Тэатральная творчасць".

Упершыню выступіў у друку ў 1959 годзе на старонках часопіса "Полымя". Аўтар кнігі паэзіі "Свежасць" (1968), "Ганна з Пухавіч" (гумар, 1976), "Світальны водбіск" (1981), якія выйшлі пад псеўданімам Яўген Верабей, "У спрадвечным руху" (1985), "Зара-заранка, зара-вячэрніца" (1989)... У часопісе "Малодосць" змясціў апавесці "Чатыры дарогі" (1979) і "Мёртвая крыніца" (1989). Раман-даследаванне "Каханне і смерць, або Лёс Максіма Багдановіча", што таксама публікаваўся ў "Малодосці", выйшаў асобнай кнігай і сёлета адзначаны Літаратурнай прэміяй імя І. Мележа. Я. Міклашэўскі таксама вядомы як перакладчык з англійскай і славянскіх моў.

Віншуем Яўгена Васільевіча з 60-годдзем! Зычым яму доўгіх год жыцця, новых творчых поспехаў!



Яўген МІКЛАШЭЎСКИ

### 3 НОВАГА СШЫТКА

Чалавечы дух на волі!  
І, азон п'ючы нагбом,  
Толькі бразгае міжволі  
Разарваным ланцугом,  
Мары кормячы з далоні,  
Што, нібы ад ветру пух,  
Заціхаюць у сутонні,  
Ледзь забразгае ланцуг.

У якім ён зараз стане?  
І куды імкнецца ён?  
Дух тады магутным стане,  
Як спакойным будзе ён.  
Апынуўшыся на волі,  
Не засне без страшных слоў  
І ад лагерных ніколі  
Не адвыкне ланцугоў.

Чым даражэй каштуе рэч,  
Тым чалавек — танней.  
І не выцягваць з ножнаў меч  
Было б найразумней.

Бо рэдкі меч — усё-ткі рэч,  
Каштоўнейшы прадмет,  
І, зносячы галовы з плеч,  
Ён пакідае след.

І ты душою не крыві,  
А лепш скажы адно:  
Меч і ржавае ад крыві  
Ці тупіцца адно?

Разгубленасць,  
збянтэжанасць, бязволле...  
Не хочацца ні працаваць, ні жыць.  
І што суцешыць? Роднае ваколле,  
Што навучыла некалі тужыць?

І чую я спагады ціхі голас  
Ад пералескаў, рэчак і лагчын,  
І срэбнай ніткай зьзяе тонкі волас,  
Ссуканы з найбляейшых павучын.

І сонца з пералескавай лагодай  
Прыгрэе раптам восеньскай журбой,

І я, на момант зліўшыся з прыродай,  
Ураз забуду, што было са мной.

У хаосе галоснасці, краху законаў,  
Безуладдзя, бяладдзя і яшчэ там чагосьці  
Ажылі і інстынкты  
людаедскіх плямёнаў —  
Падаюцца на рынак чалавечыя косці.

Ад сякер-тамагаўкаў да ракет і тарпедаў,  
На зямлі, што сінец пі ў тумане ці ў дыме,  
Пачалося жыццё з дзікуноў-людзедаў  
І, як бачна, калісьці і закончыцца імі.

Прыгледзьцеся, што робіцца ў жыцці,  
Прыслухайцеся, музыка якая!  
Ідзе вясна — і, прагнучы цвісці,  
Цюльпан бутон атрутны апускае.

Прыгледзьцеся да кожнага сцябла,  
Да кожнага лісточка і суквецця:  
Які нектар нясе з палёў пчала?  
Якую свежасць дорыць нам дасвецце?

Якой смякотай апаліла дні,  
Якія ліўні п'е зямля ад млосці —  
У гэтым свеце ўяўнай чысціні,  
Але такой не ўяўнай прыгажосці?!

"Маліцеся і кайцеся —  
І вам паможа Бог!  
Спакус асперагаіцеся,  
Каб д'ябал жыць не змог..."

І молімся, і каемся  
Ва ўсіх сваіх грахах,  
Бясконца паўтараемся,  
Як і грахі ў вяхах.

Страх перад злом сілаю  
Спрыяе злу, між тым,  
І з вераю пахілаю  
Мы ў бок магіл глядзім.

Шуміць, шуміць асенняя нягода,  
Цвіце, цвіце валюшка на мяжы...  
На кожным кроку — звычай народа:  
Дарогі — і каплічкі ці крыжы.

Што ў побыце мы захавалі новым,  
Што час няўмольны не схавав у цень, —  
Усё, усё ў календары жмпыцёвым  
На кожны год распісана і дзень.

Прыкметы-ілюстрацыі збіралі  
Пра свет прыроды продкі як магіл.  
І календар ілюстраваны склалі  
Нам пра жыццё людское на зямлі.

За ўпеху ад Чорнай кнігі я  
Чырвоную так аддам.  
Хіба большавізм — рэлігія,  
Якая патрэбна нам?

Ды ўпеха мая — самотная,  
Як лёс мой ці першацвет,  
А радасць жыцця — залётная:  
Мільгне — прападзе і след.

Як промні стануць вясёлкаю —  
Грамы на зямлю ўпадуць.  
А ноччу вільготна-золкаю  
І Млечны Шлях прададуць.

Усё, як відаць, купляецца:  
Каханне, мары, жытло.  
Як дзень у святле купаецца —  
Ліхвар скупляе святло.

Ён марыць сваёй маёмасцю  
І промня бляск аб'явіць...  
Як стане свет нерухомаю,  
Хто зможа яго купіць?

Ва ўсіх адзін і той жа абавязак —  
Сваіх праблем вузельчых развязаць...  
Прасіце толькі ў казачніка казак —  
Вам казку лепш, чым ён, не раскажаць.

Чараўнікамі хочам быць усе мы,  
А столькі не развязана вузлоў,  
Што ў нас ізноў з'яўляюцца праблемы,  
І зерне не знайсці ў мякіне слоў.

А весці спрэчкі чалавекі ўмеюць,  
Як і завязваць розныя вузлы.  
Калі аслы казлоў не разумеюць,  
Ці зразумеюць некага казлы?

Калі выконваць будзем абавязкі —  
Не спіхне ў садзе пошчак салаўёў.  
Калі ж аслы пачнуць раскажваць казкі,  
Дык гэта будуць казкі пра аслоў.

Казлы ж напішуць у цэнтральнай прэсе,  
Што разумнейшых і за іх няма.  
Ці ж за зімоўку ўсіх жывёл у лесе  
Бярэ адказнасць на сябе зіма?

Ад нас залежыць — хто і як наесца.  
Ды ў розныя бакі і мы глядзім.  
Але ў праўдзівай казцы ўсіх на месца  
Паставіць толькі казачнік адзін.

## ХОЧАШ ЖЫЦЦЬ — УМЕЙ КРУЦІЦЦА

Калектыў Мінскага вытворчага паліграфічнага аб'яднання імя Якуба Коласа адзначае сваё саракагоддзе. Знаходзячыся ў складанай сітуацыі, народжанай крызісам эканомікі, флагман паліграфіі Рэспублікі Беларусь тым не менш застаецца на плыву, выконвае заказы дваццаці чатырох беларускіх выдавецтваў і буйнейшага расійскага — "Хаовест". І кнігі выпускае самыя разнастайныя — ад фундаментальных выданняў да мініяцюрных "малютак", а таксама маляўнічыя буклеты, паштоўкі, календары, плакаты. Прадукцыя гэтая карыстаецца вялікім попытам не толькі ва ўсіх кутках нашай дзяржавы, але і экспартуецца ў 54 краіны свету. Пра яе якасць сведчаць, у прыватнасці, таксама факты: 12-томная Беларуская Эцыклапедыя прызнана ААН адным з лепшых выданняў у свеце, на сусветнай кніжнай выставе ў Лейпцыгу залаты медаль прысуджаны беларускаму "Буквару", а кніга Я. Коласа "Новая зямля" ўдастоена сярэбрага медала і Ганаровага дыплама. На Усеагульным конкурсе мастацкай кнігі атрыманы Дыплом імя Івана Фёдарова за друк выдання "Францыск Скарына

— беларускі гуманіст, асветнік, першадрукар". Усяго з кніг, падрыхтаваных у МВА імя Я. Коласа і якія ўдзельнічалі ў конкурсах і на выставах, дыпламамі і граматамі ўзнагароджана больш за 250.

— Сёння ставім перад сабой стратэгічную мэту: захаваць стабільны рытм работы аб'яднання, гонар маркі, не страціць пастаянных і знайсці новых заказчыкаў, — гаворыць генеральны дырэктар аб'яднання Валерый Іванавіч Германю. — І нам удалося за апошнія гады ажыццявіць шэраг буйных праектаў па рэканструкцыі прадпрыемства, замене састарэлага абсталявання. У Германіі, напрыклад, закупілі дзве двухфарбаваныя афсетныя машыны, аўтаматычную лінію "Колбус", дзве трохнажыныя рэзальныя машыны і абсталяванне для апрацоўкі фоталітэраграфічных форм.

Рэканструюваны тры паточныя пераплётна-брашуровачныя лініі, цяпер пераабсталяваем рамонтна-механічны цэх. І, вядома, робім стаўку на самую сучасную тэхналогію. Так, замест "гарачага" ўкаранёны фотанаклад, для чаго ўстаноўлена электроннае абсталяванне. На ім

набор праводзіцца на гнуткія магнітныя дыскі, кожны з якіх змяшчае ў сабе сорак—семдзесят старонак будучай кнігі.

У рэалізацыі гэтых і іншых праектаў непасрэдным удзел прынялі ветэраны працы аб'яднання — галоўны інжынер Г. Невяровіч, начальнік тэхадзела А. Ластаўка, начальнік пераплётнага цэха С. Крэза, наборшчык фотанакладных праграміруючых машын Л. Лебедзева, мантажыст Т. Багатырова, друкары Я. Марозаў, А. Жылінскі, В. Крапіўніцкі, машыніст лініі "Колбус" А. Касцюкевіч, наладчык паліграфічнага абсталявання К. Левандоўская, пераплётчык М. Вайцешка...

У цяперашняй сітуацыі ўсё ж не забываем і пра сацыяльную сферу. Пабудаваны і функцыянуюць фізкультурна-аздаравальны комплекс са спартыўнай і трэнажорнай заламі, басейнам. На сацыяльныя патрэбы і матэрыяльныя захаванні толькі сёлета прадугледжана больш за 15 мільярдаў рублёў.

Сталася, прафесіяналізм калектыву даюць рэальныя вынікі. Рост аб'ёму вытворчасці за першае паўгоддзе гэтага года ў параўнанні з адпаведным леташнім перыядам склаў амаль шэсць працэнтаў. Істотна павялічыўся і сярэдні заробак. Няма сумнення, што вытворча-эканамічная дзейнасць аб'яднання будзе і далей стабільнай і яго работнікі рэгулярна будуць атрымліваць зарплату.

Іосіф ПАЖОГА

ВЫБРАНІЯ  
СТАРОНКІ  
СПАДЧЫНЫ

Дзякуючы выдавецтву "Юнацтва" чарговым томам папоўнілася серыя "Школьная бібліятэка". Пад адной вокладкай сабраны выбраныя творы двух знакамітых пісьменнікаў, якія аднолькава належалі беларускай і польскай літаратурам. Першая "кніга ў кнізе" называецца "Зімовым вечарам", у яе ўвайшлі аповесці "Хам", асобныя апавяданні Элзы Ажэшкі. Паэмы ж, балады, вершы сусветна вядомага Адама Міцкевіча аб'яднаны назвай "Свіцязянка" — тым самым падкрэсліваецца яго сувязь з беларускай зямлёй, з любай сэрцу Наваградчынай. Усе творы тома падаюцца ў перакладзе на беларускую мову.

РАЗ "ДУЭЛЬ",  
ДВА "ДУЭЛЬ"...

Здаецца, яшчэ не так даўно была прыхільна сустрэта кніжка пародый Анатоля Экава "Дуэль". Як відаць, аўтару спадабалася весці свайго роду падымак з калегамі па перы, а ў выніку нядаўна пабачыў свет зборнік "Дуэль-2", змест якога склалі літаратурныя пародыі і мініяцюры. І ўсё ж, бадай, не будзе памылкай сказаць, што А. Экава найбольш удаюцца пародыі. Анатоля Мікалаевіч без асаблівай цяжкасці можа прамаўляць галасамі самых розных паэтаў. Ён парадзіруе Вялянціну Акалаву і Эдуарда Акуліна, Віктара Гардзея і Юрку Голуба, Генадзя Пашкова і Алеся Пісьмянкова, Віктара Шніпа і Паўла Шрубана... Усім і не згадаеш, бо ў кнізе змешчана больш за 60 пародый. А пабачыла свет "Дуэль-2", як і "Дуэль" першая, дзякуючы выдаўцу Міхасю Расольку, з якім А. Экава на старонках зборніка таксама ўступае ў творчую перастрэлку.

"СПАДЧЫНА", N 3

Адкрываецца нумар артыкулам П. Урбана "Мова старажытных лічвінаў". Тут жа змешчаны артыкулы С. Рудовіча "Утварэнне каардынацыйнага цэнтру беларускага нацыянальнага руху ў Менску (сакавік 1917 г.)", Я. Анішчанкі "Інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую імперыю за Кацярына II", А. Лукашук у артыкуле "421 паводле Галоўліту" расказвае, як у сталінскія часы знішчаліся многія выданні, прыводзіцца і ладны спіс іх.

Дзякуючы Г. Запартыцы ёсць магчымасць пазнаёміцца з лістамі П. Мядзёлкі, якія выдатна дзяляцца нацыянальнага адраджэння слава на радзіму падчас працы па запрашэнню Ц. Гартнага стыльрэдактарам у выдавецкім аддзеле пры савецкім пасольстве ў Берліне. Не менш унікальная і падборка "З рукапіснай спадчыны Тамаша Грыба" (прадмова, падрыхтоўка публікацыі і заўвагі У. Ляхоўскага). І яшчэ прыемны падарунак для тых, хто хоча лепей ведаць нацыянальную гісторыю — публікацыя асобных артыкулаў А. Цвікевіча (прадмову "Рупячыся пра беларускую дзяржаўнасць" напісаў А. Ліс).

У нумары таксама — артыкул У. Ляхоўскага "Футбол пад бел-чырвона-белым сцягам", старонкі "Дыярыюша аб падзеях у Польшчы" А. С. Радзівіла (пераклад і публікацыя У. Свяжынскага), агляд У. Сакалоўскага "Беларускае культурнае адраджэнне вачыма нямецкіх вучоных", іншыя матэрыялы.

ПОЎНІ  
СМЕХАМ ХАТУ

Надзіва вясёлай, аптымістычнай і, разам з тым, у меру сур'ёзнай атрымалася кніжка Рыгора Барадуліна "Грышка, Мішка і Шчыпай ехалі на чоўне", выпушчаная выдавецтвам "Юнацтва". Як і ў папярэдніх сваіх зборніках, адрасаваных самым маленькім — "Мех шэрых, мех белых", "Ай! Не буду! Не хачу!", "Што было б тады, калі б?", "Ці пазяхае бегемот?", "Індыкала-кудыкала", "Кобра ў торбе" і іншых — слынны паэт надзіва тонка адчувае дзіцячую псіхалогію, разумеючы, што хлопчыкі і дзяўчынкі належным чынам успрымаюць твары, якія напісаны шчыра і аўтар гаворыць з імі нароўных. Ужо сам зварот: "Вершы смешныя чытай, смехам поўні хату, поўні смехам хату, слухай маму, тату" — настройвае на свайго роду гульню. А там, дзе гульня, ёсць месца ўсяму — толькі не лянуйся фантазіраваць. З новай кнігі Рыгора Іванавіча "чамучкі" даведаюцца, дзе здымае кватэру... гом, паспачуваюць дажджу, які... змок, паспяваюцца пазнаёміцца са сланом, які вязе — падумаць толькі! — гом.



ПЕЧКА

А выстыла хата нашчэнт.  
Заносім звінючыя дровы.  
Глядзі, як падскочыў умэнт  
Агеньчык, бы каліва, дробны.

І будзем ля печкі сядзець,  
Складаць пры агніску надзеі.  
Запашаны ў шлях селядзец  
Нагода пароўну падзеліць.

Разважліва зноўку маўчым.  
Шырока агонь палыхае.  
Яму не дазнацца прычын,  
Чаму ўсё ж часіна ліхая.

На сценах у рамках надрад  
Адбіткі былога настрою.  
Не выгукне певеня ура —  
Няма яму месца на троне.

І сходзяцца цені далёк,  
Для іх не зачынены сені,  
І шанкі здымаюць далоў,  
І ціха расходзяцца цені.

Гаворыць агонь. І сюды  
Не кожны па снезе заверне.  
За намі, нябось, праз гады  
Таксама зачыняцца дзверы.

Ну будзем, мой дружа, калець,  
Хоць вецер наваліцца з ровам.  
Спяшаюцца дровы. Канец.  
Палаюць бясконцыя дровы.

МУЗЕЙ МІХАСЯ ВЕРАЦІЛЫ

*Больш за 30 гадоў з-за аб'якавасці мясцовых уладаў не можа адчыніць Міхась Вераціла у г. п. Краснасельскі краязнаўчы музей з уласнаручна сабраных экспанатаў.*

Нешта смуткам ізноў скруціла  
Сярод нудных падзеяк-дзей.  
А пазваў бы Міхась Вераціла  
Нечакана б у свой музей.

Там у змроку, нібыта ў шахце,  
Толькі дзверы прыадчыніць —  
Яснарай маланкай шахце  
Аж з паднебнае вышні.

І асвеціцца там стагоддзі,  
І заблішча столькі дзівос,  
І пачуеш, як ходзікі ходзяць,  
Не, паўшар'і варочае вась!

Крамлявёвых часоў сякера  
І падкова лапцюжных дзеён  
І дагэтуль яшчэ не вераць —  
Давядзецца красаць і мерыць,  
Прабіваць ім шляхі наперад,  
Скуль у сонцы абшар відзеён.

...А пакуль за нямым парогам  
А ні промяя, а ні вакон.  
Цемра дзеліць усім пароўну —  
Непахісны яе закон.

Ды пакуль не забыўся талер  
Ягамосць як, прынамсі, зваць,  
У развазе ён: кім мы сталі  
І маглі адпаведна стаць.

А пакуль у пустой газніцы  
Затаіўся ў сабе агонь,  
Што свяціў пры старым гасцінцы  
І араць падымаў закон.

А пакуль што суровы одум  
Вастрыём апусціў кап'ё.  
Тут прыблудаў чужога роду  
Нават дух не адрос куп'ём.

Не адна вайна скараціла  
Краю лёс у святой слязе...  
Пазаві ўсё ж, Міхась Вераціла,  
Будзь ласкавы, у свой музей.

САКРЭТЫ

Пад халоднай кальчугай  
Лёд хавае сакрэты.

Мост іх сцягвае з крэткам  
Мегалічнай папругай.

На разгадку надываў:  
Стала тайна вядомай.  
Пераспаў пад вадою  
І маўчаў, нібы рыба.

НАТУРНЫЯ  
ЗДЫМКІ Ў 60-Х  
ТРЫПЦІХ

БЫЛЫ РАЙЦЭНТР

Распусцілі раён  
На паперы.  
Скверу з розных старон  
Коз наперла.

Вецер змогся гартаць  
Сны кіёска  
І сабакам, гультай,  
Сена косіць.

Конь прысадзіну з'еў,  
Ды замала.  
Напамінак пра з'езд  
Палінялы.

На парозе дыміць  
Участковы:  
Зноў карову даіць —  
Злы часткова.

Звон царкоўны завіс.  
Наваколле.  
Перакрэсліўшы свіст,  
Звоніць школа.

Дрэмле ў стоме ранет  
Побач з чайнай.  
Ходзіць свет, як раней,  
Пад чынамі.

Дзед з сяброўкай гудзе:  
Не паладзіў.  
Нездаволены дзед.  
Здаў уладу.

КІНАТЭАТР  
У МЯСТЭЧКУ

Нашто спяшыць:  
Афішны голад.  
Над ім пішчыць  
Гняздо на голлі.

Спаважны год  
У першай квадры.  
Ідзе народ  
З кінатэатра.

Стаіць чарга.  
У лужы — трэскі.  
Маўчыць арган:  
Касцёл растрэслі.

Пусты флагшток  
У весняй гаме.  
Вось толькі што  
Загінуў Гамлет.

СВЯТА ПТУШАК

Прамень паклаў  
Далонь на грушу.  
Заве плакат:  
"Паможам птушкам!"

Як добры знак  
Для паднябесся,  
Шпакоўню ўзняў  
Вільчак сабеса.

Калгас паслаў  
З раллі бароны,  
Нібы пасаг,  
Буслам на кроне.

І пабліжэў  
На вежы вэрхал  
Слабы — ніжэй,  
Гучней — наверх.

Страхою крыл  
Склад як накрыты,  
Яшчэ б накрыць  
Развал карытны.

Глядзіш з акон,  
Хай бог бароніць,  
Няма вакол  
Мудрэй вароны.

Няма дужэй,  
Няма ўвішней.  
Не спіць даўжэй,  
Лятае вышай.

Ларок трашчыць  
У дні палучак.  
І кліча шчыг  
На свята птушак.

Не паспеў маёр міліцыі Раман Бязрозка адчыніць дзверы ў свой кабінет, які дзяліў з маладым сышчыкам Зверавым, як забарабаніў тэлефон. Хоць меў ён моцныя нервы, але гэтага "звону" не выносіў. Колькі ні прасіў старшыню аддзела памяншаць апарат, адказ заўсёды быў адзін: "Няма мані-мані". Раман і сам майстроў прыводзіў, каб паглядзелі ды прыглушылі гэты трэск, які нябожчыка падыеме, але хлопцы таксама толькі рукамі разводзілі: што возьмеш з вырабленага паўстагоддзя таму апарата?!

— Бязрозка слухае, — адрэкамендаваўся Раман і адразу пазнаў голас свайго аднакашніка і сябра Вінцука Грыневіча ўпраўлення крымінальнага вышуку горада.

— Прывітанне, Раман, правільна робіш, што слухаш, — засмяяўся Вінчук. — Хачу папярэдзіць, што да цябе выехаў рэ-ві-зор!

— І што з таго? — сказаў Раман. — Хіба ён першы на маім вяку ці апошні? Толькі чаму менавіта да мяне?

— У тым і закавыка, — пасур'эзнеў Грыневіч. — Інспектар, можна сказаць, не просты, а тытулаваны. Яго пасылае начальнік упраўлення толькі ў самых сур'ёзных выпадках, разумееш?

— Та-ак, — як мага спакайнэй адказаў Бязрозка, але пад сэрцам усе ж непрыемна пацягнула халадком, — тытулаваных тваё начальства выпускае на паляванне, калі трэба кагосьці пакусаць, з'есці ці спешна вылучыць на вышэйшую пасаду.

— Правільна, малайчына, яшчэ не развучыўся думаць.

— Значыцца, калі мяне на кіруючую пасаду не вылучаюць, то трэба пакусаць ці праглынуць. Вось толькі не магу здагадацца, што такое я вытварыў?

— Я і сам не ведаю, але камусьці ты перайшоў дарогу, — сіціхана прагаварыў Грыневіч. — Я папярэджваю, каб з хлопцам, які прыйдзе, быў вельмі асцярожны.

— Ды ладна, Вінчук, не першы год замужам! — сядваючы ў крэсла адказаў Раман, а сам ужо пракручваў у памяці апошнія справы, якімі займаўся, і нічога прыпомніць не мог: усе яны без закавык пайшлі ў следчы камітэт. — Як жыццё? Даў но не бачыліся, — перавёў Бязрозка гаворку на другую тэму.

— Усё, як і раней. — паспешліва адказаў Грыневіч. — Ты выбачай, да мяне прыйшлі.

— Бывай, сябра, — толькі і паспеў сказаць Раман, як пачуліся кароткія гудкі, ён нават не паспеў падзякаваць за папярэджанне.

"Добра, хай прыязджае рэвізор, — падумаў Раман, — там даведаюся, што ад мяне трэба, каму я прышчаміў хвост".

Праз паўгадзіны Раман выклікаў намеснік начальніка аддзела па рабоце з асабовым складам, а прасцей — былы нампаліт Кульбека.

— Знаёмцеся, — паказаў ён на хударлявага, з выцягнутым тварам і крыху прыплюснутым носам, чалавека, — падпалкоўнік Навіцкі Мікалай Сямёнавіч, прыбыў з інспекцыяй.

— Вельмі прыемна, — кіўнуў Раман і стаў чакаць, што будзе далей.

— Я хачу сказаць, што ён будзе правяраць вашу работу, — кашлянуў у кулак Кульбека.

— Работу крымінальнага вышуку ці асабіста маю?

— Толькі вашу, — нейкім ненатуральна ціхім голасам не сказаў, а нібы прашаптаў Навіцкі.

— Я павінен паведаміць непасрэднаму начальніку...

— Няма патрэбы! — рэзка перапыніў Раман Навіцкі. — У мяне прадпісанне ад самога генерала Тоўсціка.

— Але ж маё начальства павінна ведаць, — настойліва даводзіў Бязрозка. — І потым, мяне цікавіць, па якіх накірунках маёй дзейнасці вы будзеце весці праверку?

— Па ўсім... І гэта адзначана ў прадпісанні, — умяшаўся ў гаворку Кульбека.

Сустрэўшыся з ім вачыма, Раман заўважыў радасныя агеньчыкі, якія, бы светлячкі, штоімгненна ўспыхвалі ў шэрых Кульбекавых вачах. На ягоным твары блукала ўсмешка. Бязрозка зразумеў, што не апошні ў гэтай справе нампаліт. Сам ён, вядома, не мае права ўмешвацца ў аператыўна-вышуковую работу, значыцца, спатрэбіўся чалавек, які можа зрабіць тое, што трэба. І канешне, гэты падпалкоўнік з патлівымі рукамі, якія ўвесь час выцірае насоўкай, зробіць на сто працэнтаў сваю справу. Але прычым тут Кульбека? І раптам Бязрозка зразумеў паводзіны нампаліта, гэтую помслівую радасць, бляск у вачах. Так, Кульбека не забыў, як ён, Бязрозка, калісьці выставіў яго за дзверы свайго кабінета.

2

Гэта было ў 1991 годзе, калі ў Беларусі пасля маскоўскіх падзей таксама забаранілі дзейнасць камуністычнай партыі. Нездзе праз месяц у адзін момант былі прызначаны новыя нампаіт, гэта і быў былы райкомаўскі работнік Фрол Францавіч Кульбека.

На пачатку сваёй міліцэйскай дзейнасці Кульбека ніяк не мог уцяміць, чаму яму нельга ўмешвацца ў работу аператыўных служб. Яму вельмі карцела ведаць, чым там займаюцца гэтыя негаваркія хлопцы, якія ўвесь час носяць пад пінжаком пісталеты. Яму вельмі хацела ведаць, каб і ягонае прозвішча мільгала на старонках газет, а вышэйшае начальства, не шкадуючы, прэміравала яго за раскрыццё складаных злочынаў. Апошняе турбавала больш за ўсё: што ні кажы, а той жа Бярозка кожны месяц меў, акрамя зарплаты, яшчэ і прэміі. Кульбека для сябе засвоіў адно правіла: калі хочаш хутка авалодаць навыкамі, якіх не маеш, вучыся справе ў лепшых, глядзі, слухай, запамінай...

І ён пачаў дзейнічаць. Заходзіў у кабінет

да вечара трэба паспець, для мяне гэта асноўная работа! — Навіцкі пляснуў даланей па паперах і дадаў: — А вы займайцеся сваімі справамі за суседнім сталом, толькі потым, напрыканцы дня, даложыце, што працавалі.

Ад слоў "займайцеся за суседнім сталом" Раману стала смешна, адразу знікла хваляванне, напружанасць. "Займацца за сталом!" — у думках паўтарыў ён словы падпалкоўніка. Хіба ён бухгалтар ці сакратар-машыністка? Вось людзі, якія пішуць нам інструкцыі і рыхтуюць загады! У гэтага падпалкоўніка мысленне чыноўніка, а не аператыўнага супрацоўніка, ён, мабыць, за сваё жыццё ніводнага злочына асабіста не разблытаў, таму і ўяўляе работу ў міліцыі "за сталом".

Старадаўні тэлефонны апарат зазвінеў так, што падпалкоўнік ажно падскочыў на крэсле. Ён адсунуў ад сябе паперы і вымучана засмяяўся:

— Ну і апарат, яго толькі ў музей крмыналістыкі!

— Я не аддаў! — беручы трубку, адказаў Бярозка. — Тут французы месяц таму на экскурсіі былі, давалі за яго сто франкаў,

сказаць, як двое мужчын у масках упіхнулі мяне ў кватэру, адзін прыставіў пісталет...

Як ні трымалася жанчына, а ўсё ж усхліпнула, дзве буйныя цяжкія слязінкі выкаціліся з кучокаў вачэй і пацяклі па шчоках. Раман маўчаў, ён ведаў, што ў такіх выпадках прыспешваць чалавека — марная трата часу. З практыкі ён ведаў — калі страх у жанчыны пройдзе, калі яна зразумее, што ёй нічога не пагражае, яна разлуецца па-сапраўднаму, па-бабску. Вось тады толькі занатоўвай інфармацыю.

— Другі адразу палез у секцыю, дастаў шкатулку з каштоўнасцямі, потым вырваў шнур відзкі з разеткі.

— Так, добра, — падахвочваў пацярпелую Раман, — што было далей?

— Гэты, з пісталетам, звязаў мне рукі і заляпіў рот пластырам...

— Што яшчэ з каштоўных рэчаў яны забралі?

Жанчына нахмурылася, сілячыся прыгадаць, страянула попел з цыгарэты ў попельніцу і сцішана прагаварыла:

— У чамадан яны заплінулі маё скураное паліто, відэамагнітафон, чатыры бутэлькі каньяку, два батоны сухой каўбасы...

Віктар ПРАЎДЗІН

# ІНСПЕКТАРСКАЯ ПРАВЕРКА



да Бярозкі і назіраў за ўсім, што той робіць, вечарамі пачаў чытаць дэтэктывы. Праўда, калі Бярозка вялятаў, як не на крылах, на чарговае злочынаства, Кульбека не спяшаўся, ды й навошта было, калі пра ўсё, што там адбудзецца, ён даведзецца ад аператыўнага дзяжурнага ці тут, у кабінете маёра, дзе той будзе весці допыт злочынцы. Але праз колькі дзён такіх назіранняў маёр Бярозка выставіў Кульбеку за дзверы, ды яшчэ прыгразіў напісаць рапарт начальству, што ён перашкаджае працаваць. Вось з тых часоў Кульбека і затаіў злосць на Бярозку.

Паступова новы нампаіт уцягнуўся ў работу і зразумеў, што ягоныя абавязкі амаль нічым не адрозніваюцца ад тых, якія ён выконваў раней, калі працаваў у райкоме: галоўнае, своечасова выкрыць хібы ў рабоце аддзела, рапартаваць начальству, а калі зусім справа дрэнь — мянці языком, бічы самога сябе перад начальствам, абяцаў выправіць становішча. Знікла і жаданне самому раскрыць злочынаства, хоць раней лічыў, што калі ён — міліцыянер, то павінен гэта рабіць. Ён цяпер ведаў, што людзей, якія не займаюцца аховай правапарадку і раскрыццём злочынаў, у міліцыі ў тры разы болей, а грошы атрымліваюць усе аднолькава. Зрабіўшы такую выснову, Кульбека расправіў крылы. Ён зразумеў, з каго трэба "здымаць стружку", хто не будзе вестаўляць яго за дзверы, хто будзе дрыжэць перад ім, як ліст на ветры.

І вось — вышэйшае начальства зацікавілася Бярозкам. Цяпер у яго, Кульбекі, п'ялюцца, што маёр за чалавек, цяпер зляціць з яго пыха: бач, лепшы сышчык! Цяпер успомніць ён Кульбеку, і неаднойчы...

3

Падпалкоўнік Навіцкі папрасіў Бярозку вылажыць з сейфа ўсе паперы, адчыніць шуфляды стала, даць шытак для службовай падрыхтоўкі. Калі сейф і шуфляды апусцелі, Навіцкі задаволена пацёр рукі.

— Ну, маёр, прыступім!

— Калі ласка, праціце, таварыш падпалкоўнік, — хітравата ўсміхнуўся Раман. — Толькі хачу папярэдзіць, што я сёння ў аператыўнай групе. Калі што каюе здарыцца, вы педзеце са мной, каб паглядзець маю работу на практыцы...

— Не, не, — замахаў рукамі Навіцкі і ягоныя вусны пачалі расцягвацца па ўсмішцы, ажно пакуль замест іх не засталася вузенькая, моцна сцігата палоска.

Ад такой усмешкі Раману зрабілася непрыемна, быццам дакрануўся да нечага гідкага.

— Вы, маёр, бачыце, колькі ў вас папер, — дастаючы акуллары нека падзіцячы радасна піскнуў падпалкоўнік, —

сказаў — падуамаю.

Званіў дзяжурны па аддзеле. Бярозка моўчкі выслушаў паведамленне пра ўзброены налёт на кватэру і коратка адказаў:

— Зараз буду.

Навіцкі нека падазрона пазіраў на Бярозку. У гэты момант стала асабліва заўважнай ягоная касавокасць, бо ў размове з начальствам, з дапамогай правільна абранай паставы, павароту галавы, нават асвятлення, ён навучыўся рабіць свой дэфект зроку нябачным для суб'ядседніка, але ў размове з падначаленымі на гэта ўвагі не звяртаў.

— Кажце, сто франкаў? — здзіўлена перапытаў ён.

— Тры дні таму зноў тэлефанавалі з французскага пасольства, прапанавалі сто пяцьдзесят, — напусціўшы на сябе сур'езнасць, удакладніў Бярозка і дадаў: — Мне трэба на выезд, узброены налёт на кватэру...

— Едзьце, калі ласка, Раман Станіслававіч, едзьце, — паспешліва прагаварыў Навіцкі. — Я тут буду да вечара, гэта ж столькі трэба пералапаціць!

4

Аператыўная група працавала на месцы злочынаства хутка і злаждана, ніхто ні ў кога нічога не пытаўся, кожны ведаў сваю справу. Бярозка на кухні размаўляў з пацярпелай, кідка-прыгожай жанчынай, на выгляд гадоў трыццаці. Яе зеленаватыя вочы пачырванелі ад слёз, раз-пораз нервова ўздрыгвалі вейкі, кончыкі пальцаў біла дрыготка. Відавочна, што да прыезду аператыўнай групы пацярпелая паспела прывесці сябе ў парадак, падмаляваць вусны, вейкі. Прыгожыя беляы валасы спадалі на плечы, блакітны халат падкрэсліваў яе стройную фігуру.

— Раіса Сяргеўна, папрашу падрабязна раскажаць пра ўсё, што адбылося, — аглядаючы шыкоўную кухонную мэблю з чырвонага дрэва, сказаў Бярозка.

Жанчына прыкурывала доўгую цыгарэту з залацістым фільтрам і на яе выразныя вочы навярнуліся слёзы: цяжка было нават прыгадаць пра тое, што з ёю адбылося.

— Супакойцеся, Раіса Сяргеўна, — напружана прагаварыў Раман, — мы знойдзем бандытаў, але нам патрэбна ваша дапамога.

— Пазванілі ў дзверы, — цяжка ўздыхнуўшы, загаварыла жанчына. — Калі я спытала, хто, адказалі, што прынеслі пасылку ад мужа.

— Дзе ваш муж?

— Ён камерсант і цяпер у Аўстрыі, па справах фірмы.

— Так, зразумела, і што далей?

— Я адчыніла... Не паспела і слова

— Каньяк якой маркі? — удакладніў Бярозка.

— Напалеон.

Відавочна, што страх у пацярпелай праходзіў, цяпер яна пачала ўсведамляць, што магло адбыцца і горшае, на яе твары прамільгнула нешта накштат усмешкі.

— Цяпер, калі ласка, апішыце, як яны выглядалі, — папрасіў Бярозка.

Калі жанчына "малявала" партрэт таго, хто лезіў па секцыі, даставаў шкатулку з каштоўнасцямі, прынёс з бара каньяк, Бярозка ўлавіў у яе словах пэўную заклапочанасць, адчувалася, што яна нешта недагаворвае, вагаецца.

— Вы казалі, што налётчыкі былі ў масках? — перапытаў Раман.

— Так, — кінула жанчына.

— А вам нічога ў іх паводзінах не здалося падазронным? Напрыклад, той, каторы знайшоў шкатулку. Не падалося, што ён дакладна ведаў пра яе існаванне і нават месца захоўвання? А потым каньяк? Ён жа, як я зразумеў, стаяў у бары, адчыніць які не так проста, калі не ведаеш сакрэтаў.

— Так... — нервова сашчапіла пальцы жанчына. — Я ўвесь час пра гэта думаю.

— У вас ёсць падзэрэнні? Мо злочынцы называлі сябе? Мо хто з гэтых двух падаўся знаёмым?

Бярозка адным духам выпаліў пытанні, якія турбавалі, і цяпер, глядзячы пацярпелай у вочы, чакаў адказу.

— Я не ўпэўнена, але...

— Што? — рэзка ўзвысіў голас Бярозка.

Ён зразумеў: калі жанчына перадумала сказаць пра свае падзэрэнні цяпер, то потым ужо не скажа. — Што, Раіса Сяргеўна, вы хацелі сказаць?

— Я не ўпэўнена, але скуранка ў таго, што шастаў па секцыі, была зацыравана на спіне, злева, пад самай лапаткай.

— І што гэта вам нагадала?

— Паўгода таму ў фірме мужа працаваў шафёрам ягоны аднакласнік Федзя Мальцаў, і мне здаецца, у яго таксама была такая ж драпіна на скурацы.

— Вы ўпэўнены?

— Ён нас заўсёды вазіў на машыне, і я міжволі бачыла драпіну на спіне — шво было накладзена неахайна, крыжыкам.

— А што з гэтым Мальцавым здарылася?

— Муж звольніў Федзю за нейкую афэру, дакладна не ведаю, гэта іх справа...

5

Бярозка адразу прыняў рашэнне. Паведаміўшы па тэлефоне дзяжурнаму па аддзеле, ён са следчым Іванам Пракопчыкам паехаў на кватэру, дзе быў прапісаны Мальцаў. Цяпер ад хуткасці іх дзеян-

няў залежала, ці ўдасца па гарачых слядах затрымаць налётчыкаў, пакуль тья не пазбавіліся ад рэчаў з аправаванай кватэры.

Ліфт спыніўся на сёмым паверсе, з кватэры, дзе жыў Мальцаў, чулася музыка, галасы. Пракопчык запытался паглядзець на Рамана і шэптам прагаварыў:

— Дзверы могуць не адчыніць.

— Калі нас убачыць, то дакладна даведзецца ламаць, — пагадзіўся Бярозка. — Ты вось што, Іван, чакай тут групу захопу, а я паспрабую што-небудзь прыдумаць з суседняга пад'езда.

У сумежнай з Мальцавым кватэры жыў вайсковы палкоўнік у адстаўцы, які сітуацыю зразумеў з паўслова, нават прапанаваў дапамогу, але чым сямідзесяцігадовы ветэран мог дапамагчы? Усё роўна гэтая прапанова ўзрадала Рамана: нячаста прапануюць міліцыі дапамогу, заўсёды даводзіцца разлічваць толькі на самога сябе.

Бярозка выйшаў на балкон, аглядзеўся. Балконы Мальцава і палкоўніка былі амаль усутыч, усяго метр аддзяляў іх. З расчыненых дзвярэй чулася музыка, жаночы смех. Гэта ўскладняла задачу, бо па словах пацярпелай у аднаго з бандытаў быў пісталет. У гэты момант Раман убачыў аддзелаўскую машыну, якая спынілася ў суседнім двары, хлопцаў з групы захопу, якія накіраваліся да пад'езда, дзе чакаў Пракопчык.

"Калі пачнуць званіць у дзверы, Мальцаў паціху, крадучыся, пойдзе глядзець у вочка, — падуамаў Бярозка. — Другі ў гэты момант, хутчэй за ўсё, сунецца на балкон, каб паглядзець, што робіцца ў двары, ці ёсць міліцэйскія машыны. Вось тут і трэба яго браць".

Раман скінуў плашч, пінжак і, стаўшы на парапет, зрабіў адзіны небяспечны крок, які раздзяляў балконы. Ён стаў на нейкую скрынку, потым на падлогу і сцішыўся ў чаканні за прычыненымі дзвярамі. Знізу яго убачылі, значыцца, перададуць па радыёстанцыі астатнім, і задача хлопцаў спросціцца. Надта доўга цягнуліся некалькі хвілін, пакуль ліфт вёз групу захопу на сёмы паверх, але нарэшце да Раманавага слыху даліцеў пераліўны званок у дзверы. Адразу музыка сціхла, у пакоі бразнулі дзверы. Чуйны слых ўлавіў, як хтосьці накіраваўся да балкона, праз хвіліну ў дзвярах з'явілася хударлявая постаць з пісталетам у руцэ. Яшчэ крок, і чалавек у метры ад Бярозкі стоена спрабуе непрыкметна вызірнуць на дарогу ля пад'езда. Ён цягнецца на дыбачках — уся ўвага на ўваход у пад'езд. Раман нячутна выйшаў са сваёй схованкі.

— Рукі! — рашуча, на самае вуха злачынец, скамандаваў ён і балюча выцяў яго дулам пісталета ў бок. — Кідай зброю!

Страх працяў худое цела злачынца, на шыі сутаргавата затузаўся коўцік, пісталет выпаў з ягоных рук.

— Рукі на парапет! — шэптам скамандаваў Бярозка і, калі дрыготкія далоні абхапілі металічны парапет, шчоўкнуў наручнікам і "прыкаваў" бандыта за адну руку. — Будзеш тузацца ці, крый божа, крыкнеш... — грозна прапаштаў маёр і шматзначна ўзняў руку з пісталетам. — Пры спробе да ўцекаў... Чуў пра такое?

Злачынец вылузанымі ад страху вачыма глядзеў на Бярозку, яму не хапала вачыма, ён хацеў нешта сказаць, але Раман прыкрыў даланей рот. Бярозка зразумеў, што гэты налётчык будзе маўчаць. Ён адхінуў ружовую штору і ўвайшоў у пакой, трымаючы напачатку пісталет.

На канане сядзелі дзве дзяўчыны і з жахам глядзелі на яго. Адна з іх, з яркарыжымі валасамі, так і застыла з бакалам шампанскага ў руцэ, не данёсшы яго да роту. Раман прыклаў палец да вуснаў і прапаштаў:

— Сядзець ціха! Дзе другі?

Дзяўчына з бакалам паказала на дзверы. Бярозка пачуў з прыхожай п'янаваты мужчыны голас:

— Я не выклікаў ніякіх сантэхнікаў...

— А міліцыю? — ступіў у калідорчык Бярозка і навіў на Мальцава пісталет...

6

Злачынная група Мальцава "брала" на сябе каля дзесятка налётцаў на кватэры, і па ўсім гэтых злочынах трэба было неадкладна працаваць. Толькі каля дванаццаці гадзін ночы Раман успомніў пра Навіцкага. Калі ішоў да сябе ў кабінет, ужо не спадзяваўся убачыць там падпалкоўніка, але той, непрыязна ўсміхаючыся, сустрэў Рамана на тым самым месцы, дзе быў раніцай.

— Ну як прайшоў дзень? — груба спытаў Навіцкі.

— Вам рапарт напісаць, ці працягасце ў аператыўнай зводцы? — стомлена, не хаваючы непрыязнасці, прагаварыў Бярозка.

(Працяг на стар. 12)

НЕ СУМУЮЦЬ...



Пры Аснежыцкім раённым цэнтры культуры Пінскага раёна працуюць тры аматарскія аб'яднанні — фальклорнае "Спадчына", маладзёжнае "Гаспадыня" і харавое. На базе цэнтры праходзяць конкурсы, канцэрты, фестывалі.

На здымку: удзельнікі аб'яднання "Спадчына" Ірына Грыцця, Вера Васкалей, Ніна Васковіч, Тацяна Палюховіч і Ева Калюта на цароўвай рэпетыцыі.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

УСПОМНІЦЬ  
МАЛАДОСЦЬ...



У Драгічынскім раёне вёска Бездзеж славіцца сваімі народнымі промысламі. Тут шырока развіта ткацтва, вышывка, вязанне кручком. Добра вядома ў вёсцы сваімі тканымі дыванамі Сцепаніда Міхайлаўна Страпко. Ёй ужо амаль семдзесят гадоў, ткацтву навучылася з дзесяці гадоў у сваёй маці. Цяпер Сцепаніда Міхайлаўна сядзе за ткацкі станок не часта, толькі дзеля задавальнення, каб успомніць маладосць, часам зацягнуць песню, што спявала ў дзявоцтве, седзячы доўгімі зімовымі вечарамі за станком.

На здымку: ткачыца Сцепаніда Міхайлаўна Страпко за працай.

Фота Аркадзя НИКАЛАЕВА, БЕЛТА

У СПАДЧЫНУ —  
ПЕСНЯ



Багатае сваім фальклорным мастацтвам Палессе. Песні, паданні, абрады тут перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Студэнтка другога курса філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Наташа Дуньковіч праходзіць фальклорную практыку ў роднай вёсцы Новая Папіна Драгічынскага раёна. А расказвае ёй пра мясцовыя песні і гаворкі Любоў Іванаўна Бозік (на здымку). Яна вядомая ў наваколлі як збіральніца песень, прыказак, народных паданняў.

Фота Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

Тэатр

КАБ ВЫПРАЎЛЯЦЬ  
ЗНЯВЕЧАНАЕ...

Поспех, адметны поспех "Рондстудыі" на Трэцім міжнародным фестывалі юнацкага тэатральнага руху ў Патсдаме ("само адкрыццё фестывалю адышло на другі план пасля прагляду беларускага спектакля") суправодзіла назіранне нямецкіх журналістаў: юным беларускім артыстам цяжка ўспрыняць такі велізарны поспех. У адным з інтэрв'ю хтосьці з іх засведчыў, што спектакль, "Тэатрэд", які гэты поспех напаткаў у Патсдаме, ішоў на мінскіх фестывалях, але мінчукі яго не зразумелі...

"Рондстудыя"? Але. Першы прыватны дзіцячы тэатр. Або Тэатр Ірыны Маркавай. Або Тэатр, дзе не дарослыя высільваюцца на сцэне дзеля дзетак, а дзеці, паводле іх саміх, вучацца адказваць за дарослых. Таксама і на сцэне.

"Рондстудыя" (чытайце — Ірына Маркава) і Ірына Маркава (чытайце — "Рондстудыя") зладзіла сёлетняе зімой у Мінску Першы міжнародны фестываль дзіцячых і юнацкіх тэатраў. Фестывалю папярэднічала некалькі хатніх тэатральных фестывалаў. Тых, на якія Маркава заўжды запрашала гасцей здаля; такім чынам Першы міжнародны рыхтавалі не менш за дзесяць гадоў. Колькасць сустрэч падлічыць складана. За часам СССР сустракаліся часта. Ірына каменціруе гэтыя сустрэчы ўсхвалявана: маўляў, тады, за тым беспрасветным часам, калі жылося скрутна і цяжка, самыя шчаслівыя і творчыя хвілі выпадалі якраз на падобныя сустрэчы. Калі кіраўнікі дзіцячых самадзейных калектываў грамадавалі. Размовы зацягваліся да рання... Ірына — жаўрук, ёй нават Новы год сустрэць цяжка, але празрыстае, узніслае адчуванне шчасця ад тых начных спрэчак ды пагадненняў памятае да сёння. Тады ж узнікла шчырае сяброўства кіраўнікоў, якія дзесяць гадоў жылі... "ад спаткання да спаткання"...

У Мінску "Ронд" (тады яшчэ не "Рондстудыя") ніколі нічога свайго не меў, — памяшкання, сцэны, сцен. Выпускалі па тры спектаклі на год, але ў горадзе іх бачыла хіба купка зацікаўленых глядачоў. Затое шмат паказваліся на фестывалях; цяпер сталі выбірацца ўсё больш за заходнюю беларускую мяжу. Самае шчылівае з тых часоў — адчуванне ўласнай непатрэбнасці ў горадзе, у Беларусі. Яно пакрысе адпусціла студыяцаў, калі ў школах ды дзіцячых садках знайшліся ўдзячныя прыхільнікі. Па-ранейшаму рацыя І. Маркавай у тым, што чыноўнае стаўленне да дзіцячага тэатра не змянілася. Мастацтва дзяцей ратавалі... хіба самі дзеці ды самыя зацікаўленыя



дарослыя: ад фестывалю да фестывалю. Удзелам.

Калі ў 1988 годзе Маркаву звольнілі (паводле 33 артыкула), а тэатр, як яна кажа, выкінулі на вуліцу з Дома піянераў Кастрычніцкага раёна, беспрацоўнай рэжысёркай яна была два гады. 33 артыкул што такое? "Сістэматычнае парушэнне працоўнай дысцыпліны". Як парушала? Затрымлівалася на рэпетыцыях са старэйшымі дзецьмі пасля 21.00 вечара. Вазіла дзяцей у лес падчас гадзін, афіцыйна вызначаных на драматычную студыю. Не рабіла масавае свята на праводзіны зімы, бо, бачыце, не ўмела; пры гэтым даводзіла, што яе вучылі толькі спектаклі ставіць, а масавыя свята, маўляў, мусяць рабіць спецыялісты па масавых

святах. Вольна і радасна жыць — ці не першы завет яе тэатра...

У такім "незапатрабаваным", але вольным стане "Ронд" трапіў на свой першы адказны фэст. У Хімікі пад Маскву. Дзе маскоўскія крытыкі шчыра дзівіліся майстэрству малых ды юных беларусаў. Між тым для сучаснай Беларусі тэатр, дзе граюць самі дзеці, — зусім не традыцыйны, — колькі часу мінула са знакамітых калегіумаў ды езуіцкіх школ! Потым "Тэатр на Узбярэжнай" з Масквы запрасіў "Ронд" ізноў, адтуль (1990, 91, 92) студыйцы трапілі ў Чэлябінск, на вядомы тамтэйшы фестываль, якім кіраваў не менш вядомы Віктар Саўчанка...

Тады яшчэ кіраўнікі тэатраў ездзілі без дзяржаўных камандзіровак і маглі сабе дазволіць "сарвацца" на сустрэчу з калегамі часцяком. Цяпер без камандзіроўкі небяспечна ехаць нават за горад: дарага. А тады нават у Чэлябінск з Брэста прыязджаў Цімафей Ільёўскі, кіраўнік "Райка", нават Вольга Алегаўна Грачова, у пэўным сэнсе родапачынальніца дзіцячага тэатра Беларусі, навуковец, — ездзіла, глядзела, брала

ўдзел... На сёлетнім зімовым фэсце ў Мінску, глядзячы на моц берасцейскага "Райка", на новыя твары выканаўцаў "Тэатра на Узбярэжнай", І. Маркава ведала, скуль і куды цягнуцца кар'єрныя гэтыя выбітныя парастакі...

У 1993 раскідаўся Саюз. Лісты, тэлеграмы, тэлефон уздарожалі, нібыта сама злая воля скацела пазбавіць нас натуральных чалавечых дачыненняў. Фестывалі па былым Саюзе сышлі на нішто. "Рондстудыя" скіравалася ў далёкае замежжа, бо само яно, далёкае, фундавала іхні ўдзел у сваіх імпрэзах. На сустрэчы з сябрамі, аднадумцамі выпадалі гадзіны, — што яшчэ можна дазволіць за горкія капейчыны?.. Тры гады — вялікі тэрмін. Самотна было не бачыцца столькі часу. Ладзячы Першы

Музыка

ПРА ЮНЫХ, СТАЛЫХ  
І НАБАЛЛЕЛЫЯ ПРАБЛЕМЫ...

У камернай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі, што на Залатой Горцы, адбыўся канцэрт юнай беларускай цымбалісткі Кацярыны Анохінай. Гэта быў не звычайны канцэрт, а выпускны экзамен на атэст прафесійнай сталасці лаўрэата рэспубліканскага і міжнародных конкурсаў, вучаніцы ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі, выхаванкі прафесара Яўгена Гладкова.

Канцэрт прагучаў добрай весткай пра тое, што на музычным небасхіле рэспублікі з'явілася яшчэ адна новая "зорка". Відаць, праўду казаў паэт: "На Беларусі Бог жыве...". Ці ў тым не яго вышэйшая воля, каб нарадзілася на цудоўнай нашай зямлі такіх таленавітых дзяцей, каб трапілі яны да настаўнікаў-чарадзеяў, здольных абуджаць юную душу, адкрываць перад ёй свет радасці, надзеі і прыгажосці, свет Вялікай Музыкі!

Відаць, была воля Усявышняга і на тое, каб канцэрт прыпаў на Радаўніцу. Вядома, у гэты святы дзень на Велікодныя Дзяды мы прыгадваем тых, каго няма ўжо сярод жывых. Прыгадваем не толькі родных і блізкіх, а і ўсіх тых, хто пакінуў пасля сябе добрую памяць, добрыя справы. Таму ў гэты вечар міжволі прыгадаліся тэа музыканты, думкамі якіх, творчымі намаганнямі, самааданай працай складалася нацыянальная цымбальная выканальніцкая школа — слава і гонар нашай мастацкай культуры. Як быццам прысутнічалі ў зале сярод жывых шматлікія пакаленні беларускіх вясковых вясельных музыкантаў, і музычны майстар Канстанцін Сушкевіч разам са сваім сябрам, заснавальнікам першага цымбальнага аркестра Дзмітрам Захарам, якія ў 20-я гады ўдасканалі народны інструмент і далі яму новае жыццё. Здавалася, былі тут і славуцкія нашы цымбалісты Станіслаў Навіцкі, Ханон Шмыкін, Венямін Бурковіч на чале з самім Бацькам — песьняром цымбальнай культуры Іосіфам Жыновічам. Менавіта дзякуючы ўсім ім цымбалы сёння ператварыліся ў своеасаблівы сімвал нацыя-

нальнага музычнага мастацтва.

Здаецца, зусім нядаўна адбылася ў мастацкім жыцці рэспублікі значная падзея — адыграў першы ў гісторыі цымбалаў канцэрт у двух аддзяленнях старэйшына беларускага інструменталізму, народны артыст Беларусі Аркадзь Астрамецкі. Тады, у 1979 годзе, Каця Анохіна яшчэ была немаўляткам. Сёння ж канцэрты ў двух аддзяленнях па сілах не толькі сталым, вядомым у краіне цымбалістам, але і студэнтам Беларускай акадэміі музыкі і нават вучылішчаў і ліцэя, якія выходзяць на сцэну з найскладанейшым рэпертуарам. На Радаўніцу такі канцэрт давала Кацярына Анохіна, якая нягледзячы на юны ўзрост мае ўжо даволі вялікі сцэнічны досвед і ўжо добра вядомая прыхільнікам цымбальнага выканальніцтва — у нашай краіне, і далёка за яе межамі... Яна іграла, адчуваючы асабліваю адказнасць гэтага канцэрта, не толькі таму, што гэта быў яе выпускны экзамен, але і таму, што ў праграму ўваходзілі творы неверагоднай складанасці. Аднак, хацелася б думаць, яна адчувала і тое, што выступленне ў такі дзень — гэта адказнасць не толькі перад тымі, хто прысутнічае ў зале, але і перад тымі, хто стаяў ля вытокаў сучаснай беларускай цымбальнай выканальніцкай традыцыі. Канцэрт жа сапраўды ўспрымаўся як яшчэ адзін крок 70-гадовага шляху нацыянальнай акадэмічнай цымбальнай школы.

На сваім справаздачным канцэрце К. Анохіна здзівіла слухачоў і асабліва тых, хто назірае за гэтай цікавай цымбалісткай з першых яе публічных выступленняў. Уразіла, як змянілася гэтая яскравая, эмацыянальна-непасрэдная, часам гарэзлівая дзяўчынка за прамінулы год. Так, засталіся і тэмперамент, і натуральнасць паводзін, і своеасаблівае ўнутранае ўпэўненасць, і адкрытасць выказвання пачуццяў, і павольнасць рухаў. А галоўнае — засталася здзіўляючая свабода валодання інструментам. Як быццам іграць на цымбалах для яе нату-

ральна, таксама як і дыхаць, як быццам няма за гэтай свабодой цяжкай шматгадзінай працы... Але ў гэты вечар на сцэне сядзела не таленавітая дзяўчына-вучань, а дарослы музыкант, сталы майстар.

Стрыманая ганарлівасць 12-й венгерскай рапсодыі Ф. Ліста з першых тактаў захапіла публіку. Змяняліся адзін за другім эпизоды твора — то рамантычна-прыўзнятыя, то эпічныя, то ваяўнічыя. І складалася на нашых вачах адмысловая музычная форма гэтай ці не самай імправізацыйнай рапсодыі. Было такое ўражанне, што стыхійная, спонтанная імправізацыя нараджаецца тут, у гэтай зале ўпершыню. Нібы ў адной асобе сумясціліся і кампазітар і выканаўца, як і было калісьці, калі венгерскія цыгане складалі свае напевы.

Надзвычайнае майстэрства формапабудовы прадэманстравала К. Анохіна і ў яшчэ больш складаным паводле структуры і вобразна-эмацыянальным эмесце творы — Эцюдзе ў форме вальса К. Сен-Санса. Ніякага намяка на вычварнасць, салоннасць, да якіх так лёгка было скаціцца. Гэтка французская элігантнасць, высакароднасць, тонкі густ, здзіўляючае прыроднае пачуццё меры!

А далей — нястомны віртуозны рух і тонкая графіка "Маленькіх ветракоў" і "Трыснягоў" Ф. Куперэна. Гэтыя дзве замалеўкі ўспрымаўся як лёгкія подых музычнай гісторыі. Той самай гісторыі, на старонках якой у пачатку XVI ст. цымбалы, вядомыя ва ўсёй Еўропе, саступілі месца сканструаванаму на іх аснове клавесіну. Менавіта таму клавесіну, для якога на мяжы XVII—XVIII стст. стварыў свае празрыстыя музычныя акварэлі вялікі француз Франсуа Куперэн. Ці не чуд, што праз стагоддзі мініяцюры гэтыя ажылі пад чулымі малаточкамі беларускай дзяўчыны?

Ужо ў першым аддзяленні канцэрта Кацярына Анохіна заявіла пра сябе як сур'эзны, удумлівы, высокапрафесійны мастак, які тонка адчувае стыль эпохі, кампазітара, народа, па-

міжнародны фестываль у Мінску, І. Маркава запрасіла калектывы, якія і любіць, і ведае, і без якіх ні сябе, ні свайго прыватнага тэатра не ўяўляе. Усё лета Ірына дрэнчылася ў пошуках грошай. Дзяржаўнікі або афіцыйнікі перадусім пыталіся: а паводле якіх крытэрыяў адбор на ўдзел, а хто выбіраў, чаму тыя, а не гэтыя, чаму гэтулькі, а не столькі... А Маркава запрасіла сяброў. Маркавай казалі, што так не робіцца, што трэба ладзіць агляды раённыя ды гарадскія, збіраць журы, прысуджаць месцы, вызначаць пераможцаў... Ірына хітала галавой і ў кабінеты больш не вярталася. "Гэта ўсё — дзяржсістэма, якую я моцна не люблю і палюбіць не змагу. Бо не магу нават паразумецца з ёю", — скрушна зазначала. Яе крытэрыі — паразуменне і сяброўства. Самы надзейны. Што пры гэтых абставінах для Ірыны Маркавай тэатр, які ствараюць самі дзеці?

— Усё досыць проста, — усміхаецца ды сур'езнее Маркава. — Мяне ў Мінску не надта любіць, не дужа ведаюць. Сябрую з тэатрам "Жэст", вельмі сябрую і... усё. Мінскае тэатральнае жыццё па з'явах дый на правах таксама для мяне надта аднастайнае. Не рызыкую нават сваёй дачцы параіць глядзець нешта ў "дарослых" тэатрах. А зносіны з дзецьмі, з іхняю творчасцю для мяне — жыццё. Чысціня, парыванні, романтизм, светлая, моцная, шчыльная энергія, — нават калі ў пастановах шотсыні не дабудавана рэжысёрам, дзеці апраўдаюць усё... самай сваёй прысутнасцю. Часам я развітваюся з тымі, каго прымала ў студыю сама. Разыходжуся. Бо тэатр для мяне — здольнасць учыняць нешта паводле свайго сумлення. Я не прагну сцэнічных шэдэўраў. Мне ваенная чалавечая — дзіцячых гармонія. Дзеці... адказваюць за дарослых. Дзеці мусяць быць здатнымі на учынак.

— Ірына, а вы баіцеся дзіцячых расчараванняў? У жыцці іх пільнуюць зусім не справядлівае ды адметная радасць зносінаў...

— За дзесяць гадоў зносінаў з калегамі я і чула, і паўтарала: тупік, тупік! Бо мы ў тэатры гадуем асобаў, якія выломваюцца з нашай рэчаіснасці. Мо тэатр нават шкодны? Бо спрыяе ўсяму нешараговаму, а ў які тутэйшы, вызначаны шэраг гэтае нешараговае, перапрашаю, мусіць штурхавацца? Яго проста не прымуць. Калі не знішчаць. Сплатканні на апошнім фестывалі (маю на ўвазе мінскі зімовы) пераканалі (а мяне пераканала і жыццё): выйсце — у веры. У самай апантанай і адданай. Я бяру дзетак у тэатр з трох гадоў. Не кожнага. Не прымушаю чытаць вершы, толькі пытаюся: што цябе хвалюе, пра што марыш, чаго хочаш? Арыентуюся і на прыстойнасць іх бацькоў. Бо толькі здаровыя карані дадуць здаровыя парасткі. Бо тэатр — гэта душа. Бо, каб выправіць знявечанае, не хопіць майго жыцця. Немагчыма ж у хуткім часе выправіць свет, дзяржаву, у тым ліку і дзяржаву Беларусі разам з людзьмі, у якіх я шукала падтрымкі ды разумення, а

знайшла... тыя самыя "савецкія" позіркi, тую самую незацікаўленасць у дзецях...

— Ірына, рэгістрацыя першага дзіцячага тэатра, як прыватнага — гэта выклік грамадзце, распач, безвыходнасць?

— І ганьба, і бяссэнсіца. Столькі гадоў прасіць: дайце хоць што для тэатра! Нават магнітафон нам падарыў адзін з амерыканскіх фондаў... Хай мае дзеці жыўць марай і адчуваннем свята... перспектывы. Мы ездзім на Балтыку, у Карпаты, мы — жывём, разумееце, і, дзякваць Богу, магчыма, і таму, што я своечасова зразумела: у нашай дзяржавы нічога не выпрасіш. Асабліва для дзяцей, якія не адпавядаюць... дазволенаму: ранжыру, раскладу, межах, рамкам — студыі, школы, калектыву... Для мяне вера — не адно ў Бога. Але і ў сваю ўнутраную рацыю. Трэба слухаць сябе, выпраўляць памылкі; чым хутчэй іх выправіш, тым хутчэй з'явіцца перспектыва. Калі ёсць вера — няма страху і жахлівых жыццёвых праблем. Раней я ўвесь час змагалася. Цяпер даверылася лёсу. Прыватны тэатр? Гэта таму, што мне больш нічога не заставалася. Усё спраўдзілася нібыта і без майго ўмяшання. Гэта звязана з майёй верай, з майм гараскопам і мэтай жыцця. У 1983 мы стварылі "Ронд". У 1995 "Рондстудыя" нарадзілася нібы другі раз. Я чвэрда ведаю, што праз пэўны, вельмі акрэслены для мяне час, а менавіта праз дванаццаць гадоў у Мінску паўстане цудоўны дзіцячы тэатр. З невялікім гатэлем і кавярняй. З рухомымі модулямі. З адметным рэпертуарам... Толькі дзяржава будзе тут ні пры чым. Бо нават наш першы міжнародны фестываль у Мінску ўратаваў Фонд Сораса. Калі паўстала яму, фестывалю, пагроза, трэба было падліваць дамовай, прасіць, плаціць, спатрэбіліся бланкі і пячаткі... Нічога не заставалася, як толькі зарэгістраваць тэатр прыватным. Цяпер я — ягоная ўладальніца...

— Вы правялі фестываль у Мінску, з'ездзілі ў Патсдам і зазналі там нешараговы поспех, а цяпер? Апынуліся саманасам... з вуліцай?

— Нядаўна мы яшчэ маглі знаходзіцца ў Палацы дзяцей і моладзі. Дарэчы, трэці блок палаца, паводле праекта, якраз — дзіцячы тэатр. Будуецца ён ужо больш за трыццаць гадоў. Пакуль жа ў палаца няма сцэны ды прытулку... не толькі для дзяцей "Рондстуды". Адзіны пакой, дзе мы месціліся, ужо не наш, здаецца, на яго ўжо чарга... І адкрыццё, або існаванне "Рондстуды" як тэатра прыватнага — адзінае, на маю думку, выйсце цяпер. Каб дзеці, мае рондаўцы, жылі сваім нармальным, творчым, радасным жыццём. Вядома, ягонае духоўнае напружанне вытрымліваюць не ўсе...

**З Ірынай МАРКАВАЙ  
гутарыла Жана ЛАШКЕВІЧ  
Фота Аляксея МАЦІЮША**

крыўдзіцца цымбалістам на нашых кампазітараў — усё ж такі з'яўляюцца час ад часу для іх цікавыя новыя творы, — але немагчыма параўнаць цымбальную літаратуру з рэпертуарам для тых інструментаў, для якіх пішуць кампазітары ўсяго свету.

Але, бадай, самая вострая і балючая праблема — праблема працаўладкавання тых музыкантаў, якія маюць вышэйшую прафесійную кваліфікацыю — "саліст-выканаўца". Здавалася б, такіх не шмат, але іх усё ж не мала. Хаця, хто дакладна скажа, колькі ў нас цымбалістаў — лаўрэатаў шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў? Хто падлічыў, колькі затрачана творчай энергіі, духоўных, эмацыйных, фізічных намаганняў саміх выканаўцаў і іх настаўнікаў, каб набыць гэтае ганаровае званне? Нарэшце, колькі ўвогуле грошай вымагае падрыхтоўка музыкантаў такога ўзроўня?

Самая вялікая ў свеце каштоўнасць — мастацкі талент. А ці па-гаспадарску ставімся мы да гэтай каштоўнасці? Дзе сёння многія і многія нашы славетныя і даравітыя музыканты? Чаму так хутка забыліся мы пра Мікалая Шмелюкіна і Аркадзя Астрамецкага, пра Ангеліну Ткачову і Генадзя Клімовіча? Няўжо не цікавіць нас творчы лёс Ларысы Рычлёрскай, Вольгі Мішулы, Наталлі Кавалеўскай, Святланы Верамейчык? Гэта ж гонар і слава нашай нацыянальнай мастацкай культуры! Штогод да гэтага спіса далучаюцца новыя і новыя музыканты. Сёння гэта Кацярына Анохіна, заўтра — Міхась Лявончык. А наперадзе іншыя, пакуль яшчэ не вядомыя нам імёны...

Ці не наслеў час паклапаціцца пра іх будучыню, іх лёс на дзяржаўным узроўні, як гэта было калісьці ў далёкія 20-я гады? Ці не трэба абмеркаваць і ўсёй грамадой паспрабаваць вырашыць хаця б некаторыя балючыя праблемы? Можна, трэба брацца за гэта менавіта цяпер, калі ў рэспубліцы рыхтуецца правядзенне міжнароднага кангрэса цымбалістаў, фестывалю лепшых выканаўцаў з розных краін — пад эгідай Сусветнай цымбальнай асацыяцыі?

А пакуль... пакуль павіншваем Кацярыну Анохіну, лаўрэата рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў са ўступленнем у дарослае, прафесійнае, поўнае праблем і перамог музычнае жыццё.

**Наталля ЯКАНЮК**

# ПЛЕНЭР СКОНЧЫЎСЯ... НЯХАЙ ЖЫВЕ ПЛЕНЭР!

**Пленэр — гэта праца на адкрытым паветры, у адзінненне ад традыцыйнага метаду стварэння карціны ў майстэрні. Нарадзілася гэта з'ява ў Францыі ў асяроддзі мастакоў-жывалісцаў, але сёння разуменне "пленэр" трактуецца значна шырэй. Сёння пленэр для мастакоў прыблізна тое, што для літаратараў — семінар. Гэта калі група мастакоў збіраецца разам і пэўны час працуе па агульнай праграме. Прычым не толькі жывалісцы, але і графікі, скульптары ці нават... дызайнеры (хоць у дызайнераў такая сходка-фэст называецца інакш, але сутнасць — тая ж).**



Помнік-бюст В. К. Бялыніцкага-Бірулі

На адкрыццё выступіў славетны хор "Унія", у часе пленэра адбыўся канцэрт "Віртуозаў Масквы", на закрыццё публіку парадаваў Акадэмічны народны аркестр імя Жыноўіча. Былі сустрэчы з самадзейнымі калектывамі і прафесійнымі артыстамі Магілёўшчыны, чья творчая кар'ера яшчэ толькі пачынаецца. Пленэр перарос межы чыста мастацкай (жываліснай) з'явы, стаў чымсьці нахшталт фестывалю мастацтваў.

Я — журналіст. З гэтай прычыны я ўсё бачу ў крытычным святле. Але, калі ў часе пленэра і былі нейкія збоі, недапрацоўкі — дык гэта толькі таму, што гэта ў першы раз. Я крытычна стаўлюся да любой улады, але гэтым разам я быў цалкам на баку кіраўніцтва Магілёва і вобласці. З удзячнасцю прыгадваю старшыню Магілёўскага аблвыканкома Кулічкова Аляксандра Мікалаевіча, начальніка абласнога ўпраўлення культуры Дарашкова Міхаіла Рыгоравіча, дырэктара-распараджальніка Браілоўскага Уладзіміра Веніямінавіча, ды, зрэшты, усіх, хто меў прамое ці ўскоснае дачыненне да пленэра.

9 чэрвеня, у дзень афіцыйнага закрыцця пленэра, перад музеем В. К. Бялыніцкага-Бірулі быў адкрыты помнік-бюст славетнаму майстру (скульптар — Уладзімір Лятунь) і выстава твораў удзельнікаў пленэра. Найбольш удалыя, на думку журы, былі адзначаны спецыяльнымі прызамі. Вызначыць лепшае было даволі складана. І не толькі па прычыне натуральнага ў гэтай сітуацыі суб'ектывізму (кожны член журы мае сваё ўласнае ўяўленне пра тое, што такое добра і што такое кепска...), але з-за адсутнасці намінацый. Так што работы прыхільнікаў традыцыйнага рэалізму (Дзмітрыя Алейніка, Міколы Аўчыннікава, Антона Бархаткова) даводзілася разглядаць разам з "памяркоўным авангардам" Мікалая Кірзева, мастака з Украіны Аляксандра Шарамета, серба Бажыдара Кавачэвіча, з прадастаўнікамі своеасаблівай жываліснай маскоўскай школы з выразным дэкаратывізмам Рычардаса Зданавічуса з Летувы. Прывесці ўсё гэта "да адной роўніцы" — справа амаль безнадзейная...

Мяркую, што на Другім міжнародным пленэры па жывалісцы будучы вызначаны намінацыі, нахшталт "за развіццё рэалістычнай традыцыі", "за наватарства", "за твор, дзе найлепшым чынам выяўлены асаблівасці краявіду Магілёўшчыны", і гран-пры імя В. Бялыніцкага-Бірулі.

У наступным годзе — ягоны юбілей. Споўніцца 125 год з дня нараджэння Вітальда Каятанавіча. Зноў у ягонай радзіме збяруцца мастакі. І, я ўпэўнены, свята мастацтваў атрымаецца не горшае за сёлетняе.

**Пётра ВАСІЛЕЎСКІ**

гісторыі мастацтва.

Пленэр доўжыўся з 14 траўня па 9 чэрвеня. У ім бралі ўдзел дваццаць тры жывалісцы з Беларусі (Віцебск, Гародня, Гомель, Магілёў, Мінск), Летувы, Расіі, Польшчы, Сербіі, Украіны. Планаваўся ўдзел балгарскага мастака, але нешта не атрымалася. Увогуле пленэр быў у адпаведнасці з сённяшняй "інтэграцыйнай" палітыкай у асноўным "славянскім". І гэта, мяркую, было слабым месцам у цэлым удалай культурніцкай акцыі. Адчувалася, што прысутнасць двух французцаў і аднаго летувіса на пленэры былі даволі выпадковымі, што іх увогуле магло і не быць. Хоць папрацавалі яны, трэба прызнацца, вельмі плённа. У будучым, ладзячы падобныя акцыі, варта не забываць пра традыцыйна добрыя стасункі і плённыя кантакты беларускіх мастакоў з калегамі з краін Балтыі — колішніх прыбалтыйскіх рэспублік Савецкага Саюза, з Малдовай; пра тое, што ў апошні час маюцца беларуска-германскія культурныя сувязі; што вялікі плён для Беларусі могуць мець стасункі з блізкай нам па менталітэце Паўночнай Еўропай. Славаўства не павінна засланяць нам астатні свет.

Гэты пленэр меў свой, так бы мовіць, фірмовы стыль. Яго распрацаваў вядомы графік Уладзімір Васюк. Выразная эмблема прысутнічала на афіцыйных дакументах, запрашалых білетах; на праграме пленэра, якую атрымаў кожны удзельнік і госьць; на вокладцы альбома-каталога, які знаёміў з жыццём і творчасцю В. Бялыніцкага-Бірулі і з усімі ўдзельнікамі пленэра, іхняй творчасці.

Пра гэты альбом, зрэшты, трэба гаварыць асобна. Бо выданне — унікальнае, якасць — еўрапейская, паліграфія — выдатная. Калі ёсць такі альбом-каталог, пленэр застаецца ў гісторыі культуры.



Моманты пленэра

**БЫЎ ВЫМУШАНЫ ПАКІНУЦЬ БАЦЬКАЎШЧЫНУ...**

ЯНКУ ЗАПРУДНІКУ — 70

Янка Запруднік зарэкамендаваў сябе адным з найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускага замежжа — вядомы як вучоны-гісторык, публіцыст, крытык, паэт, не цураецца актыўнай грамадска-палітычнай дзейнасці. Жывучы ў Нью-Йорку, ён пастаянна цікавіцца тым, што робіцца на радзіме і выказвае да ўсяго сваё стаўленне ў артыкулах, іншых выступленнях.

Нарадзіўся Я. Запруднік 9 жніўня 1926 года на Наваградчыне, у мястэчку Мір, дзе і скончыў пачатковую школу. У час Вялікай Айчыннай вайны, ратуючы ад службы ў паліцыі, а таксама ад прымусовага вывазу ў Нямеччыну, паступіў у Баранавіцкую прагімназію, пасля вучыўся на трэцім курсе гандлёвай школы, што таксама працавала ў Баранавічах. У 1944 годзе быў вымушаны пакінуць Бацькаўшчыну. У Германіі вучыўся ў Беларускай гімназіі імя Я. Купалы. Далейшая дарога ляжала ў Англію, дзе працаваў на шахце.

Разам з сябрамі, якія разам з ім апынуліся ў Вялікабрытаніі ў гісторыю беларускага нацыянальнага руху ў замежжы ўвайшлі як "Дванаццатка", выдаваў бюлетэнь, што затым стаў часопісам "Напагатоўе". Спачатку ён выходзіў у Міхельсдорфе, дзе ў Я. Запрудніка засталіся сябры-аднадумцы, а пасля ў Белгійі, у Лувене, куды Я. Запрудніка запрасілі на вучобу і ён у 1954 годзе скончыў гістарычны факультэт мясцовага ўніверсітэта. Атрымаўшы дыплом, на працягу 37 гадоў быў супрацоўнікам беларускай рэдакцыі радыёстанцыі "Свабода" (спачатку называлася "Вызваленне").

Абараніў у Нью-Йоркскім універсітэце доктарскую дысертацыю па тэме "Палітычнае змаганне за Беларусь у Дзяржаўнай Думе 1906-1917 гг."

Пачатак літаратурнай дзейнасці Я. Запрудніка адносіцца да 1947 года. Друкаваўся ў часопісах "Наперад", "Беларускі агляд", "Беларуская моладзь", рэдагаваў газету "Бацькаўшчына". Напісаў даследчыцкую працу "Беларусь на гістарычным скрываванні" (1993). Вядомы і як паэт — выступае пад псеўданімам Сяргей Ясень. Добра вядомы артыкулы Я. Запрудніка па праблемах камунізму, сацыяльна-палітычнага жыцця ў розных краінах, яго пастаянна хваляюць пытанні нацыянальнай палітыкі на Беларусі, трымае ў полі свайго зроку і праблемы развіцця беларускай літаратуры.

Віншваем спадара Запрудніка з 70-годдзем! Зычым яму і надалей працаваць плённа і мэтанакіравана ў імя нацыянальных інтарэсаў Беларусі!

**ПАЭТ І ПЕРАКЛАДЧЫК**

МІКОЛУ НАВІЦКАМУ — 60

Нарадзіўся Мікола Навіцкі 10 жніўня 1936 года ў вёсцы Крапужына Лагойскага раёна. Скончыў сярэднюю школу імя Я. Купалы ў вёсцы Бяларучы. З 1954 па 1959 год вучыўся ў Мінскім педагагічным інстытуце замежных моў, пасля выкладаў у гэтай вышэйшай навучальнай установе, з 1962 па 1963 год працаваў перакладчыкам у ГДР, а затым зноў вярнуўся ў родны інстытут, на перакладчыкі факультэт. У 1973 годзе скончыў аспірантуру, у 1975 абараніў кандыдацкую дысертацыю па нямецка-беларускіх моўных сувязях. З 1976 года М. Навіцкі загадваў кафедрай замежных моў Мінскай вышэйшай школы Міністэрства ўнутраных спраў БССР. З 1990 — дацэнт Мінскага інстытута замежных моў, цяпер Беларускага лінгвістычнага ўніверсітэта.

Творчую працу М. Навіцкі пачаў з паэзіі, з першым вершам выступіў у 1960 годзе ў газеце "Магілёўская праўда". Перакладамі з нямецкай, польскай і англійскай моў займаецца з 1959 года. Найчасцей перакладае з нямецкай мовы. Дзякуючы М. Навіцкаму на беларускай мове выйшлі кнігі Г. Гофэ "Фінальны акорд" (пераклад раман разам з В. Сёмухам), В. Корн, І. Корн "Маўр і лонданскі гракі" (разам з Лешчуном), В. Нойгаўс "Канец аперацыі "Штэрналаўф", "Матчына споведзь. Аповесці і аповяданні пісьменнікаў ГДР"... Аўтар шматлікіх перакладаў у перыёдыцы.

З днём нараджэння, шануюны Мікола Паўлавіч! Няхай і надалей Вам хораша і плённа працуецца!

**НЕ ЗАБУДЗЕМ. АБАРΟНІМ. ВЫРАТУЕМ.**

**Самі беларусы вінаватыя ў гэтым** (падкрэслена мною. — Л. Л.), (с. 112). Вось як усё проста тлумачыцца: ніякай русіфікацыі не было, бо беларусы самі не захачелі ствараць нацыянальную школу. Вінаваты народ і баста!

Дарэчы, падобнага роду абвінавачванні даводзілася чуць, прычым і ад доволі сур'ёзных навукоўцаў, на адрас беларускага народа за тое, што ён абыйкава паставіўся да лёсу сваёй роднай мовы ў час майскага рэфэрэндуму 1995 года. Бедны народзе, ты за ўсё і ўсягды вінаваты. Такім навукоўцам хацеў бы параіць: замест таго, каб беспадстаўна абвінавачваць народ, трэба грунтоўна разабрацца ў прычынах, чаму ён зрабіў так, а не інакш. Дзіву даюся, што многія не могуць зразумець, што пры той ідэалагічнай апрацоўцы масаў, якая за некалькі месяцаў да рэфэрэндуму вялася зусім не на карысць беларускай мовы, наш народ выказаўся б за роўны статус з ёй не толькі рускай, але і польскай, украінскай і, чаго добрага, яшчэ якой-небудзь мовы з неславянскай групы. Усе недасведчаныя ў пытаннях этналінгвістыкі людзі не будуць бачыць бяды ў такой роўнасці, бо яны проста не ведаюць, што ў выніку паралельнага існавання дзвюх моваў на адной і той жа тэрыторыі абавязкова найменш развітая з іх павінна загінуць. Каб такое публічна сказалі беларускаму народу высокія дзяржаўныя асобы, не сумняваюся, народ зусім інакш паставіўся б да адказу на моўнае пытанне рэфэрэндуму.

Аднак, вернемся да вышэйпрыведзеных слоў Пятра Петрыкава. Не ведаю, як вам, дарагія чытачы, а мне ўпершыню такое даводзіцца чытаць. Шчыра прызнаюся, што за такія словы на экзаменах па гісторыі Беларусі ў двойку паставіў бы не толькі студэнта, але і вучню сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Ставіць жа такую адзнаку члену-карэспандэнту АНБ не маю права, бо стаю прыступкай ніжэй за яго навуковы статус. Такое могуць зрабіць толькі акадэмікі. А вось што такі вучоны зараз адыгрывае практычна першую ролю ў распрацоўцы гістарычнай канцэпцыі энцыклапедычнага даведніка, думаю, хвалюе не толькі мяне.

Доўгагадовая праца Пятра Петрыкава на пасадах вучонага сакратара, намесніка дырэктара, дырэктара Інстытута гісторыі АН БССР, сакратара парткама АН БССР выпрацавала ў яго звычкі даваць велмы адмоўную ацэнку ўсяму таму, што не адпавядае яго ўласным поглядам. Даючы такую ацэнку, ён дужа любіць карыстацца запазычанымі з лексікі 30-х гадоў словамі. Вось яскравы доказ. Абвінавачваючы калектыв Інстытута гісторыі АНБ у многіх надуманых грахах, ён піша: "... у наш час пад яго ўплывам ажыццяўляецца татальная фальсіфікацыя не толькі ў "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі", а і ў новых падручніках для вучняў школ, "Нарысах гісторыі Беларусі" (у 2-х частках) для студэнтаў і выкладчыкаў,

многіх манаграфіяў, брашурах і артыкулах. Такая дзейнасць Інстытута гісторыі АНБ як дзяржаўнай установы супярэчыць гістарычнай праўдзе, карэнным інтарэсам беларускага народа, палітыцы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь..." (с. 113).

Колькі такіх фразэў намі ўжо прачытана і яшчэ будзе прачытана ў рознага рода пасквілях, што пісала адна частка інтэлігенцыі на другую ў канцы 20-х, у 30-я гады. І дапісалася да таго, што савецкія рэфрэсіўныя органы амаль дашчэнт вынішчылі красу маладой, толькі што сфармаванай беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі. Проста не верыцца, што сёння ў кагосьці з нас ёсць настальгія па тых крывавых часах? Але, відаць, ёсць, бо не пісалі б, што дзейнасць акадэмічнага Інстытута гісторыі "супярэчыць карэнным інтарэсам беларускага народа, палітыцы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь". З гэтага вынікае толькі адна выснова: гнаць у карак усіх гісторыкаў з акадэмічнай установы, а як надыдуць "лепшыя" часы — пад строгі суд усіх іх да аднаго!

Не дзеля якога-небудзь апраўдання, а толькі з-за жадання абараніць ісціну заяўляю, што калектыв Інстытута гісторыі АНБ і яго кіраўнік Міхась Касцюк ніколі не выступалі і не збіраюцца выступаць супраць палітыкі Прэзідэнта краіны. Гэта найчысцейшая хлусня Пятра Петрыкава, знявага вялікага атрады навукоўцаў. Такія заявы не прыбаўляюць аўтарытэту любому чалавеку, а тым больш асобе, надзеленай высокімі навуковымі ступенямі і званнямі.

Бясспрэчна, па шэрагу прынцыпова важных пытанняў пазіцыі паасобных членаў Інстытута могуць не супадаць з поглядамі Прэзідэнта, але ў гэтым не трэба бачыць нейкую небяспеку для карэнных інтарэсаў беларускага народа. У наш час робяцца яшчэ толькі першыя крокі па стварэнні сапраўднай беларускай нацыянальнай гістарычнай навуцы і таму не ўсё тое новае, што прапагандаваецца яе буйнымі спецыялістамі, адразу можа быць прынята і зразумета не толькі сярэднястатыстычным, але і больш высокага рангу чытачом. Наперадзе чакае велмы вялікая праца па фармаванні ў беларускага народа аб'ектыўнай гістарычнай памяці, дзеля чаго давядзецца пайсці на асвятленне і падзей, што не вызначаюцца сяброўствам беларусаў з польскім, рускім ці якім-небудзь іншым суседнім нам народам. І за асвятленне такіх падзей ніяк нельга навукоўца называць паляка-і русафобам. Падобнага роду людзей у калектыве Інстытута гісторыі АНБ не знайшоў бы нават самы спрактыкаваны сыхчык.

Гэтую аўтарытэтную ў рэспубліцы акадэмічную ўстанову трэба крытыкаваць не за ўяўную русафобію, надуманы нацыяналізм, а за недастаткова актыўную работу па пісьмовай і уснай прапагандзе гістарычных ведаў сярод шырокіх колаў нашага грамадства. Праўда, тут не ўсё

залежыць ад навукоўцаў. У абсалютнай большасці з іх ёсць з чым наведваць выдавецтвы ці выехаць у камандзіроўкі для ўдзелу ў навуковых дыскусіях, чытанні публічных лекцый. Але на ўсё гэта не стае фінансавых сродкаў. Нечуваны парадокс: існуе вострая, сур'ёзная патрэба ў фармаванні здаровай гістарычнай памяці народа, ёсць унікальныя рукапісы, а зрабіць іх здабыткам чытача — невырашальная праблема. Здаецца, такога парадокса не назіралася яшчэ ў аніводнай краіне, якая становілася на шлях нацыянальнага Адраджэння. Лічу, што выданне навуковай, навукова-папулярнай гістарычнай літаратуры, дзейсная пусюдна беспадстаўна крытыкуе Інстытут гісторыі АНБ, але і некаторыя з яго супрацоўнікаў да канца не разумеюць, што гэта за зараза асіміляцыі на сучасным этапе. Па моцы ўздзеяння на народ яе аніяк нельга параўнаць з тымі асіміляцыйнымі працэсамі, якія адбываліся на нашай зямлі 100—400 гадоў таму назад. Дзяржаўныя дзеянні, вучоныя і асабліва гісторыкі нарэшце павінны былі б зразумець, што за 50 пастаянных гадоў страты нацыянальнаму арганізму беларускага народа прычынены значна большы, чым за ўвесь папярэдні перыяд. Калі ўсёй грамадой не выступіць супраць асіміляцыі, яна велмы хутка праглыне гэты гаротны славянскі народ. Таму гісторыкам трэба не "русафобаў" шукаць у сваім асяроддзі, а ўсяляк аб'ядноўваць дзеля выратавання ўласнага народа ад канчажоў дэнацыяналізацыі, якая стала непазбежным вынікам ажыццяўлення на працягу некалькіх стагоддзяў мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі паланізацыі і русіфікацыі. Дзякаваць Богу, канфрантацыя паміж гісторыкамі пакуль што яшчэ не зайшла велмы далёка. У іх больш падстаў для аб'яднання, чым для паглыблення водападзелу. Карэнныя нацыянальныя інтарэсы беларускага народа патрабуюць ад нас супольных стваральных намаганняў. Давайце сваімі практычнымі дзеяннямі будзем спрыяць, а не перашкаджаць нацыянальнаму Адраджэнню, умацаванню дзяржаўнага суверэнітэту Бацькаўшчыны.

Леанід Лыч,  
доктар гістарычных навук, прафесар

**ІНСПЕКТАРСКАЯ ПРАВЕРКА**

(Працяг. Пачатак на стар. 9)

— Папраўдзе, я ведаю, якую групу вам пашэнціла ўзяць, — скоса пазіраючы на Рамана, значнаў падпалкоўнік. — Калі вы не супраць, гэта я таксама адзначу ў даведцы.

— Пішыце, — абыйкава згадзіўся Бярозка і стомлена сеў на крэсла, выцягнуў ногі, расслабіўся.

Гэта пастава абурыла Навіцкага, ён усё ж вышэйшы ў званні, ды й пасаду мае, не тое, што нейкі там старэйшы інспектар раённага маштабу.

— Вы б, таварыш маёр, саблюдалі субардынацыю, — строга прамовіў Навіцкі.

— Прабачце, таварыш падпалкоўнік, але працоўны дзень скончыўся, — нягледзячы на правяраючага, буркнуў Раман. — Я прыйшоў спытаць, ці шмат у вас тут работы. Мо ўзніклі якія пытанні да мяне?

— Ды ўжо ж давялося папрацаваць! — задаволена ўсмінуўся Навіцкі. — Вас чакаў, каб папярэдзіць пра недахопы.

— Лішняе ўсё гэта, — не мяняючы паставы, спакойна прагаварыў Бярозка. — Вы зрабілі сваю справу, пішыце, што хочаце.

— Зразумела, — устаў з-за стала Навіцкі. — Копію даведкі я прывязу вашаму кіраўніцтву.

7

Праз тры дні пасля сустрэчы Рамана з Навіцкім, у пачатку рабочага дня яго паклікаў да сябе Кульбека і адразу, не адказаўшы на прывітанне, затрос над галавой некалькімі паперкамі. Побач за сталом сядзеў Навіцкі і не глядзеў на Рамана, быццам таго тут і не было.

— Начальнік аддзела ў камандзіроўцы, таму я сам даўдзя гэтую непрыемнасць, што бруднай плямай пала на ўвесь адзел. Правільна людзі кажуць: лыжка дзёгцю заўсёды спаганіць бочку мёду. Таму і ў нас — ёсць такі маёр Бярозка, якому не пісаны загады і інструкцыі Міністэрства.

Раман маўчаў, разумеючы, што тут абурацца — толькі вецер ганяць. Ён нічога добрага не чакаў ад інспектарскай праверкі і быў падрыхтаваны да ўсялякага, але тое, што пачуў, выбіла яго з каляіны.

— Гэта ж трэба так парушыць рэжым сакрэтнасці! — распяляўся Кульбека. — На настольным календары пазначаны нумары міністэрскіх загадаў, сейф на момант праверкі не быў апячатаны, у сшытку для службовых заняткаў няма і паловы тэм, прапанаваных для вывучэння, выяўлены недзелавыя сувязі з замежнымі бізнесменамі — збіраўся прадаць службовы тэлефон. І самае галоўнае, вам, таварыш маёр, патрэбны ў рабоце штурхаль: пакуль не прыехаў з праверкай падпалкоўнік Навіцкі, за дзесяць дзён вы не выкрылі ніводнага злачынства, а тут адразу затрымалі групу Мальцава. Дык ці не надта дорага дзяржаве абыходзіцца такія сыхчыкі? Няўжо да кожнага трэба прыстаўляць правяраючага?

— Я прапашу зачытаць вынікі праверкі, — спакойна прамовіў Бярозка.

— А вось і вынік, — зласліва ўсмінуўся Кульбека. — Вам, таварыш маёр, надалі кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў забаронена займацца аператыўна-вышуквай дзейнасцю.

Раман моўчкі крутнуўся і выйшаў з кабінета. Ён больш не жадаў, ды й не мог

слухаць Кульбеку, ведаў і другое, што Навіцкі наўмысна там сядзіць: а раптам Бярозка сарвецца, нагаворыць аб чым чаго начальству, дык для гэтага і магнітафон падрыхтаваны ў шуфлядзе стала, Раман бачыў, як Навіцкі ўключаў яго.

Бярозка зайшоў у кабінет, набраў нумар тэлефона. Толькі адно цяпер цікавіла маёра — сапраўдна прычына "інспектарскай праверкі". На другім канцы доўга не здымалі трубку. Раман зноў і зноў набіраў патрэбны нумар, пакуль не пачуў голас Грыневіча.

— Вінчук, — не вітаючыся, пачаў Бярозка, — мяне цяпер цікавіць сапраўдная прычына інспектавання.

Грыневіч нейкі час маўчаў. Маўчаў і Раман. Ён зразумець, што сябра ведае сапраўдную прычыну і вагаецца, распавядаць ці не, бо гэта можа рыкашэтам стрэліць і па ім. Але сяброўства перасіліла.

— Раман, — сцішана прагаварыў Грыневіч, — я збіраўся пад'ехаць, але, раз склалася так, то адкажы на адно пытанне: ты тры месяцы таму затрымліваў за крадзёж запчастак пляменніка намесніка міністра?

— Было такое...  
— У цябе была размова з генералам?  
— Толькі па тэлефоне.  
— Што ён табе сказаў?  
— Ухваліў і сказаў, што кожны павінен атрымліваць па заслугах за свае ўчынкы...  
— Цяпер уцяміў, адкуль ногі растуць? Ты не зразумеў намёку генерала, перадаў матэрыялы ў следства, быў суд, пляменніку ўляпілі чатыры гады. Інспектарская праверка — звядзенне рахункаў з табой... Усё зроблена, як бачыш, у рамках інструкцый і закона, так што — трымайся, папрацуеш участковым гады два-тры, а там будзе відаль...

У канцы мінулага года ў Францыі выбухнулі падзеі, якія калі не па размаху, дык па сэнсе можна параўнаць з Народным фронтам 30-х гадоў і нават з Парыжскай камунай мінулага стагоддзя. Гэтак ацаніла іх нямаля французскіх палітолагаў, упэўненых, што гэта было першае ў гісторыі выступленне новага пралетарыяту — не бяднейшых, як даўней, пластоў насельніцтва, а так званых сярэдняга класа. Званы заўсёды апірышчам заходняга правапарадку, менавіта ён гэтым разам адкінуў дэмакратыю "для абраных", каб адстаяць дэмакратыю "для ўсіх".

Сам кантэкст падзей падводзіць да парадаксальнай высновы: а ці не быў гэта свайго роду рэцэпту "бархатнай рэвалюцыі" ў заходнеўрапейскім варыянце? Успыхнуўшы ад апошніх іскраў перабудовы ў СССР, "бархатныя рэвалюцыі" за два-тры гады змялі вульгарныя "сацыялізмы" на ўсход ад берлінскай сцяны. Але вось па другі яе бок — хоць сцяны ўжо няма! — закіпаюць такая ж масавая незадаволенасць і сацыяльны патрасенні. Што ж такое ў гэтым сэнсе "французскі вернісаж" — пачатак ЕўРАПЕЙСКАЙ "бархатнай рэвалюцыі" ці яе працяг?

Але досыць зірнуць на стан хоць бы грамадскага транспарту, каб відочна ўбачыць заганы замкнёных карпаратыўных сістэм. У 30-я гады чыгункі Францыі (сем кампаній) перавозілі 800 мільёнаў пасажыраў — цяпер 270. З кожных 100 "пасажырскіх" франкаў аўтамабілістам дастаюцца 41 — чыгуначнікам толькі 12. Цягнікі, вядома, патрэбны, але ці патрэбна для іх ваджэння цэнтралізаваная нацыянальная кампанія са 180 тысячамі функцыянераў, за якой яшчэ 350 тысяч функцыянераў на заслужаным адпачынку? Усе яны, дарэчы, атрымалі права выхаду на пенсію ў 55 гадоў (машыністы нават у 50), у той час як для большасці мужчын краіны пенсійны ўзрост толькі нядаўна зніжаны да 60 гадоў, а жанчын — да 55. Службоўцы дзяржсектара 37 з паловай гадоў плацяць узносы, з якіх назапашваецца пенсійны фонд, работнікі ж прыватнага

перабудовай на дыбкі рэгіёна.

Але гэтым разам пагроза закранула палову Францыі: свайё "сацыяльна-рэструктурызацыя" урад задумаў ураўняць грамадскі дастаток не па верхняй, а па ніжняй нацыянальнай плянцы. Узбунтаваўся "верх". Устрывожыўся "ніз". Краіна, дзе на парозе беднасці жывуць 5 мільёнаў чалавек, а яшчэ 13 мільёнаў, калі заўтра пазбавяцца дзяржаўных сацыяльных дапамог, аказаліся б адкінутымі за гэты парог, адказала бунтам такой сілы, такой згуртаванасці разнародных сацыяльных сіл, што французскі вернісаж па справядлівасці трэба прызнаць першым буйным паражэннем неаліберальнай рэвалюцыі 80-90-х гадоў.

Яна трыумфальна крочыць па планеце ўжо паўтара дзесятка гадоў, пасля таго як Рональд Рэйган у пачатку свайго прэзідэнцтва сакрушыў супраціўленне авіядыспетчараў, а Маргарэт Тэтчар — шахцёраў. Паўсюль яе каронны рэцэпт — "мінімум дзяржавы!" Бо, па гэтым рэцэпце, "сацыяльная дзяржава", якая адбірае ў адных, каб паклапаціцца аб другіх, толькі спараджае і ўвекавечае беспрацоўе, утрыманства, адсталасць, жабрацтва. Усе "бархатныя рэвалюцыі", ад берлінскай сцяны да Масквы, даляцелі да нас на такіх крылах ідэяў, але ўжо вымушаны здзейсніць плаўны "ружовы адкат"... Па другі бок сцяны, хоць яе ўжо няма, пікам неаліберальнай рэвалюцыі стаў, несумненна, Маастрыхцкі дагавор, па якім Заходняя Еўропа пачынае уніфікаваць свае валюты, эканамічныя і сацыяльныя сістэмы.

Ёсць два віды супраціўлення плану будаўніцтва Еўрапейскага Саюза. Нацыяналістычнае: ні пядзі дзяржаўнага суверэнітэту не аддадзім! Апазіцыя гэтага кшталту, як зазвычай, не паддаецца ні ўговорам, ні аргументам, але складае відочную меншасць, інакш адзіна Еўропа не будавалася б. Другое супраціўленне — сацыяльнае — больш цікавае, таму што адкрытае для дыялога. Нікім не кіруемае, яно ўспыхвае само па сабе. Чаму еўрапейская фінансавая ўлада так востра накіравана на барацьбу з інфляцыяй, але росту беспрацоўя не чыніць аніякіх перашкод? Чаму ўсталяванне адзінай еўрапейскай валюты з 2002 года — яна ўжо атрымала імя: эўрас — пачынаецца з выроўнівання сістэм сацыяльнага страхавання менавіта па ніжняй плянцы? І калі ў імя барацьбы з бюджэтным дэфіцытам можна прыносіць у ахвяру сацыяльныя заваёвы, дык, значыць, ёсць рызыка будаваць Еўропу па фатальным прынцыпе "грамадства дзюх трацей": адной трэці — максімум даброт, другой — неабходны мінімум, трэцяй, маргінальнай, не трэба нават памагаць...

Што менавіта ў Францыі гэты неаліберальны рэцэпт зведаў першы зрыў, тлумачыцца, вядома, і тым, што ў яе салідны гістарычны запас нацыяналізацыі, а гэта арэшак крапчышы, чым дзяржаўныя ці сацыялізаваныя эканомікі "па гэты бок сцяны". Але феномен яшчэ больш складаны. У аналізе сацыёлага Мішэля Казна ён выглядае так: цяперашняе французскае грамадства на 75 працэнтаў складаецца з... пралетарыяў. Пралетарый зусім не абавязкова фігура жабрацка і варажакі капіталу. Ды і ў прынцыпе гэта характарыстыка не класавая, а канцэптуальная: пралетарый — гэта той, хто прадае сваю працу. З першай індустрыяльнай рэвалюцыяй (вугаль, сталь, тэкстыль) нарадзіўся рабочы клас, які з таго часу і сталі называць пралетарыятам — "сінія каўнерыкі". Ім доўга супрацістаялі "белыя каўнерыкі" (другая індустрыяльная рэвалюцыя: электрычнасць, фардзізм), спрабуючы паасобна сацыялагічныя адрозненні паміж імі выдаць за фундаментальныя класавыя. Трэцяя рэвалюцыя (аўтаматызацыя, інфарматызацыя, атам) выклікала феноменальны рост службоўцаў, што прадаюць ужо не так фізічную, як разумовую працу, прычым пераважна ў форме паслуг, — гэты новы пралетарыят цалкам выйшаў з шыняля сярэдняга класа. А ўжо набліжаецца і чацвёртая індустрыяльная рэвалюцыя, якая спародзіць зусім новую форму продажу працы, — працу па тэлевізары, мільёны надомнікаў. У адрозненне ад старога рабочага класа, тут амаль цалкам знікае "працоўны калектыў" — гэта раз'яднаныя пралетарыі, якіх таму і лёгка кантраляваць, што ўдалося разамкнуць іхнае сацыяльнае жыццё. Але не, аказваецца, гэта ідылія! Чым слабіейшыя "працоўныя сувязі" новых пралетарыяў, тым патэнцыяльна вышэйшае іх сацыяльнае адзінаства. Што і вынікае з французскай пралетарскай "бархатнай рэвалюцыі", якую — першыню ў Еўропе і на Захадзе — узначыла "трэцяе саслоўе", ці, карыстаючыся сучасным тэрмінам, сярэдні клас.

Нам — урочу; у нас жа "бархатныя" ліберальныя новаўвядзенні падарвалі сярод пралетарыяў і фізічнай, і разумовай працы нават пачатковы сярэдні клас, пакінуўшы яму асяроддзе выжывання хіба што ў сферы камерцыі. Таму як у свой час Шарль Барберы ў сябе на Захадзе, гэтак і наш пралетарый старога тыпу ў пратэсце і салідарнасці асуджаны сёння на самаробны плакат. "Ружовы адкат" — не палітычны, а сацыяльны — можа быць, першая надзея на тое, што сярэдні клас пралетарыяў у нашай краіне, у нашым грамадстве адродзіцца ці, калі больш дакладна, народзіцца ўрэшце.

Аляксандр САБАЎ

("Літаратурная газета", 14. II. 96  
N 7 / 5589 /  
Малюнок з часопіса "Монд дзіпламацік")

# ФРАНЦУЗСКІ ВЕРНІСАЖ

ЕўРАПЕЙСКАЙ "БАРХАТНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ"

## СТАРЫ ПРАЛЕТАРЫЙ (у сямейным інтэр'еры)

З Шарлем Барберы я пазнаёміўся на адной — вельмі малалюднай — маніфестацыі салідарнасці з бастуючымі металургамі Латарынгіі. Больш чым год яны не пагаджаліся на закрыццё сваіх прадпрыемстваў — так, стратных, так, неканкурэнтназдольных, але ўсё ж прадпрыемстваў, якія кармілі сотні тысяч сем'яў. Начаі адбываліся крываваыя сутычкі з паліцыяй, будаваліся ўжо і барыкады, забастоўка пераходзіла ў паўстанне. Як ні бэсцілі металургі ўрад сацыялістаў за прыдуманую імі "рэструктурызацыю", куды болей даставалася кампарты: у тымчасовы ўрад уваходзілі ад яе чатыры міністры — ідэальны маланкаадвод для сацыяльных навалыніц! Вядома, камуністы патрабавалі "спыніць ломку нацыянальнай індустрыі", любой цаной захаваць сацыяльны статус-кво. Дзіркі ў бюджэце? Дык на тое ёсць багатыя, з якіх і трэба стрыгчы падаткі. Але асабліва яны прэчэлі супраць будаўніцтва на месцы домнаў "Дыснейлэнда" — "французскіх пралетарыяў хочуч ператварыць у разносчыкаў круасанаў!". На такую салідарнасць бастуючыя адказвалі партбілетамі — яны сотнямі ляцелі ў вогнішча.

"Я прызнаю толькі прафсаюзную барацьбу, у ФКП ніколі не быў, — гаварыў мне мой знаёмы, што прыйшоў на мітынг са сваім транспарантам. — Ды і што гэта за "партыя працоўных", якая адмовілася ад дыктатуры пралетарыяту!" — "Дык жа сам пралетарыят перамяніўся!" — "Буржуазія таксама мяняецца, аднак..." — і, павярнуўшы да мяне плакат, "дагаварыў" напісаным: "Далоў дыктатуру буржуазіі!"

Ёсць у рабочым асяроддзі такія вострыя філосафы, знаходлівыя на плакатную мову. У абмен на журналісцкую візітку ён надрапаў на шматку паперы свой адрас. Будзеце ў Аразоне, заходзьце, калі ласка... Праз гады тры, аказаліся ў французскіх Ніжніх Альпах, а без чыжжасці знайшоў дом, у якім пасля бываў яшчэ шмат разоў.

Плакат "Далоў дыктатуру буржуазіі!" вісіць у доме на сцяне — у любую мінуту зняў ды пайшоў. Ну чаго, здавалася б, прынціпіннаму друкару хвалявацца за металургаў на другім канцы краіны! Але для Шарля салідарнасць з братамі па класе ніколі не была пустым гукам. "Якія забастоўкі бывалі ў нас пасля вайны! Усеагульныя, бестэрміновыя, нават пытанні не ўзнікалі аб "працэнтзе ўдзелу" — удзельнічалі ўсе. А цяпер? Усе асобна, толькі за сябе ўсе: металургі, друкары, машыністы, урачы... І нікога чужая барацьба не краіне! Замест салідарнасці — індывідуалізм: два-тры дні яшчэ з вамі пабастую, але ўжо тыдзень — выбачайце! Гэта нас так "грамадства спажыванню" разлучыла... Адзін выплывае растэрмінованку за аўтамабіль, другі — за дом, трэці — за халадзільнік... Паспрабуй не заплаці ў тэрмін — фінансавая паліцыя цябе самога з дома вынесе!"

Пэўна, гэта набалелае і перадуманае: Шарль з Марыяй таксама пабудавалі дом у растэрмінованку, якая доўжылася патнаццаць гадоў і скончылася, на ішчасце, за месяц да таго, як яго адправілі на "датэрміновую пенсію", а яе звольнілі па "эканамічных прычынах". Першы сімптом бяды паявіўся з пераходам на 39-гадзінны працоўны тыдзень: тады гаспадар прадпрыемства звольніў адразу 65 чалавек, а 55 пакінутыя прымусілі працаваць і па суботах. Так што "вызвалены час", які, як раней спадзяваліся, даць работу і іншым, на самай справе скараціў яе. З таго часу абяцаны сацыялістамі 35-гадзінны працоўны тыдзень не тое што аптымізм — стаў выклікаць жах. Справы і сапраўды ішлі ўсё горш, і аднойчы гаспадар паклікаў сакратара прафкома Шарля Барберы: "Я гатовы дапусціць рабочых да сувалодання прадпрыемствам: ці купіце вы ад 10 да 20 працэнтаў акцыяў?" — "51 працэнт і ні на адну акцыю менш", — адказаў Шарль, халадзючы ад думкі, што такім адказам закладвае свой дом, а можа, і не толькі свой. "Ну, добра, 25 працэнтаў", — сказаў гаспадар. "30, — заўпар-

ціўся Шарль, — і ні акцыяй менш". Мне сваю зацягасць ён растлумачыў так: 51 — гэта мінімум для эфектыўнага рабочага самакіравання, 30 — апошні парог, з якога яшчэ можна заблакаваць уладальніка, а ўжо ніжэй гэтай рысы "суўладальнікам" не паказалі б нават бухгалтарскіх кніг... Усё заканамерна ішло да таго, што ў мой наступны прыезд Шарль і Марыя апісалі як "гістарычную падзею" ў іхнім жыцці: раптам сам гаспадар забрыў да іх у дом на каляндную чарку. "Ну вось, — сказаў Андрэ Бражэр, — прадаю завод, і абодва мы ў дурнях. Цяпер ужо беспрацоўны і я". — "А хто купляе?" — "Ды хто ж, вядома, Рыкабона. Цяпер у ягоных руках усе друкарскія прадпрыемствы Праванса, і ўжо з вамі панібратнічаць ён не стане". І праўда, пасля новага года Шарлю пры ўсім ягоным прафсаюзным аўтарытэце давялося на пяць гадоў раней часу пайсці на пенсію з захаваннем 70 працэнтаў старога заробку, які пасля падціснулі яшчэ на 5, а Марыя і наогул патрапіла пад звальненне, якое стала для яе беспрацоўем ужо да самай пенсіі.

"І вось з той пары, як сустракаем з Андрэ Бражэрам на вуліцы, дык корчым адзін аднаму морды", — сказаў Шарль Барберы. І такую скорчыву морду, што памёр бы сам Фернандэль. "Усе гэтыя "народныя капіталізмы" такія ж народныя, як я капіталіст... І ўсе гэтыя камуністычныя заклікі да пралетарыяў яднацца, тады калі аб'ектыўна ўсё іх раз'ядноўвае... гэта ў філасофіі ведаецца як называецца?" Я не ведаў, і філосаф паведаміў сам: "Вернісаж!" Я не адразу датумкаў, што ў французскай мове першае значэнне гэтага слова — "лакіроўка".


...Ці не пазнаеце вы сябе ў гэтым партрэце, таварышы рабочыя слаўнай Краіны Саветаў? З той хіба розніцай, што морды корчывы даводзіцца не былому і прагарэламу прыватнаму гаспадару, а былому чырвоному дырэктару, што сцвердзіўся ў правах гаспадара. І не ў твар, а з асцярожнасці лепш у спіну. Вось і да нас прыйшло права забастовак, права адкрытай барацьбы за свае правы. Шахцёры шумяць — металургі крыюцца: яны ж і нас асуджаюць на прастой! Вываліўшыся з шырокіх савецкіх штані, мы адразу ж пазбавіліся лакараванай рабочай салідарнасці з надпісам "ВЦСПС" на спронжы прываднога паса. А што набылі? Цяпер у нас куча прафсаюзаў, поўная воля гаварэння з трыбуны, спробы розных аніпаляўцаў падняць працоўны пралетарыят на "апошні рашучы бой", які ў лепшым выпадку канчаецца мардабоямі то тут, то там. Пры гэтым грамадства нават не вельмі спачувае тым жа забаставаўшым шахцёрам, таму што яны ставяць пытанне выключна пра сябе, і гэтаксама нуль увагі бастуючым настаўнікам, якія лічаць у нас не "пралетарыям разумовай працы", а злэшчаснай "бюджэтнай сферай", інакш — "гасударавымі людзьмі". Што ж зрабілася з намі за гады ліберальнай (непралетарскай) рэвалюцыі, якая працягвае бархатна каціцца па прасторах Расіі? Угледзімся ў іншую "бархатную рэвалюцыю", што выбухнула з Захаду.

## НОВЫ ПРАЛЕТАРЫЙ (у грамадскім інтэр'еры)

Сярод усіх заходніх краін у Францыі самы салідны дзяржсектар — калі 17 працэнтаў грамадскай вытворчасці: уся электраэнергія, чыгункі, авіятранспарт, тэлекамунацыі, пошта і г.д. Як бы ні прыемна было гэта нашаму слыху, аналогіі тут няма. Пасля вайны ў французскім парламенце ішлі доўгія дэбаты, які тып уласнасці ўсталяваць у гэтым сектары: левыя стаялі за сацыялізацыю (уласнасць працоўных калектываў), правыя — за зтатызацыю (уласнасць дзяржавы), а тыя сярод першых і другіх, хто мысліў цявара — за нацыяналізацыю (уласнасць нацыі). Гэты трэці пункт погляду і перамог. Дзяржсектар — хоць правільнай трэба было б гаварыць: грамадскі, ці нацыяналізаваны, сектар — цалкам убудаваны ў рынак, жыве па ягоных законах і служыць не асобным людзям, групам, партыям, а ўсёй нацыі.



Пралетарый учора



Пралетарый сёння

сектара — на 2,5 года даўжэй, цэлых 40 гадоў. Але самая трывожная дыспарорцыя — пастаянны рост колькасці атрыманцаў на фоне няўхільнага змяншэння ўдзельнай вагі актыўнага насельніцтва. Да 2005 года судносіна пенсіянераў і "актыўных падаткаплацельшчыкаў" складзе, па прагнозах, 1:1,22. Які бюджэт гэта вытрымае? Кіраванне фондамі сацыяльнага страхавання ажыццяўляюць разам прафсаюзы і патранат — з іх поля зроку начыста выпала больш за паўмільёна чалавек, якія не атрымліваюць аніякай медыцынскай дапамогі. Ужо адзін француз з пяці з-за матэрыяльных цяжкасцей не наведвае ўрача, адзін з чатырох не бывае ў дантыста. Адсюль і довад урада: з гэтага часу ён сам бярэцца кіраваць сістэмай сацыяльнага страхавання.

І вось у сярэдзіне лістапада мінулага года ўрад аб'явіў праграму рэарганізацыі гэтай сістэмы, намерваючыся за два гады зрэзаць усе "спецыяльныя льготы" з тых ці іншых груп насельніцтва і ліквідаваць бюджэты дэфіцыту. Што службоўцы дзяржсектара паўстануць супраць такога рашэння — прадбачыць было цяжка. Што на абарону іх падымецца і ўся астатняя Францыя — "Францыя без ільгот", — вот гэта вялікая нечаканасць для ўсіх. Чаму "чацвёртая Францыя", якая жыве ніжэй за сярэдні ўзровень, замест таго каб падтрымаць урад у ягоных памкненнях пароўно падзяліць ірог, паднялася на абарону чужых прывілей? Што падтурхнула два буйнейшыя прафсаюзы, ВКТ і "Форс уврыер", якія з 1946 года знаходзіліся ў адкрытай варажасці, гэтым разам аб'яднацца, а іх лідэраў — упершыню паціснуць адно аднаму рукі? І як зразумець выбух грамадскага энтузіязму пры паведамленні, што ўрад адступіў і "дзяржаўныя чыгуначнікі", з ласкі якіх краіна на тры тыдні аказалася выбітай з калыны, захаваюць свае льготы? Дарэчы, яны абыдуцца казне толькі сёлета ў 13 мільярдаў франкаў, праз 10 гадоў дэфіцыт, калі ўсё пуціць на самацёк, дасягне 65 мільярдаў — каму давядзецца плакаць, багатым? Але ўжо аб'яўлена аб павышэнні цен на бензін і цыгарэты, ужо на 0,5 працэнта зніжаны дапамогі той самай "чацвёртай Францыі"... Нават у дні вострага латарынскага крызісу, выкліканага аб'ектыўна наспелай індустрыяльнай рэструктурызацыяй, такое было немагчыма. Гэта быў яшчэ бунт старых пралетарыяў, якія так і не знайшлі шырокай грамадскай спагады... І Шарль Барберы з яго самаробным транспарантам у сваім правінцыяльным гарадку выглядаў чыстым Дон Кіхотам з мінулага. Вось чаму латарынскі крызіс удалося ў прамым сэнсе слова "расмактаць": 30, 40, 50 адкупных зарплатаў нават самых непрымырымых сцілілі выйсці з прафсаюзаў і выехаць з паднятага

“І ЗАЙЗДРОСЦІМ САМІМ САБЕ...”

У нядзельную раніцу, 4 жніўня, на нашы тэлеэкраны трапіў спектакль... быццам двойчы народжаны. Бо спачатку граны ён быў, як кажуць тэлевізійнікі, “жыўцом”, у найпроставым эфіры, а потым заўважаны ды адзначаны, быў спецыяльна зняты-запісаны. Паміж першым (найпроставым) ды другім выходам у эфір мінула два гады (1969—1971). А потым — дваццаць пяць гадоў ад стужкі скарыстоўвалі на кавалачку, па фрагменціку, па эпізоду... Каб усё-такі паўтарыць — нам на радасць ды роздум. Каб усё-такі нагадаць — ці то імя класіка Купалы, ці то адметнасць сучаснага класіка Стральцова, ці то беражлівую ды адметную манеру абыходжання з тым і з другім рэжысёраў: тэлебачання — Вячаслава Акімушкіна, тэатра — Валерыя Раеўскага. Дый выправіць нас, гледачоў, у такой своеаблічнай кампаніі... “Па шчасце, па сонца”!

Спектакль падчас вылежвання ды прэм’ерных абмеркаванняў аброс толькі што не легендамі. Святлана Зямцова, ва ўступным слове перад спектаклем, адзначыла цікавую акалічнасць: у 60-я гады тэлебачанне лічылася ганаровай трыбунай. Аўтарамі ды вядучымі перадач не грэбавалі выступіць Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў... Прынцыповасці апошняга мы і абавязаны з’яўленнем спектакля паводле Купалы. “Так убачыць пазта мог толькі пазт”, — выснаваў Вячаслаў Акімушкін. І распавёў, як Анатоль Эфрас, паглядзеўшы тэлеспектакль ды не ведаючы хораша беларускай літаратуры, запытаўся, ці ж можна зладзіць сустрэчу з Купалам — надта ўжо адметнымі, надта надзённымі ўбачыліся знакамітаму расійскаму рэжысёру Купалавы вершы...

Выпраўляліся “Па шчасце, па сонца” — на здымкі — у асноўным... па начах. Гадзіны ў тры раніцы адмаўляліся рабіць стомленыя вочы, на гадзіну-другую перапыняліся, спалі хто дзе, а з п’яці да сямі раніцы ізноў — “Па шчасце, па сонца”. “Энтузіязм? — удакладніла вядучая. — Або таму, што ўсе заслужаныя ды народныя артысты былі тады надзвычай маладыя ды прагныя да працы?” А Вячаслаў Дзмітрывіч распавёў, што Міхасю Стральцову былі прапанавалі рабіць другую частку спектакля — пра Купалу савецкае часіны, але Стральцоў адмовіўся і... Дзяржпрэміі спектакль (папулярны, розгаласны, выбітны) не атрымаў. Ніколі.

Мабыць, гэта абсалютна няважна цяпер, — дзяржпрэміі, узнагароды або знакі ўвагі за мастацкі твор. Купалавы вершы, інтэрпрэтаваныя В. Акімушкіным і В. Раеўскім (Валерыя Мікалаевіч падрыхтаваў якраз той самы першы, тэатральны варыянт 1969 года, які з купалаўскай сцэны паказваць забаранілі), пададзеныя ды ўвасобленыя ў сцэнар Міхасём Стральцовым, сталіся ды засталіся і з’явай, і падзеяй тэлевізійнага тэатра. Нават узору 1996 года. Бо не стае грошай у Белтэлерадыёкампаніі нават на адзін паўнаватры спектакль у год. “Глядзім у мінулае і зайздросцім самім сабе”, — выдыхнуў Вячаслаў Акімушкін і ўздыхнулі мы ля тэлеэкранаў. “Па шчасце, па сонца” выправіўшыся, ісці мусім доўга ды скрутна...

Жана ЛАШКЕВІЧ

“ТАЙНАЕ СПАТКАННЕ”



Прэм’ера спектакля “Тайнае спатканне” тэатра “Жэст” адбылася на сцэне мінскага Палаца культуры прафсаюзаў. Рэжысёр тэатра Вячаслаў Іназемцаў стварыў цікавы, смелы па сцэнічным вырашэнні спектакль у стылі традыцыйнай камедыі масак. На суд гледачоў вынесена філасофскае разважанне аб шматграннасці жыцця.

У спектаклі заняты дзве актрысы Галіна Яроміна і Алена Сівякова, якія сродкамі пластычнай імправізацыі і танца выдатна данеслі да гледача ідэю спектакля.

На здымку: сцэна са спектакля “Тайнае спатканне”.

Фота Яўгена КАЗЮЛІ, БЕЛТА

СЫРАКОМЛЯ ЦІ ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ?

НЕВЯДОМАЯ БЕЛАРУСКАЯ ПАЭМА ПРА ВАРШАЎСКІЯ ПАДЗЕІ 1861 ГОДА

(Заканчэнне. Пачатак у № 31)

У Коўне пазт даведаўся пра закрыццё ў Варшаве (6 красавіка) Агранамічнага таварыства, што паўсюдна і адназначна расцэньвалася перадавой грамадскасцю як наступ на апошнія элементы дэмакратыі (няхай у дадзеным выпадку шляхецкай). Абурэнна пазта імгненна вылілася ў антыцарысцкі верш “Нас усіх, сабраных разам, цар не хоча бачыць...” (у У. Мархеля фактычная аснова верша пададзена недакладна — закрыццё Таварыства, магчыма, праз нейкую памылку друку, сталася “адкрыццём”). Неўзабаве пазт атрымлівае пашпарт і выязджае ў Варшаву, але мы не ведаем, калі дагнала пазта вестка пра новую, яшчэ больш страшную разню ў польскай сталіцы — у Коўне ці ўжо пасля Коўны ў дарозе (пабоішка адбылася праз два дні пасля закрыцця Агранамічнага таварыства). Мы толькі ясна бачым, што пазт нібы прадчуваў новую навальніцу і свядома ішоў на яе.

Вядома таксама, што ў гэтай паездцы ўдзельнічаў і Дунін-Марцінкевіч. “У Варшаву прыбыў у суправаджэнні беларускага пазта Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча...”<sup>12</sup> — паведамляе ўжо цытаваны У. Каратынскі. Са знойдзенага У. Мархелем пісьма віленскага акцёра Баляслава Навінскага да Сыракомлі відаць, што спачатку Сыракомля выехаў адзін, а Дунін-Марцінкевіч дагнаў яго ўжо па дарозе: “...Сыракомля пакінуў Коўну 9 красавіка, а Дунін-Марцінкевіч выехаў з Вільні ажно 15 красавіка. Але калі паміж імі была папярэдняя дамоўленасць, дык затрымкі вясковага лірніка ў Сувалях і Ломжы былі звязаныя не так з хваробамі (паводле тлумачэнняў следчаму), як з чаканнем аўтара “Галона”.<sup>13</sup> Вельмі цікавыя і важныя для нас назірванні.

Пісьмо Навінскага, перададзенае Сыракомлю праз Дуніна-Марцінкевіча, датуецца 3 (15) красавіка 1861 года. Прайшоў роўна тыдзень пасля варшаўскай разні. І калі Сыракомля выехаў з Вільні яшчэ да гэтай новай бяды і, магчыма, не ведаў пра яе нават выязджаючы з Коўны, то Дунін-Марцінкевіч кінуўся наўздагон ужо ведаючы пра гэта. У пісьме Навінскага

адлюстравалася маладая нецярплівасць далёка немаладога ўжо пісьменніка: “Прабач, што я кепска пісаў, але п. Марцінкевіч спяшаецца...”<sup>14</sup>

Сёння для нас ясна, што Сыракомля і Дунін-Марцінкевіч паспяшаліся ў Варшаву на весткі аб драматычных падзеях, што там адбыліся, пачынаючы з лютага 1861 года, і трапілі туды якраз у іх кульмінацыю. Вынікам гэтай паездкі была паэма “Плынуць вятры...” Напісана яна Дуніным-Марцінкевічам. За гэта гаворыць уся стылістыка паэмы — у асноўнай частцы твора вельмі бытавая, канкрэтная, характэрная для Дуніна-Марцінкевіча — эпіка па прыродзе свайго таленту. Пазт выкарыстаў вопыт сваёй нядаўняй працы як над перакладам “Пана Тадэвуша”, так і над арыгінальнымі творами эпічнага характару (асабліва ў дадзеным выпадку трэба адзначыць цыкл “Быліцы, расказы Навума”, з вершаванай аповесцю “Халімон на каранцыі”). Зварот у пачатку “варшаўскай” паэмы

Аршава! маці наша! ты польская сонца!  
Лучы твае, палацы і сельскі аконца,  
Вось матчына грудзь,  
дзетка роўна ўсіх грэюць,  
Кароне, Літве,  
Русі светлосць роўну сеюць —

стылістычна вельмі падобны на высокія звароты “Пана Тадэвуша” да Літвы і Панны Мары: Ты, панна!

што сперажэш яснай Чанстаховы,  
Што свеціш у Вострай Бrame,  
што горад замковы  
Навагародскі бароніш, яго народ жылы,  
Як мяне ты падняла, маўляў із магільны...<sup>15</sup>

Ды і ў “Быліцах...” ёсць падобныя ўзнёслыя звароты, дзе пафас спалучаецца з канкрэтнымі штрыхамі:

Ой, нямах зямелькі, як Беларусь радзона!  
На лугах дыванам снелечыца зялёна  
Травіца па поясе, кветкамі мігае!  
А лес, вась тычынка, неба падпірае!<sup>16</sup>

Бачым у прыведзеным чатырохрадкоўі спецыфічнае ўжыванне слова “вось” у значэнні “нібы”. Гэтая ж з’ява шырока прадстаўлена ў

паэме “Плынуць вятры...” Перад намі як бы адметны лексічны “аўтограф” Беларускага дударя. Нягледзячы на трагізм калізіі, у варшаўскай паэме адчуваецца характэрны для Дуніна-Марцінкевіча налёт сентыменталізму (памяшальна-ласкальныя эпітэты, захоплены-перабольшаныя параўнанні). Элементы сатыры ў другой частцы паэмы таксама прымушаюць успомніць знакамитага нашага камедыёграфа, стваральніка “Пінскай шляхты”. Вось нават французскага міністра ці каго там, прамоўцу на мірным кангрэсе, якому ў прынцыпе мусіў сімпатызаваць, не ўтрымаўся, мазнуў з’едлівай фарбай, параўнаў з надзёмным гарбузом.

Уся стылістыка паэмы “Плынуць вятры...” — выяўленчыя сродкі, мова твора гавораць за аўтарства Дуніна-Марцінкевіча. Але задумвайся твор сумесна з Сыракомлем, магчыма апошнім падказаны лірычны запев:

Плынуць вятры ат паўночы,  
Засыпаюць снегам вочы;  
Гоняць тучы алавыны,  
Наносіць азноб паганы.  
Тож ня ветры буравыя,  
Тож ня тучы снегавыя...

Тут іншы — шырэйшы — паэтычны “кругагляд”, іншы ўзровень мастацкага сінтэзу, чым гэта было звычайна ўласціва Дуніну-Марцінкевічу. У якасці пэўнай стылістычнай паралелі хутэй напрошваецца пачатак “Добрых весцяў” Сыракомлі:

Заходзіць сонца пагодняга лета,  
Веіць вепер з заходніх нябёс.  
Здароў будзь, вецер...

Ва ўсякім выпадку нашы паэты напярэдадні паўстання Кастуся Каліноўскага выдатна арыентаваліся ў тагачаснай “ружы вятроў” і мелі свой погляд на палітычны клімат рэгіёна.

Знойдзены тэкст паэмы “Плынуць вятры...” істотна ўзбагачае нашу ўяўленне пра беларускую літаратуру XIX стагоддзя, пра творчасць і грамадскія погляды Дуніна-Марцінкевіча, пра яго сумесную з Сыракомлем паездку ў Варшаву ў красавіку 1861 года.

Гэтая паездка пакінула шматлікія сляды ў жыцці і творчасці Беларускага дударя. Аб ёй

Куля яе трапіла ў руку — бедна млее,  
Бацька з жаласці дочкі падняць не паснее,  
Аж чатырох казакоў стралой прыскакалі,  
Бедненькую дзіцятку на петлю узялі.  
Бацька да ног паганьцам —  
крыў Бог як галосіць!  
Кінуў мяшок з грашыма, дый —  
“нярушце” — просіць.

Гдзе там! мяшок паднялі, а бацьку забілі,  
Пасья абоіх разэм у замак паташчылі —  
Тут дзетачак маленькіх колюць,  
там страляюць  
Кабет, тутка адзежу чорную<sup>3</sup> здзіраюць,  
Далей чысцяць клязні — мяшчкі, загаркі,  
Вось сваі, на гарэлку грабяць для шынкаркі.

VI  
На перадзе грамадкі, што малілася Богу,  
У сэрэдзіне ксёндз  
с крыжам загачыў дарогу,  
Ня чураецца смерці —  
к небу падняў зрэнкі,  
Слёзы барадзцяк шчокі, а голас старэнькі  
Зноўку вядзе малітву, як абычай кажэ,  
Ня зважае на стрэльбы і пікі ўражэ.  
Толька як у суседства хто ўпадзе з грамады,  
Ляўшою крыж моцна іме, правай дае рады,  
Штоб на той свет дарогу  
ўпратачь шчасліва

На разгрэзненя руку ўжыме лігасціва.

VII  
Ня марская то ваўна зямлю націскае,  
Ня саранча дар божы на полі змятае,  
Гэта маскоўскі заступ на канях гарачых.  
Усе ў сінніх мундзірах у шапках блісцячых,  
С верху шапкі хвост коньскі  
вечяр развеваеть —<sup>4</sup>  
Кажон страшэнну шаблю  
у роўце трымаець —  
Рэжэць, каго папала, наносіць травогу  
Меж людзей, што пакойна молюцца  
там Богу.

Каго ня сваліць шабля, таго топчуць коні.  
Найперш ксяндза срублілі,  
што крыж у д<a>лоні  
Трымаў сільной рукою —  
ўвесь кроўю абліўся,  
Як срублена таполя, к зямлі пахіліўся,  
І крыж з нім пахінуўся.

Тут падскочыў смелы  
Навакоўскі, хваціў крыж — глядзь! —  
у рубцах цэлы,  
Грэшны рукі пасмелі на Бога падняцца:  
І той Хрыстом ня паслеў доўга любаванца,

Вінцэнт ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ

ПЛЫНУЦЬ ВЯТРЫ...

ПАЭМА

ЧАСЬЦЬ I-ШАЯ

Плынуць вятры ат паўночы,  
Засыпаюць снегам вочы;  
Гоняць тучы алавыны,  
Наносіць азноб паганы.  
Тож ня ветры буравыя,  
Тож ня тучы снегавыя —  
Маскоўска то сіла валіць,  
Марозом, вась прыском, смаліць,  
Чаго ж яна закіпела?  
— У Аршаву поляцела,  
С гарматамі, со стрэльбамі,  
Чы ваюваць с палякамі?

I  
Аршава! маці наша! ты польская сонца!  
Лучы тваі, палацы і сельскі аконца,  
Вось матчына грудзь,  
дзетка роўна ўсіх грэюць,  
Кароне, Літве,  
Русі светлосць роўну сеюць.

Як зорачка ясененька, вась краска прыгожа!  
Што з табою зрабілі? на што ты пахожа?  
Гдзе твой гоман вясель? гдзе голас п’явучы?  
Над табою стаўпіліся грамавыя тучы...  
Глянеш цяпер на цябе —  
вось у пекле чорна,  
Цёмна ў душы —  
на сэрцу кажнаму ня здорна,  
Маўляў, сажай, пакрыта бедна твая ніва,  
Чагож ты дажылася, маці няпчасліва!

II  
На Кракоўскім прэдмесці<sup>1</sup> лік божыя маці  
У краскі, агні стройны — вась образ у хаці;  
Цудоўная то пані, кажуць добры людзе,  
Хто яе шчыра просіў, той ласкі дабудзе.  
Пад хвігуру стаўпяцца, маўляў кураняга,  
Пад крылля чуткай маткі: жыды і паняга,  
Мужычкі, дзепі, старцы, панны і кабеты,  
Усі смехаліся і чыняць святыя абеты:  
Кажыся, сабраліся дзеткі ў грамадцэ  
Памаліцца  
і дабраноц родненькай даць матцэ.

III  
Чы распаролісь тучы і гразу крававу  
Хлынулі с п’ярунамі на бедну Аршаву,  
Чы маланка грамадзе вочы выпекае,  
Не... то маскаль па суюму у месце гуляе—  
Бывала ў старыну (дзяды так казалі),  
Калі вехрысты зямлю нашу ваявалі,  
Усяк бывала, — с дабыткам,  
хлопцаў і дзядучаты

Палонілі, штоб выкуп браць за ніх багаты,  
Да людзей пры малітве стрэльбой  
не глумілі,  
Вобразы шанавалі, крыжоў не рубілі,  
Глядзь жэ маскаль што робіць!..  
а ён хрысціянін  
Горш здзекуецца ў Польшчы,  
як ліхі паганін.

IV  
Палядзь, чалядка божа, стая на каленях  
Без ружніцы ў атласах, чы ў ліхіх пяленах,  
Жыды, паны, мужычкі —  
ўсі смехаліся разам,  
У адзін голас  
прэд Маткі гасподняй абразэм,  
Спеваюць “Святы Божэ,  
Святы нясмяртэльны!” —  
На перадзе Дабрадзей дзержыць  
крыж касцельны —  
Ні каменчыка ў руках нікто не трымае —  
А маскаль, вась з завугла да ўрага, стрэляе,  
Рубіць, коле грамадку — кроў ракою льецца,  
Там казак на каню с петлею нясецца,  
Гдзе ўпадне чалавек, як сабаку трочыць,  
Жыў, чы мёртвы,  
беднага на замак<sup>2</sup> валочыць,  
Голова на каменях гудзе, вась у рогу,  
Мазгі брызжуць на палацы,  
кроў значыць дарогу.

V  
Там ідзе бацька з дочкай —  
то краска прыгожа!  
Ледзь пачала расцветаць —  
вось у пучку рожа —

успаміналася на допытах пасля арышту пісьменніка ў 1864 годзе. Праўда, Дунін-Марцінкевіч, натуральна, выказаўся пра гэта ў выгадным для сябе святле: "Кроме того, в 1861 году он ездил два раза на короткое время в Варшаву: в первый раз с целью навестить обучающегося в музыкальном институте сына своего Мирослава и обязать его клятвой не участвовать в мятеже и вскоре затем для встречи и сопровождения возвращавшейся из-за границы графини Грбовской..."<sup>17</sup>

Думаецца, што трывога за сына сапраўды была важным дадатковым стымулам, каб кінуцца стрымгалою у бунтоўную Варшаву.

Але асталося памятка і іншага, творчага плана. Якраз 20 красавіка (2 мая) 1861 года Ю. Крашэўскі апублікаваў у сваёй "Газэце Польскай" адкрыты ліст Навума Прыгаворкі, у якім наш пісьменнік спрабаваў растлумачыць высокі грамадскі сэнс сваёй творчасці, накіраванай на асвету беларускага народа.

У польскай сталіцы Дунін-Марцінкевіч сустракаўся таксама з літоўскім пісьменнікам М. Акялайцісам. Не даводзіцца сумнявацца, што і Акялайціс быў падхоплены той жа вухай, што і беларускі пісьменнік. Пад яго рэцэнзій на марцінкевічэйскі пераклад "Пана Тадэвуша" стаіць паметка: "У Варшаве, 27 красавіка 1861 г."<sup>18</sup> Рэцэнзія таксама, па ўсім відаць, прызначалася для "Газэты Польскай", але ў друк прабіцца тады не здолела, магчыма якраз з-за пэўных палітычных акцэнтаў.

Несумненна, у красавікай Варшаве 1861 года адбылося шмат іншых важных для Беларускага дударына сустрэч, кантактаў, ён атрымаў шмат моцных разнастайных імпульсаў.

Цяпер мы ведаем, што варшаўская паездка натхніла Дуніна-Марцінкевіча на твор высокага грамадскага гучання — пазму "Плынуць вятры..." Невядома толькі, ці паспеў пісьменнік скончыць яе. Узнісла мастацкі пратэст супраць злачыніства царызму ў рукапісным выглядзе быў знаёмы тагачаснай грамадскасці. Пазма трапіла да пецярбургскага студэнта Л. Кульчыцкага, які акурата і ўпаўнёна, амаль без памылак (знаў-такі беларускую мову) перапісаў і тым самым захаваў для нас яе вялікія фрагменты.

Шляхоў, якімі трапіла пазма да Кульчыцкага, мы не ведаем. Магчыма, праз яго прыяцеля і калегу Вішнеўскага, які паходзіў з Вільні (згадваецца ў дзёніку Кульчыцкага). А з выяўленага нядаўна Я. Янушкевічам пісьма Дуніна-Марцінкевіча да Я. Карловіча стала вядома, што Беларускаму дудару меў у Вільні блізкага сябра Аляксея Вішнеўскага ("які жыў у доме біскупа Красінскага"), наш пісьменнік даўраў яму рукапісы сваіх недрукаваных твораў і вельмі даражыў ягонай думкай.<sup>19</sup> Яшчэ ў 1859 годзе "Алексы Вішнеўскі" падпісаўся на марцінкевічэйскі пераклад "Пана Тадэвіша".<sup>20</sup> Адзін з Вішнеўскіх (ці не той самы?) прымаў дзейны ўдзел у пахаванні Сыракомлі.<sup>21</sup>

Яго на зем свалілі — палядзі!....

цуд гатовы:  
У абароне крыжа стаў чалавек новы,  
Жыдок — чужы вы гэта, добры хрысціяне?  
Тож маскалі горшыя ад жыдоў пагане?  
Ляндз яму прозвішча — у странэнну пору  
Хваціў крыж у обе рукі, падняў яго ў гору,  
Каліб добрыя людзе бачылі то дзіва,  
Богу хіба прыці магла мысьць така шчасліва;  
Відаць, хацеў,  
штоб цэлы с<в>ят падзіваваўся,  
Што маскаль ат нехрыста горшым

паказаўся.  
Застрэлілі і яго — упаў — да лік божы  
Накрыў сабой —  
па сьмерці штоб быць на старошы.

VIII

Так маскалі гулялі на беднай Аршаве.  
За штож яны рэзалі людзей —

у якой справе  
Народ ім правініўся? за што хрысціянскі  
Цар вялеў здэкавацца,  
вось турак паганскі?

Паляк то першы сільна пачаў наклікацца,  
Што, бач, пара мужычку  
з вольнасцю спазнацца,  
І як Гасподзь за людзей

на крыж атдаў рукі,  
Паляк за нас ахвотна прыняў  
страшны мукі,  
За нас перніць крыж паньскі —

за веру, свабоду.  
Разказаць папытаю вам такую прыгоду. —

ЧАСЬЦЬ 2-Я

Як паслаўся  
Так праспаўся!  
— Круці ня вярці,  
А трэба ўмярці! —

Назад таму дзесяць лет,  
Загнаваўся цэлы свет  
На Маскоўскага Цара,<sup>5</sup>  
Што ён вельмі пышны стаў,  
Усім паднос панам ківаў,  
Тож уняць яго пара!

Французоў Цар Напалён<sup>6</sup>  
Крыкнуў на сваіх "гулён"!  
Машыр Турку памагаць!  
С німжэ замарскі паны,  
Што іх клічуць брытаны —  
Пашлі Маскву ваюваць.<sup>7</sup>

Цар Маскоўскі аж пацеў,  
Сваго войска ня жалеў.

Можна спадзявацца, што з цягам часу мы больш даведаемся пра шчырага аматара беларускай Вішнеўскага, сябра Дуніна-Марцінкевіча. Не выключана, што ў выніку гісторыка-літаратурных пошукаў будуць выяўлены і іншыя — магчыма, больш поўныя — спісы пазмы "Плынуць вятры..."

Новая знаходка прымушае ўспомніць таксама даўнюю спрэчку пра аўтарства вядомай беларускай антыцарысцкай брашуры таго часу "Гутарка старога дзеда". Адны, як вядома, прыпісваюць яе Дуніну-Марцінкевічу, другія В. Каратынскаму, кожны бок прыводзіць важкія аргументы. Версію пра аўтарства Дуніна-Марцінкевіча падтрымаў не так даўно польскі даследчык У. Вільчынскі. Якраз адным з дадатковых аргументаў для яго была сумесная паездка Сыракомлі і Дуніна-Марцінкевіча ў Варшаву, што гаварыла аб далучанасці Беларускага дударына да тагачасных палітычных буряў.<sup>22</sup> Думаецца, што ўвядзенне ў навуковы ўжытак і атрыбуцыя новага твора, звязанага з гэтай паездкай, — твора вельмі, так бы мовіць, "марцінкевічэйскага" і ў той жа час адкрыта палітычнага — яшчэ больш узмацняе аргументацыю Вільчынскага.

Вось, бадай, і ўсе нашы папярэднія заўвагі. Упэўнены, што пра новы, невядомы дагэтуль твор Дуніна-Марцінкевіча яшчэ скажуць сваё слова даследчыкі многіх гуманітарных спецыяльнасцей, найперш гісторыкі літаратуры і мовазнаўцы. Галоўную нашу задачу мы бачым цяпер у самой публікацыі твора.

Тэкст пазмы друкуецца з захаваннем асаблівасцей мовы і арфаграфіі арыгінала, там-сям папраўлены толькі яўныя апіскі і ўпарадкавана пунктуацыя.

<sup>12</sup> Тамсама; Кісялёў Г.В. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча: Спроба навуковай сістэматызацыі дакументаў і матэрыялаў. Мн., 1988. С. 123.

<sup>13</sup> Мархель У. І. Назв. твор. С. 56.

<sup>14</sup> Мархель У. Крыніцы памяці: Старонкі беларуска-польскага літаратурнага сумежжа. Мн., 1990. С. 55.

<sup>15</sup> Дунін-Марцінкевіч В. Творы. Мн., 1984. С. 429.

<sup>16</sup> Тамсама. С. 346.

<sup>17</sup> Пачынальнікі. Мн., 1977. С. 148.

<sup>18</sup> Тамсама. С. 141.

<sup>19</sup> Лісты В. Дуніна-Марцінкевіча да Я. Карловіча // Янушкевіч Я. Беларускі дудар. Мн., 1991. С. 121—125.

<sup>20</sup> Спіс падпісчыкаў // Дунін-Марцінкевіч В. Творы. С. 522.

<sup>21</sup> Кісялёў Г. Рэдкае дакумент: Развітанне з Сыракомлем // Шляхам гадоў. Мн., 1994. (Вып. 4) С. 182—183.

<sup>22</sup> Wilczyński W. Syrakomla a literatury wschodnioslowianskie // Studia polono-slavica-orientalia. Acta literaria III. Wrocław etc., 1976. S. 87.

Гдзеж дурному вяці бой?

Ідзі лепш лаці пляці,  
За дур жыцём заплаци,  
Потрас, брат, мяшок свой!

По нім сын головорэз

На трон маскоўскі узлез,<sup>8</sup>  
Стаў кланяцца французу  
"Муй лебедзька дарагі!  
Прабач бацькавы грэхі,  
Што хочэш, усё зраблю!"

І сабраліся стары  
Са ўсіх земель пісары,  
Пашлі міру вясьці лад;<sup>9</sup>  
Нуж маскалю дапякаць,  
Нуж пальцамі пад нос ківаць.  
Ой не вельмі быў ён рад!

Найперш стаў казаць француз,  
Надуўшыся, як гарбуз —  
Рукой грозіць, кулаком,  
Аж затросся маскалюк,  
Вось асінавы лісток,  
Валасы аж сталі дыбом. —

"Уся ваша чыноўна знаць,  
Звыкла народ абдзіраць,  
Які ваш закон да суд?  
Хто мае грошы, той праў,  
Хоць абдзіраў, хаця краў,  
Чэсьць ваша — то гной, то бруд".

Публікацыя і заўвагі  
Генадзя КІСЯЛЁВА

<sup>1</sup> Кракаўскае прадмесце — адзін з цэнтральных раёнаў Варшавы.

<sup>2</sup> У той час галоўная рэзідэнцыя царскіх улад у Варшаве.

<sup>3</sup> Відаць, маецца на ўвазе жалобнае адзненне. Нашэнне жалобы ў Польшчы ў той час лічылася формай пратэсту супраць злачыністваў, царызму і таму ўладамі забаранялася.

<sup>4</sup> Так, мабыць, выглядалі конныя жандары.

<sup>5</sup> Мікалай І.

<sup>6</sup> Французскі імператар Напалеон III.

<sup>7</sup> Пачатак Крымскай вайны ў 1853 г.

<sup>8</sup> Пасля смерці Мікалая I (1855) на расійскі прастоў уступіў яго сын Аляксандр II.

<sup>9</sup> У 1856 г. у Парыжы на кангрэсе прадстаўнікоў Расіі, Францыі, Англіі, Турцыі і некаторых іншых краін былі вырацаваны ўмовы міру пасля Крымскай вайны.

Памяць

## РАЗГУБЛЕНАСЦЬ?

Кампазітараў увогуле не многа. Цікавых для гісторыі — яшчэ меней. А ў памяці людской застаюцца адзінкі. Уладзімір Алоўнікаў у нас — адзін, са сваім неаўтарным лёсам і ўжо даўно хрэстаматыйнай творчасцю. Народны артыст Беларусі. Педагог, прафесар, актыўны грамадскі дзеяч, вядомы сваім ґрунтоўным жыццёвым і прафесійным досведам, суровым характарам і паслядоўнай прынцыповасцю. Ветэран-артылерыст (выхаванец перадаважнага выпуску кансерваторыі, неўзабаве пасля атрымання дыплама кампазітара добраахвотна пайшоў на фронт). Ганаровы грамадзянін горада-героя Мінска.

Ён аўтар адметных твораў, сярод якіх нямала добрых песень. "Ой, бярозы ды сосны" ("Лясная песня"), напрыклад, многімі ўспрымаецца як народная. "Радзіма, мая дарагая" гучыць як сапраўдны лірычны гімн, сама ж яе мелодыя зрабілася музычнымі пазыўнымі Беларусі, і толькі асабістае "вета" У. Алоўнікава перашкодзіла ўдзелу гэтай усім вядомай цудоўнай песні ў колішнім конкурсе на Дзяржаўны гімн. А яшчэ ён выхаваў выдатнага сына — таленавітага рознабаковага музыканта, заслужанага артыста, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі, прафесара Ігара Алоўнікава...

Уладзімір Уладзіміравіч доўга і цяжка хварэў. Але рэдкая мужнасць і воля да жыцця дазвалялі яму не проста трымацца за гэты свет, а і цікавіцца самымі рознымі праблемамі. Апошнім часам мы не бачыліся. (Дактары не дазволілі Уладзіміру Уладзіміравічу нават прысутнічаць на аўтарскім канцэрце, зладжаным у гонар 75-годдзя кампазітара). Затое ён даволі часта тэлефанаваў. З нагоды працытанага ў "Ліме" наш старэйшы падпісчык У. Алоўнікаў мог штосці параіць, удакладніць, або выказаць прынцыповую нязгоду, або добрым словам ухваліць, падтрымаць. Падзякаваць. Мог і падказаць тэму для будучай публікацыі, і паведаміць самую свежую навіну з жыцця музычнага...

Яго пахавалі ў мінулы пятніцу. Пра паніху людзі даведзіліся выпадкова. Бо афіцыйны некралог у рэспубліканскім друку чамусьці не з'явіўся. За мае амаль два дзесяці гадоў журналісцкай працы выпадак такога "нецывілізаванага" стаўлення да выдатнай асобы — першы.

Скончылася пакутнае зямное жыццё чалавека, ды яго беспрытульная заблелая душа пакуль яшчэ тут, недзе зусім побач. Не будзем рабіць ёй лішняга болю, памаўчым, памянем светлай думкай... Так, Закон, які ўнутры нас, не дазваляе зараз ні голасна абуратца, ні шукаць прычыны гэткай... няўвагі. І ўсё ж — адкуль яна раптам, гэтка няўвага? Ад разгубленасці? Разгубліліся ў вядомай жыццёвай сітуацыі? Ці проста разгубілі сябе, разгубілі тое, чым вызначаюцца-родняцца ў самых розных сітуацыях самыя розныя людзі — нармальныя людзі, цывілізаваныя грамадзяне? Хіба мала было ў Алоўнікава заслуг перад народам і дзяржавай, каб ужо ў мінулы сераду афіцыйна абвясціць краіне



пра тое, што спынілася сэрца аднаго са старэйшых дзеячаў беларускай культуры, асобы гістарычнай, сапраўднага патрыёта і музыканта?...

У тую сераду, 31 ліпеня, пры канцы дня пачула: "Алоўнікаў памёр — ведаецца, канечне? Як — не?! Ноччу..." Аказалася, "Музычны канал" радыё пра гэта некалькімі словамі паведаміў. А што ж афіцыйная служба? 31-га я "лавіла" выпускі вчэрніх навінаў па радыё і БТ, сачыла за эфірам 1-га, 2-га і нават 3-га і 4-га жніўня. Чула бадзёрыя галасы дыктараў, бачыла ўсмешлівыя вочы вядучых "Панарамы", твары заклапочаных палітыкаў, ушанаваных "афганцаў", замежных дыпламатаў, хлабаробаў, алімпійцаў, герояў рэкламных відэакліпаў. Я спадзявалася, што "Панарама", колькі часу таму паведаміўшы пра смерць у сочынскім санаторыі вядомага савецкага кампазітара М. Тарывердзіева, хаця б са спазненнем паведаміць, што Беларусь развіталася са сваім выдатным сынам — Уладзімірам Уладзіміравічам Алоўнікавым.

Ды, відаць, тыя, хто мусіў давесці гэтую навіну да эфіру, разгубіліся. Відаць, ад разгубленасці не давялі да ведама афіцыйных асобаў, што трэба было аддаць маральны доўг кампазітару і хаця б праз друк выказаць спачуванне ягонай сям'і...

Хай даруе нам, грэшным, Бог. І хай прыме ён душу Музыканта, які памяць пра сябе на зямлі пакінуў у добрай песні. І таму невыкананне пэўных працэдуальных фармальнасцяў падаецца ўрэшце драбязою, бо думаеш: як высока і яшчэ пры жыцці ўзнёсся помнік Уладзіміру Уладзіміравічу Алоўнікаву! Помнік непарушны, нерукатворны.

С. БЕРАСЦЕНЬ

Пошта

## І ПАЕДЗЕМ, ПАІМЧЫМСЯ...

Нярэдка можна чуць: колькі часу ўжо вядуцца размовы пра тое, што нашай хворай эканоміцы без замежных інвестыцый не падняцца. Па гэтым пытанні неаднойчы праводзіліся "круглыя сталы", розныя сімпозіумы, нарэшце адбыўся з'езд дзелавых колаў. А справа наперад не рухаецца.

Чаму ж не рухаецца? Рухаецца. І прыклад таму завод легкавых аўтамабіляў, які будзе ўзводзіцца, ужо ўзводзіцца, пад Мінскам з дапамогай амерыканцаў фордаўцаў, сусветна вядомых аўтамабілебудульнікоў.

Гавораць, не з таго пачалі, маўляў, найбольш мэтазгодна найперш развіваць малы і сярэдні бізнес, бо гэта хутчэй прынясе жаданыя вынікі. Можна, і так. Але што нам, выхаваным на камуністычных ідэалах, разменьвацца на драбязі, падавай нам гіганты і гмахі, на меншае мы не згодны. Менавіта былыя генсекі заўсёды пакідалі пасля сябе штосьці вялікае — новыя гарады, гіганцкія каналы, рукаворныя моры, паўсюднае ўкараненне кукурузы і многае іншае. А чаму гэтага нельга прэзідэнту? Таму ў добры шлях, слаўная новабудова. Асабліва калі ўлічыць, што якраз тое і ёсць, чаго недастае нашаму сённяшняму жыццю. Можна, гэты гігант з'явіцца тым рычагам, з дапамогай якога і будзем выкарабкавацца з крызіснай ямы.

Трэба думаць, пройдзе не шмат часу — амерыканцы людзі дзелавыя і даўгабуды не дапусцяць — і побач з вядомымі МАЗамі і БелАЗамі заззяюць і арыгінальныя беларускія мікрааўтобусы і легкавушкі. (Пакуль безымен-

ныя, бо ў эмбрыяльным стане дзяцей не хрысціцца). І паедзем, і паімчымся на ўласных суверэнных транспартных сродках, пабудаваных на апошняму слову навукі і тэхнікі, і, зразумела, з супердызаінам. Хай зайздросціць блізкі і далёкія суседзі, сябры і несябры.

Толькі вось незадача: дзе гарантыя таго, што з нашымі першынямі не здарыцца тое, што здарылася ў свой час са знакамітымі "масквічамі" і "жыгулямі". Як ні дзіўна, чамусьці людзі сёння гоняцца не за імі, а аддаюць перавагу "забугорнаму ламачу", як гэта можна бачыць на вуліцах і дарогах рэспублікі.

А можа, апасенні дарэмныя. З дапамогай разнастайных вертыкаляў, зверну ўніз і, наадварот, знізу ўверх, а таксама гарызанталь ва ўсе бакі і канцы, мы "пераплонем" і еўрапейцаў, і японцаў, і тых самых фордаўцаў, якім быццам бы няма роўных у аўтамабілебудульніцтве. І запануюць, загуляюць на сусветным рынку нашы беларускія транспартныя сродкі. І пацячэ ў дзяржаўную казну жаданая валюта. І ўвесь свет даведаецца, што Рэспубліка Беларусь дзяржава не толькі бульбы, агуркоў, рэферэндумаў, жабракоў і дынамічнага прэзідэнта. А што ўзровень жыцця яго любімага электарата нязменна паніжаецца — не бяда, не тое цярэлі. І сапраўды, рэйтывагавы даследаванні сведчаць: давер да класіфікацыі "бацькі" застаецца на вышыні. Так што раўнавага і стабільнасць у грамадстве забяспечаны. А гэта галоўнае.

Я. ІВАНОВІЧ

У НАШ ЧАС стала амаль крылатым выслоўе "рукапісы не гараць". На жаль, гэта не так. Гараць, ды яшчэ як! Відаць, бяследна загінулі і ўсе рукапісы таленавітага беларускага паэта Сяргея Фаміна, 90 гадоў з дня нараджэння якога споўнілася ў канцы красавіка. Большасць вершаў, якія дайшлі да нас, ён напісаў ва ўзросце 20—22 гадоў. Вось сведчанне кры тыка М. Аляхновіча, які добра ведаў С. Фаміна па сумеснай працы ў Барысаўскай філіі "Маладняка": "У "Маладняку", "Савецкай Беларусі", "Маладым Аратым" раскідана зусім нязначная частка яго творчасці. Шмат яшчэ не друкавана". Писалася гэта яшчэ ў 1926 годзе.

Не дайшла да нас яго паэма "Перазвоны восені". Два невялікія ўрыўкі засталіся ад паэмы "За новыя дні". З паэмы "Родная даль" друкаваўся толькі адзін. Толькі ў перакладзе на рускую мову вядомы ўрывак з паэмы "Краіна ўдарная".

З 1929 года творчая ак тыўнасць С. Фаміна рэзка пайшла на спад. Праўда, у гэты час ён здаў у выдавецтва кнігу вершаў "Дымнае жытце", але свету яна так і не пабачыла. У 30-х гадах надрукаваны ўсяго тры яго вершы. Тым не менш, па сведчанні газеты "За пралетарскія кадры", жыўчы ў Горках, паэт шмат пісаў.

Відаць усё ім напісанае было арыштавана разам з аўтарам 4 студзеня 1935 г. Праз чатыры месяцы С. Фаміна прыгаварылі да вышэйшай меры. Праўда, гэтым разам пасля апеляцый пакарэнне замянілі на дзесяць год пазбаўлення волі.

# "РАССТРЭЛАМ ЦЯГНІК ЖЫЦЦЯ... НЕ СПЫНІЦЬ"

АПОШНІ ЛІСТ СЯРГЕЯ ФАМІНА

18 мая 1941 г.

Мамочка мая дорогая!

Две недели тому назад я получил твоё последнее письмо, а перед этим еще получил через разные промежуточные письма, так что я думаю, что все твои письма я получаю, хоть и с опозданием. Давно только я не получал писем от Раны, но и ее, кажется, получил все, и то, в котором она выслала 2 свои последние фотографии, вернее три (в национальном костюме). Ты вообще не можешь представить, как приятно получать из дому письма мне в моем положении; нечего и говорить, как я был доволен, что ты еще жива и дети мои, и сестра, и все вы еще хоть кое-как, но крепитесь. Мамочка моя милая, пожалуйста, не думай о мне ничего плохого, а если от меня очень редко получаешь письма, то это только потому, что нет возможности писать тебе их чаще. Вот и сейчас думал, кому написать письмо? — тебе или сестре, и выбрал тебя, мою дорогую старушку, а сестре напишу уж в июне, постараюсь в первый числах. Ну теперь расскажу о себе. Живу я и работаю по-прежнему и на прежнем месте. Приглашали меня переходить на такую же работу в крупную топографическую экспедицию (кажется, на исследование Тимана), но я не пошел: привык

к своему месту и начальству, и в этом году буду работать поблизости: наш топографический бивак будет всего в нескольких километрах. Жить будем как всегда в летнее время — в палатках. Я буду работать в качестве и вычислителя и нивелировщика, да еще, пожалуй, придется снабжать топографическую партию всем необходимым: продуктами, инструментами и прочим, потому что материальные ценности нашего полбюро находятся на моем подотчете. Сейчас много мелких работ непосредственно на промысле: вчера, например, я целый день был занят инструментальной съемкой местности, отводил огороды и пр. Здоровье мое, как и всегда — прекрасное. Климат здесь сухой, и я чувствую себя великолепно. Правда, не могу похвастаться своей полнотой — но ты же знаешь, что я всегда был сухощавый. Питаюсь я вполне прилично: хлеб всегда остается, обеда не поедаю. Квартирные условия такие, что лучшего и желать нельзя: комнатка чистенькая (неделю тому назад побелил второй раз), на 2 человек, электричество, плита, чисто застланная постель. Ключи от двери имеет каждый: я и мой товарищ. В свободное время можно и отдохнуть и позаниматься. Одет я во все новое, и ни в чем не имею недостатка.

Скоро у нас разольются реки, и тогда буду иметь всегда свежую рыбу. Сейчас у нас еще лежит снег, но дней через 10 его не будет и в помине. У нас уже начинаются белые ночи — круглые сутки светло. Скоро появятся комары и всякая прочая дрянь вроде мошек, оводов, слепней, которых у нас летом несметное количество. Вот коротенько о моей жизни. Да, позабыл было тебе написать: заломбировав три зуба, а в январе три дня проболел гриппом — где-то, видно, простудился. Свободное время провожу в чтении книг как на родном, так и на иностранных языках. Сейчас осиливаю итальянский. Уже много стихов Данте знаю на память. Это очень красивый и звучный язык, и изучаю его я с большим желанием и охотой. Немножко творю, немножко занимаюсь еще тогда, когда я впервые уезжал поступать в гимназию. Постарела, небось, она, и вообще — жива ли? Хорошо вспомнить детство, юность, росистые луга и Вехру, в которой я все же собираюсь скоро ловить рыбу. Ну, а теперь письмо моим дорогим крошкам детям. Здравствуйте, мои дочурки, Инночка да Алиночка, да сын мой Сашка! Получаю я от вас письма, но очень редко, а особенно от тебя, моя Инночка, а

чем это объяснить — и не знаю: наверно, мама не разрешает? А знаю я, что ты уже в 4 классе и писать уже можешь. Напиши-ка мне о твоих успехах в учебе да как ты здорова? Дети мои, живите дружно, не ссорьтесь, будьте веселы и не грустите никогда. Я скоро к вам приеду и проживу хорошо. То-то запоем песни, то-то веселье будет! А с тобой, сын мой, будем ходить на Вехру и ловить рыбу. И щуку такую поймаем — ростом с тебя, и немножко поменьше, чем я. И жарит нам ее бабушка, и усядемся за стол всей семьей... хорошо будет, а? Я все время думаю — с тобой, сын мой, будем всегда вместе. Ах, как красиво думается! Алиночка, а с тобой мы будем песни петь да стихи читать. А уж сказок тебе я привезу — заслушаешься! Скажи-ка бабушке, чтобы твою фотографию мне прислала, хоть бы одним глазком глянуть на тебя, какую ты стала? Да подбадривай бабушку, чтобы она не грустила о мне — веселите ее, крошки мои, не давайте унывать. А если немножко и с голодком приходится быть — так будьте гордыми, и виду никому не подавайте. Ведь всем не стать пировами! Держите хвост трубой, спину прямой и глаза — людям смело в глаза — всегда весело, хоть бы на душе и кошки скребли. Пусть никто не знает, что вам

бывает невесело. Не жалуйтесь на свою судьбу — закаляйтесь, родимые, смолоду!

Ну, дети мои, целую вас, да так крепко — аж губы болят. Жму ваши рученьки, поднимаю вас на руки и хочу кричать:

— Да будет с вами счастье, здоровье, и веселье, и дружба, и успехи в играх и учебе, в песнях и работе! Растите сильными, закаляйтесь, как сталь! Улыбайтесь, как весенний день, цветите, как подснежники, и вырастайте, как яблони вы, дочки мои, и как дуб ты, сын мой. Спокойные сны да будут с вами, счастливые грёзы да навещают вас! Еще раз целую ваши пальчики — ваш отец.

Ну, мамочка — видишь — всем написал. Сейчас буду писать молодой чете Ханму да Рае. Хотелось бы поздравить их подарком каких-нибудь, ну, да это по приезде моем будет. А пока, моя старушка, целую тебя крепко, и не гневишься на меня, если письма будут редки. Их уже немного осталось написать, скоро сам вернусь домой. Будь здорова, мама, да не унывай — я здоров всегда, если не как бык, то как волк. Цел буду — в огне не сгорю и в воде не утону — плавать умею, да и не из горючего материала скроен.

Ну — пока — твой всегда тебя любящий и помнящий сын Сергей.

Адрес мой  
Коми АССР  
раб. пос. Ухта  
почт. ящ. N 226/10

Привет [нрзб] Петру, Ване и Сергею Ващилко, а также [нрзб] трем словам. Живы ли они и где сейчас работают. Передай, что я их помню и не забываю. Сергей."

Публикация  
Георгія ЮРЧАНКІ

Георгій ЮРЧАНКА

датаванага ма-ем 1941 г. Письмо было написано на восьми старонках вучнёўскага шьтка. Сірэдзіна страчана. Захаваліся першая-другая і сёмай-восьмая старонкі. Пачатак адрасаваны маці. Знешне ў ім шмат бадзёрствасці, але адчуваецца, што яна паказная. Безумоўна, паэт не хацеў хваліцца маці. А многае пісалася для цензуры, каб прытупіць яе пільнасць. Цікавыя для нас звесткі аб працы і побыце асуджаных. У частцы, адрасаванай дзецям, паэт даў волю пачуццям. Тут глыбокі бацькоўскі боль, мары аб сустрэчы з любімымі дачкамі і сынам і адчай ад разумення, што гэтай сустрэчы не суджана збыцца.

І сапраўды восенню 1941 г. над Сяргеем арганізавалі другі суд. Зноў абвінавачалі ва ўдзеі ў контррэвалюцыйнай арганізацыі і падрыхтоўцы ўзброенага паўстання і зноў прыгаварылі да выключнай меры. На гэты раз апеляцый не прымалі. А на лагерным фотаздымку з езуіцкай дакладнасцю зафіксавалі: "Приговор приведен в исполнение 4 декабря 1941 года в 01 час 06 минут".

У вершы "Агни зараніц" (1928) паэт напісаў нібы для самога сябе прарочыя словы: "нікім судам і расстрэлам цягнік жыцця ніколі не спыніць!". У паэта ёсць унукі, двое праўнукаў. Памятаюць Сяргея на радзіме, у месцах працы. Перавыдадзеныя творы атрымалі высокую ацэнку грамадскасці. Літаратурнае жыццё паэта працягваецца.



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх  
пісьменнікаў;  
Міністэрства культуры  
і друку Рэспублікі  
Беларусь; калектыў  
рэдакцый газеты  
"Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года

Газету рэдагавалі:

Х. Дунец	(1932-35)
І. Гурскі	(1935-41)
А. Куляшоў	(1945-46)
М. Горцаў	(1947-49)
П. Кавалёў	(1949-50)
В. Вітка	(1951-57)
М. Ткачоў	(1957-59)
Я. Шарохоўскі	(1959-61)
Н. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прошка	(1969-72)
Х. Жычка	(1972-76)
А. Асіпенка	(1976-80)
А. Жук	(1980-86)
А. Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар  
Мікола ГІЛЬ

РЕДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,  
Міхась ЗАМСКІ,  
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,  
Жана ЛАШКЕВІЧ,  
Алесь МАРЦІНОВІЧ,  
Барыс ПЯТРОВІЧ —  
першы намеснік  
галоўнага рэдактара,  
Юрась СВІРКА,  
Віктар ШНІП —  
намеснік  
галоўнага рэдактара

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,  
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі —  
332-461  
намеснікі галоўнага рэдактара — 332-525, 331-985  
аддзель:  
публіцыстыкі — 332-525  
жыццё і грамадскай думкі — 331-985  
літаратурнага жыцця —  
332-462  
крытыкі і бібліяграфіі —  
331-985  
паэзіі і прозы — 332-204  
музыкі — 332-153  
тэатра, кіно і тэлебачання — 332-153  
выўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 332-462  
навін — 332-462  
мастацкага афармлення — 332-204  
фотакарэспандэнт —  
332-462  
бухгалтэрыя — 268-640

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "Лім".

Рукапісаў рэдакцыя  
не вяртае і не рэзэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
тыднёвіка "Лім"

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня  
"Беларускі Дом друку"  
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 4400  
Нумар падпісаны 8.8.1996 г.  
Заказ 4406/Г

П 123456789 10 11 12  
М 123456789 10 11 12

Марцін КОЎЗКІ

## ДОЛЯ ПРАЎДЫ

Мы самі рашаем, як нам жыць? Найчасцей за нас усё рашаецца. І ўсё ж дурныя не тыя, каго ўдалося абдурыць, а тыя, што сваёй дурноты трымаюцца.

На парозе XXI веку дасягнулі найвышэйшага прагрэсу: можам па тэлефоне забіць чалавека. А рэкламуем навінку дрэнна, мужыкі: аголеная жанчына не адказвае на тэлефонныя званкі.

Можна адразу азалаціцца — трэба адно адгадаць чатыры лічы з дваццаці. А ў якім вуху звяніць, паны дабрадзеі? То-та

ж што лёгка памыліцца на карысць вашай латэрэі.

Ганяючыся за катом, сабака палез на дрэва і зваліўся.

— Былі б у мяне іншыя кіпцюры, я б цябе дастаў, — сказаў сабака. — А дастаўшы, што б ты зрабіў, — адказаў кот. — Трэба яшчэ навучыцца падаць па-кашэчы.

Кіраўнік упраўлення кадрў дакладваў начальству кандыдатаў: — Беларус, але не размаўляе па-беларуску...

— Лічыць не мінусам, а плюсам!  
— Цягнуў раней калгас...

— Пацягне і ў нас!  
— Збылога рэзерву партый...  
— Чагосьці, мабыць, варты!  
— Родам з магілёўскай губерні...

— Застанецца землянка верны! Падбор ідзе нармальна, рухаць усіх па вертыкалі!

Галерэя слаўных артыстаў, і ў цэнтры партрэт няздары. Годнасць здабыў у тэатры, калі сакратарыў. — Зноў дыктат парткама, проста неверагодна! — Дыктату, як быццам, няма, але ж ён — "народны".

Новы беларус. Прадае фінам брус. — Фінам — драўніну?

— Яны, бач, лясны берагуць, а ў нас і краіну прададуць, адно толькі каб братам, а не нейкім там фінам.

З Юліяна Тувіма. Аматыры чытаць уголос свае вершы, другія трыццаць мінут вашага натхнёнага такавання на тры гадзіны даўжэйшыя за першыя.

Несцерка злаўчыўся, дастаў з неба вясёлку і пайшоў па дарозе. — Глядзіце, якое ў мяне харавство, — казаў ён стрэчным. — Дзе? — пыталіся тыя. — Бачым толькі белую дугу. — Вы што, — усміхаўся Несцерка. — Вось чырвоная, аранжавае, жоўтае, зялёнае, блакітнае, сіняе, фіялетавае — цэлае суквецце... Але ледзь краўнаўся Несцерка далей, як суквецце прападала. — Ага, — здагадаўся Несцерка, — трэба мне усміхацца часцей, усім нам

усміхацца часцей, каб квітнела харавство.

Ці бачылі вы Несцерку? Палае ў яго над галавой вясёлка?

Вось і мы пабудавалі свае паветраныя замкі, дружа, ездзім без білетаў, заходзім з пярэдняй пляцоўкі. Што ж ты не рады, заслужана ўсё, заслужана, будучы і жалобныя рамкі, і музыка ў наш гонар, і працудзеныя прамоўкі. А што не жылі, па сутнасці, дык такая ўжо была абстаноўка.

"Зразумейце мяне правільна", — любіць паўтараць прэзідэнт. "Не зразумейце мяне правільна", — папярэджваў людзей Райкін. Ці няма тут нейкага элементу байкі? Не, бо не знаў прэзідэнт Райкін, а прэзідэнт Райкін не канкурэнт. Усміхаецца ў ваўсё рот? Лічыце, усё наадварот?